



Калонка рэдактара



Вы нам пісалі...

Таццяна СІВЕЦ

Калі б вы ведалі, колькі лістоў штодня прыходзіць на адрас "ЛіМа"!

Нехта дасылала вершы, нехта — праявілі творчыя, адны просіць асабіста пазнаёміць іх з нейкім беларускім літаратарам, а другія прыгадваюць "жаласлівыя песні" сваёй маладосці... Ёсць і тыя, каму газета не падабаецца. Яны лічаць сваім абавязкам падзяліцца гэтым. За пэўныя заўвагі можна толькі падзякаваць, але часам хочацца спытаць у аўтара: "Калі Вам так не падабаецца тое, што мы робім, навошта чыталі-напружваліся?" У нашай краіне вельмі шмат самых розных выданняў — "ЛіМ" мусіць адрознівацца: глыбінёй матэрыялаў, іх разнастайнасцю, уласным поглядам на культурны падзеі ў краіне... Зрэшты, дзеля гэтага 80 гадоў таму і стваралася "газета творчай інтэлігенцыі Беларусі" — аб'яднанне самых таленавітых, каб разам супрацьстаяць графамані ў літаратуры і прафанацыям у самых розных галінах мастацтва.

Сёння за грошы можна надрукаваць сабе кніжку — ці ў адным экзэмпляры, ці тысячай асобнікаў. І хаця такое выданне вылучаецца вопытным вокам на паліцы кнігарні, як копія "Сланечнікаў" Ван Гога, выкананая вучнем пачатковай школы, побач з арыгіналам, але ж і ўкладанні дзяржаўных грошай не патрабуе, ды і аўтару ёсць што сябрам падарыць... Змагацца з гэтымі працэсамі — практычна бессэнсоўна, бо кожны графаман лічыць сябе ні больш ні менш класікам беларускай літаратуры, даводзіць адваротнае — сабе даражэй... А трапіць на старонкі "ЛіМа" насамрэч вельмі проста: даслаць цікавы расповед пра падзею, дзе не будзе шаблоннага "былі-выступілі-адзначылі", прапанаваць арыгінальны позірк на беларускую літаратуру, выказаць крытычную думку (не пераходзячы на асобы і не выкарыстоўваючы артыкул у якасці збору ў барацьбе з уласнымі літаратурнымі ворагамі)...

"Абавязкова надрукуйце мой твор у бліжэйшым нумары!" — часам просіць нашыя адрасанты, забываючыся пра іншых, натуральна, бо ўласна напісанае падаецца самым важным. "Вы не апублікавалі мой артыкул — вы забараняеце мне заўважкі прафесійнай дзейнасці... Я буду скардзіцца на вас..." І скардзіцца ж... І пішуць... На жаль, не новыя творы... Часам вельмі хочацца аддаць у друк некаторых так, як ёсць, без правак і прыхарошванняў, але ж "ЛіМ" — гэта сваёсабісты знак якасці.

А бывае, думаеш: "Раптам гэта я нечага не разумею..." І вось тады надзея толькі на вас, шануюныя чытачы "ЛіМа"! Вы — нашыя самыя справядлівыя крытыкі, якіх не ўлагодзіш ні імем, ні пасадай, ні званнем. Вы зможаце знайсці прыхаваны сэнс паміж радкоў і даруеце нам выпадковыя памылкі друку... Да таго ж, у хуткім часе мы прадставім на сайце газеты магчымасць прагаласаваць за самыя цікавыя матэрыялы нумара. Але галоўная ваша адзнака — тое, ці дачытаеце вы "ЛіМ" да канца... Спадзяюся, што дачытаеце!

Ахоўнік душы народа

Да 120-годдзя з дня нараджэння народнага артыста ССРСР, Героя Сацыялістычнай Працы, вядомага музычнага дзеяча і фалькларыста Рыгора Шырмы.

Вячаслаў РАГОЙША

У Рыгора Шырмы (8[20].1.1892 — 23.3.1978) быў любімы выраз, які з часам зрабіўся крылатым: "Песня — душа народа". Які глыбокі сэнс у трох гэтых словах! Асабліва калі прыгадаць сказанае ў свой час Францішкам Багушэвічам: родная мова — гэта "адзежа душы" чалавека. Значыць, беларуская народная песня і ёсць сапраўдная душа беларуса!

Тады, восенню ўжо далёкага 1958 года, мы, студэнты-першакурснікі філалагічнага факультэта БДУ, з разуменнем успрынялі гэтую думку, агучаную Рыгорам Раманавічам у часе сустрэчы з намі. Дзіяна Пятроўна Багрова, высокая чарная прыгажуня з пявучым, добра пастаўленым голасам, якая чытала нам курс фалькларыстыкі, запрасіла тагачаснага кіраўніка Дзяржаўнай акадэмічнай харавой капэлы БССР (сёння — Дзяржаўная акадэмічная харавая капэла Рэспублікі Беларусь імя Р. Шырмы), на сустрэчу з будучымі настаўнікамі-філолагамі. Мы стараліся не прапусціць ніводнага слова маэстра, невысокага, сівавалосага, з чэхаўскай бародкай і сваёсабівай інтанацыяй — надзвычай меладычнай, павольнай, "окаючай" (яе, дарэчы, таленавіта пераймаў студэнт філфака Іван Курбека). А Рыгор Раманавіч гаварыў:

— Мы, беларусы, валодаем адной з самых багатых у славянскім свеце вусна-паэтычнай народнай творчасцю. Калі б сабраць яе — песні, казкі, легенды, замовы, галашэнні, прыказкі і прымаўкі, іншыя жанры — і выдаць, мабыць, не хапіла б і ста тамоў. Толькі ад адной сваёй цёткі Захвеі Хвораст на маёй роднай Пружанічыне я ў свой час запісаў больш як 150 народных песень. Чым усё гэта тлумачыцца? Надзвычайнай таленавіцасцю нашага народа, які, аднак, у выніку нацыянальнага і сацыяльнага прыгнёчэння не мог належным чынам выявіць сябе ні ў слоўным мастацтве, ні ў прафесійнай музыцы. Проста чалавеку "выйсці ў людзі", скончыць вышэйшую навучальную ўстанову, як вам сёння, было амаль немагчыма. З другога боку, беларуская мова і панскімі польскімі, і царскімі расійскімі ўладамі забаранялася, за друкаваннем на ёй нават бяскрыўднага вершыка пра каханне можна было трапіць у Сібір. Але талент забараніць нельга. Вось і выяўлялі сябе сотні безыменных геніяў у складанні казак, легенд, слоў і мелодый песень, якія затым іліфаваліся, адточваліся, каб зазіхцець, як той камень-дывямент...

Словы Рыгора Раманавіча падалі не на камень. Маладыя нашы сэрцы былі акрылены рашэннямі XX з'езда КПСС, які выкрыў культ асобы Сталіна, хрушчоўскай грамадскай "адлігай", што тады распачыналася. Гэта надавала нам адвагі, рашучасці і ў захаванні, прапагандзе народнай творчасці, і ў абароне роднага слова. А тое і другое тады (як, зрэшты, і цяпер) вымагала маладых высілкаў. Панаваў пэўны нігілізм у дачыненні да народнага мастацтва, якое ўспрымалася некаторымі толькі як этнаграфічны аtryбут, не больш. Што да беларускай мовы, то яна таксама трапіла ў лік "неперспектыўных"... Зразумела, Рыгору Раманавічу пасля яго выступлення мы пачалі задаваць пытанні, якія нас — і не толькі які філолагаў, але і як грамадзян Беларусі — не маглі не хваляваць. Дзіяна Пятроўна, імкнучыся ахаваць госця ад "непрыемных" пытанняў, некаторыя нашы запіскі не



чытала. Тады мы падымалі рукі і пыталіся вусна. Як мне помніцца, не ўсе адказы маэстра нас задавальнялі. Зрэшты, на той час Шырма і не мог адкрыта, не рызыкуючы не толькі ўласнай кар'ерай, але і лёсам харавой капэлы, якая столькі рабіла для прапаганды роднай песні і роднай мовы, выказаць нязгоду з "генеральнай лініяй" партыі ці яе асобных тагачасных кіраўнікоў. Тым больш што, як гэта высветлілася пазней, аднойчы за такую адкрытасць ён адсядзеў на Лубянцы, цудам вырваўся з лап смерці...

Дзіяна Пятроўна мне і маім сябрам-аднакурснікам Міколу Пашкевічу і Леаніду Акалурскаму даверыла пасля сустрэчы правесці госця дадому. Па дарозе Рыгор Раманавіч распытаў, хто мы, адкуль, хто нашы бацькі і г. д. Я прыгадаў, як год таму "хор Шырмы" (так у народзе называлі той славеты калектыў) прыязджаў у мой Ракаў, выступаў у перапоўненай актавай зале школы, як мае землякі горача прымалі шырмаўцаў, як усе мы, школьнікі, хацелі пасля канцэрта бліжэй падступіцца да харыстаў, дакрануцца да іх фракцаў... Рыгор Шырма цёпла адгукнуўся пра "прыгранічны" Ракаў, вядомы на ўсю Заходнюю Беларусь як нелегальны "калідор" для заходнебеларускай моладзі, што імкнулася ў БССР на вучобу і прыстойную працу. Добрым словам успомніў ён і нашага дырэктара школы Васіля Пятроўна Налецкага, руплівага краяўцу і патрыёта Ракаўшчыны, які пасля таго канцэрта наладзіў для харыстаў нечаканы "царскі пача-

стунак". Рыгор Раманавіч расказаў, як ён і яго сябры праз Таварыства беларускай школы (ТБШ) адстойвалі ў Заходняй Беларусі права беларусаў вучыцца на роднай мове, выказаў спадзяванне, што "перакос" у адносінах да беларускай мовы — часовы... Маэстра запрасіў нас да сябе ў кватэру, накарміў смачнай вячэрай. Паказаў, чым займаецца: якраз тады ён рыхтаваў да выпуску першы том свайго знакамітага чатырохтомнага збору "Беларускіх народных песень". Тэксты песень былі раскладзеныя ў дзясяткі папак, ляжалі стосам на сталае. Трэба было іх не толькі сістэматызаваць, адрэдагаваць (і словы, і мелодыі), але і забяспечыць належнымі каментарыямі, а выданні — рознымі паказальнікамі: жанрава-тэматычным, імянным, геаграфічным. Рыгор Раманавіч наракаў на недахоп часу, на нездароўе. Мы тут жа выказалі жаданне яму дапамагчы чым можам, напрыклад, першаснай сістэматызацыяй твораў (якніжак, мы ж вывучалі фальклор!), складаннем паказальнікаў... Ён задумаўся, уважліва паглядзеў на нас, а потым прамовіў: "Што ж, дзякую..."

Некалькі месяцаў мы даволі рэгулярна наведвалі кватэру Рыгора Раманавіча, з радасцю выконвалі розную працу: сістэматызавалі, перапісалі і вычыталі рукапісы песенных тэкстаў, пазней — чыталі карэктурныя адбіткі, рабілі розныя паказальнікі. Апрача гэтага правялі і адмысловую "акцыю".

(Заканчэнне на стар. 18)

Пункцірам

✓ Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка павіншаваў старшыню Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Беларусі Анатоля Афанасьева з 70-гадовым юбілеем. “Упэўнены, што Ваш навуковы аўтарытэт і талент кіраўніка будуць і ў далейшым садзейнічаць паспяховай дзейнасці Вышэйшай атэстацыйнай камісіі, назапашванню і эфектыўнай рэалізацыі навуковага патэнцыялу Беларусі”, — гаворыцца ў віншаванні.

✓ Падзяка Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь абвешчана генеральнаму дырэктару Мастацка-вытворчага прадпрыемства Рускай Праваслаўнай Царквы “Софрына” (Расійская Федэрацыя) Яўгену Пархаеву за шматгадовую творчую дзейнасць па захаванні лепшых традыцый царкоўных мастацтваў, вялікі ўнёсак у аднаўленне храмаў і манастыроў, развіццё дзелавых і культурных сувязей з Беларуссю.

✓ Рашэннем Патрыяршага Экзарха ўсяе Беларусі, Мітрапаліта Мінскага і Слуцкага Філарэта і Свяшчэннага Сінода Беларускай Праваслаўнай Царквы ўстаноўлены ордэн святой праведнай Софіі Слуцкай. У 2012 годзе адзначаецца 400-годдзе з дня смерці княгіні. Таксама плануецца ўсталяванне ў Мінску помніка святой Софіі Слуцкай на тэрыторыі аднайменнага Мінскага прыхода і выпуск памятнай манеты з выявай святой.

✓ Беларускаму пісьменніку Георгію Марчуку прысуджана прэмія Саюза пісьменнікаў Расіі “Імперская культура” імя Эдуарда Валодзіна ў намінацыі “Проза” за кнігу “Салодкія слёзы”. Урачыстая цырымонія ўзнагароджання адбылася 19 студзеня ў Канферэнц-зале Саюза пісьменнікаў Расіі ў Маскве.

✓ У сувязі з 20-годдзем устанавлення дыпламатычных стасункаў паміж Беларуссю і Кітаем дэлегацыя дзеячаў культуры і мастацтва КНР наведвала Беларусь. Серыя юбілейных мерапрыемстваў пачалася сустрэчай прадстаўнікоў Цэнтральнага інстытута каліграфіі і жывапісу Музея па вывучэнні культуры і гісторыі КНР з Міністрам культуры Беларусі Паўлам Лагушкам у Нацыянальным акадэмічным Вялікім тэатры оперы і балета. Адбыліся таксама сустрэчы кітайскіх гасцей у Акадэміі мастацтваў Беларусі, Беларускам саюзе мастакоў і Інстытуце Канфуцыя БДУ.

✓ Беларускі кампазітар і прадзюсар Вадзім Рузаў працуе над нацыянальным цыклам з дзесяці песень “Беларусь — мая Радзіма”. Плануецца прымеркаваць выхад песень цыкла да 130-годдзя з дня нараджэння класікаў беларускай літаратуры Якуба Коласа і Янкі Купалы — у кампазіцыйных будучы выкарыстоўваюцца іх творы.

Падрыхтавала
Ірына АЛЯКСАНДРАВА

За падзеяй

Падарыць часцінку душы

“Я хацеў бы, каб такіх магазінаў адкрывалася больш і ў гэтых прыемных мерапрыемствах удзельнічалі губернатары гарадоў, кіраўнікі раёнаў”, — зазначыў падчас адкрыцця крамы № 13 у падземным пераходзе на станцыі мінскага метро “Плошча Перамогі” міністр інфармацыі Рэспублікі Беларусь Алег Праляскоўскі.

Ірына ТУЛУПАВА,
фота Кастуся Дробава

Крама прадпрыемства “Белсаюздрук” гасцінна расчыніла свае дзверы крыху раней і да ўрачыстага адкрыцця з пераразаннем чырвонай стужачкі мела ўжо добрыя здабыткі. За дваццаць дзён тут прадалі 1 224 кнігі: прыкладна 61 кніга ў дзень пераходзіла ў рукі заўзятых аматараў чытання. “Асаблівасць крамы і ў тым таксама, што поруч з перыёдыкай і сувенірамі пад кнігі аддадзена не менш як 50 працэнтаў плошчы”, — зазначыў Ігар Дудзіч, дырэктар “Белсаюздруку”. І для гэтай структуры такі падыход новы. Але — зразумелы і неабходны. Крама знаходзіцца ў цэнтры горада, дзе шчыруе не толькі моладзь, а і замежныя турысты, якія завітаюць на плошчу, каб пакланіцца помніку салдат і партызанам, ускласці кветкі да Вечнага агню. Тым неабходней побач літаратура пра Беларусь, гісторыю краю, нашы каштоўнасці і традыцыі.

На паліцах утульна размясціліся кнігі вядучых айчынных выдавецтваў — гэта пераважна сацыяльна значная літаратура, выданне якой падтрымлівае дзяржава. “Ініцыятыва аб’яўлення 2012 года годам кнігі належыць Прэзідэнту краіны Аляксандру Лукашэнку”, — падкрэсліў Алег Праляскоўскі. Ён запэўніў: праграма года ўключае вялікую колькасць мерапрыемстваў, і прапановы ідуць ад дзяржаўных структур, грамадскіх арганізацый і грамадзян.

“Кніга і цяпер працягвае заставацца лепшым падарункам. Для гэтага купляліся выданні ад самых танных да самых дарагіх. Нехта сказаў: кніга — часцінка душы. Дык давайце ж адно аднаму дарыць гэтыя часцінкі”, — заклікаў міністр.



Гаварылася на адкрыцці і пра тое, што сусветная тэндэнцыя зніжэння цікавасці да кнігі не вельмі характэрная для Беларусі. Паводле статыстыкі, цяпер у Беларусі выдаюцца ў год 4 — 4,5 кнігі на аднаго чалавека — для аднаго чалавека. Прыгожае пісьменства заўсёды было ў радасць, спрыяла асвеце і духоўнаму сталенню. Можна, з-за гэтага мы застаёмся на постсавецкай прасторы і ў Еўропе нацыяй, якая чытае. Але хацелася б, каб маладое пакаленне адносілася да кнігі з такім жа трапяткім пачуццём, як і старэйшае. “Дзяржава дапамагала і будзе надалей падтрымліваць кнігу на ўсіх этапах яе стварэння. Для гэтага прадугледжаны шэраг нарматыўных актаў, якія дзейнічаюць, і тых, што знаходзяцца на стадыі распрацоўкі і прыняцця”. Цяпер распрацаваны і ўнесены на разгляд парламента праект закона “Аб выдавецкай справе ў Рэспубліцы Беларусь”, распрацоўваецца праект указа аб дзяржаўнай падтрымцы кнігавыдання і распаўсюджвання друку ў нашай краіне.

Устанавы, што працуюць з кнігай, і самі шукаюць шляхі яе набліжэння да чытача. Да прыкладу, жыхары сталіцы і рэгіёнаў маюць магчымасць заказаць любое выданне ў інтэрнэце і забраць яго ў кіёску “Белсаюздрук”, які знаходзіцца непалёк ад дома. Не так даўно адкрыўся інтэрнэт-магазін www.bspechat.by. Але больш прыемна ўсё-такі зайсці ў краму і пагараць старонкі толькі што выдадзеных кніг.

Дарэчы, крама № 13 — базавы магазін РВУ “Літаратура і Мастацтва”, усе навінкі ўстановы вынойдзеце на яго паліцах.

Рэальных пляцовак для семінараў, прэзентацый, сустрэч з аўтарамі становіцца больш. І ў краме № 13, якая стала ўжо цэнтрам прыцягнення творчых сіл, плануецца імпрэзы з удзелам знакамітых пісьменнікаў, пасаджэнні за “круглым сталом”, вечарыны.

На здымку: міністр інфармацыі Алег Праляскоўскі і дырэктар РУП “Белсаюздрук” Ігар Дудзіч на ўрачыстым адкрыцці крамы № 13.

Пачатак пакладзены

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА,
фота Кастуся Дробава

Сімвалічна, што аб’яўлены Годам кнігі 2012-ы аб’яднаў некалькі знакавых падзей: юбілей Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Танка. У Дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы на ўрачыстым адкрыцці юбілейнага года Песняра прысутнічалі міністр культуры Рэспублікі Беларусь Павел Лагушка, старшыня Нацыянальнай камісіі Рэспублікі Беларусь па справах ЮНЕСКА Уладзімір Шчасны, старшыня Міжнароднага фонду Янкі Купалы Вячаслаў Рагойша, дзеячы навукі і культуры, Надзвычайны і Паўнамоцны Паслы ў Рэспубліцы Беларусь — Славацкай Рэспублікі Мар’ян Сэрватка і Чэшскай Рэспублікі Іржы Карас.

Як адзначыў Павел Лагушка, “Янка Купала — выбітная асоба для нашай культуры, гонар нацыі. У кожнага народа ёсць свае песняры, якія сілай паэтычнага таленту вызначылі напрамак развіцця мовы, літаратуры і культуры ў цэлым. Яны прыносяць славу і павагу свайму народу, робяцца яго нацыянальнымі сімваламі. Імя Купалы фактычна стала нашым нацыянальным сімвалам”.

Падчас мерапрыемства быў прэзентаваны каталог аўтографу паэта, створаны пры падтрымцы Нацыянальнай камісіі Рэспублікі Беларусь па справах ЮНЕСКА. Сябра апякунскага савета музея Аляксандр Радаеў ад імя сваёй сям’і падарыў



музею карціну Сямёна Геруса “Партызаны, партызаны, беларускія сыны...”. Сучаснае прачытанне Купалавых вершаў прысутныя змаглі ацаніць у выкананні гітарыста Сяргея Антонова і скрыпачкі Юліі Бурай.

На здымку: міністр культуры Беларусі Павел Лагушка.

У Саюзе пісьменнікаў Беларусі

Прынятыя ў СПБ



ФРАЛОВА
Іна Мікалаеўна
Паэт

Нарадзілася 6 жніўня 1972 года ў г. Мінску. Скончыла Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя Максіма Танка. Працуе намеснікам загадчыка ў дашкольнай установе. Друкавалася ў часопісе “Алеся”, газеце “Літаратура і мастацтва”, аўтар кнігі паэзіі “Чакаю першы снег” (2011).

Узнагароды

Прафесіяналы года

Таццяна КУЗНЯЧЭНКАВА

Гродзенская вобласць назвала імёны лаўрэатаў прэміі імя А. І. Дубко абласнога выканаўчага камітэта “За творчыя дасягненні ў галіне культуры і мастацтва”.

Са словамі віншаванняў да лепшых дзеячаў культуры, што працуюць не толькі вобласць, але і ўсю Беларусь, звярнуліся намеснік старшыні аблвыканкама Ігар Жук і ўдава Аляксандра Дубко Эма Нікіфараўна. Яны пасля і ўручалі дыпламы лаўрэатам — пераможцам у дванаццаці намінацыях. Лепшым клубным работнікам года названы дырэктар Ваўкавыскага РДК Вадзім Бычак, народным майстрам — дырэктар Навагрудскага раённага цэнтра раместваў Наталія Клімок, бібліятэкарам года — дырэктар Іўеўскай ЦБС Святлана Мірончык, лепшым музейным работнікам прызнана старшы навуковы супрацоўнік Гродзенскага дзяржаўнага музея гісторыі рэлігіі Галіна Хамко, Ірына Шатыронак — пісьменніца года. У намінацыі “Выкладчык года” пераможцам стаў выкладчык Гродзенскага дзяржаўнага музычнага каледжа Віктар Гільдзюк, Ларыса Іконнікава, таксама выкладчыца каледжа, — музыкант года, а іх калега з Гожскай дзіцячай школы мастацтваў Гродзенскага раёна Аляксандр Якушаў названы лепшым настаўнікам школы мастацтваў. Актрыса Гродзенскага абласнога тэатра лялек Аляксандра Літвінёна атрымала дыплом у намінацыі “Артыст года”, а галоўны рэжысёр гэтага ж тэатра Алег Жугжда названы рэжысёрам года. Пашагтагны карэспандэнт газеты “Перспектыва” Віктар Сяпін стаў журналістам года, лепшым мастаком прызнаны мастак народнага аматарскага аб’яднання майстроў народнай творчасці і мастакоў “Гарадзенскі каларыт” Валянціна Брысач.

Яшчэ адну ўзнагароду ў гэты дзень атрымала Святлана Мірончык. Грамату РВУ “Літаратура і Мастацтва” за актыўную дзейнасць па прапагандзе айчыннай літаратуры і высокай прафесіяналізму ёй, як надзейнаму сябру і памочніку ў знаёмстве чытачоў з сучаснымі беларускімі аўтарамі і іх творами, уручыла намеснік дырэктара РВУ “Літаратура і Мастацтва” Ала Корбут.


Урачыстасць завяршылася прыгожым канцэртam у пастановцы Алега Жугжды, дзе, дарэчы, непасрэдным удзел узялі многія з лаўрэатаў ці іх выхаванцы.

Паважаныя чытачы!

26 студзеня ў краме № 13 “Белсаюздруку” (падземны пераход станцыі метро “Плошча Перамогі”) з 17 да 18 гадзін будзе праходзіць прэзентацыя штотыднёвіка “Літаратура і мастацтва”. Падчас прэзентацыі вы зможаце атрымаць аўтограф ці карысную параду ў выбары кніг ад пісьменніцы і спецыяльнага карэспандэнта газеты Раісы Баравіковай. Запрашаем!

Літабсягі

Мікалай ГЛУШЧАНOK,
фота Кастуся Дробава



Яркія, прыгожыя кнігі новай серыі проста не могуць не прыцягваць да сябе ўвагі. Калісьці раней малады аўтар і думаць

Маладыя галасы

Прэзентацыя кніг новага літаратурнага праекта Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі — кніжнай серыі “Мінскія маладыя галасы” — прайшла ў сталічнай бібліятэцы № 21. Чытачы, большасцю старшакласнікі, атрымалі магчымасць пазнаёміцца з першымі дзвюма кнігамі гэтага праекта.

не мог пра тое, каб яго першая кніга выглядала гэтак прывабна. Але сёння ўвага да творчай моладзі ў краіне — вялікая. Бо літаратурны твор, у якім бы ўзросце ён ні быў напісаны аўтарам, патрабуе паважлівага стаўлення.

Пра зборнік вершаў Вольгі Злотнікавай “Зараджэнне гуку” і крыху пра саму аўтарку распавяла прысутным намеснік старшыні Мінскай гарадской пісьменніцкай арганізацыі Наталія Касцючэнка. Яна, між іншым, адзначыла: “Вершы гэтай таленавітай маладой паэткай су-

прэчлівыя як у сэнсавым, так і ў эмацыянальным плане. У іх — то бурныя пачуцці, то ціхая радасць успрымання сусвету”.

Яшчэ адну кнігу серыі, “Сувязь жыццяў”, прэзентавала сама аўтарка — Яна Явіч. Паэтка чытала вершы, раскавала, як пачынала свой шлях у літаратуру, дзялілася творчымі планами.

Зацікавіла школьнікаў інфармацыя пра тое, што пры Мінскай пісьменніцкай арганізацыі распачала работу Школа юнага літаратара “Маладзік”, дзе прафесійныя пісьменнікі кансуль-

туюць, даюць карысныя парады аўтарам-пачаткоўцам, якія спрабуюць сябе ў жанрах прозы, паэзіі, публіцыстыкі. Для слухачоў Школы арганізоўваюцца заняты, падчас якіх юныя літаратары атрымліваюць рэальную дапамогу ў рабоце над сваімі творами.

Наталія Касцючэнка запрасіла моладзь удзельнічаць у творчых конкурсах, актыўней звяртацца ў пісьменніцкую арганізацыю, адна з галоўных задач якой — дапамагачь станаўленню маладых талентаў. Прысутныя даведліся, што пры Школе плануецца выпуск калектыўнага альманаха “Маладзік”, у якім будуць прадстаўлены лепшыя творы юных аўтараў.

На здымку: Яна Явіч прэзентуе свой дэбютны зборнік вершаў.

3-пад пяра

Чарговай кнігай папулярнай серыі “Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі” стаў зборнік вядомага беларускага паэта Міхася Пазнякова “Усміхаюцца зоры над хатаю”. Сюды ўвайшлі лепшыя творы, напісаныя за апошнюю чвэрць стагоддзя. У іх — грамадзянскі роздум пра час і чалавека, шчырая любоў да бацькоўскай зямлі, услаўленне высокіх духоўных каштоўнасцей, аптымізм ўпэўненасць у будучыні. Многія мілагучныя вершы Міхася Пазнякова ўжо сталі песнямі, яны таксама ўвайшлі ў зборнік. У кнізе асобнымі раздзеламі пададзены літаратурныя пароды на творы сучасных аўтараў, байкі, гумарыстычныя вершы, эпіграмы, паэтычныя мініяцюры. Змешчаны таксама творы для дзяцей — казкі, вершы, лічылкі, калыханкі.

Міхась КАВАЛЁЎ

У Інстытуце тэалогіі імя святых Кірыла і Мяфодзія Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта прайшоў юбілейны, 15-ы, вечар, прысвечаны святу Нараджэння Хрыстова. Удзельнікамі свята сталі прадстаўнікі беларускіх ВНУ, міністэрстваў і ведамстваў, іншаземных пасольстваў, а таксама Праваслаўнай і Каталіцкай цэркваў. Згодна з традыцыяй, на вечары Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Філарэт уручыў штогадоваю прэмію “Хрысціянскія традыцыі ў культуры і адукацыі”. У гэтым годзе яе атрымалі прафесар фізікі і астрафізікі Васіль Стражаў, дырэктар сталічнай СШ № 136 Ірына Асташкевіч і прагаіерэй Васіль Літвіненка. У межах свята адбылася прэзентацыя беларуска-расійска-італьянскага выдавецкага праекта — навукова-асветніцкага календара-альбома на 2012 год, прысвечанага візантыйскім помнікам Венецыі.

Лізавета БАГАДЗЯЖ

Вучні школ Маскоўскага раёна г. Брэста ўзялі ўдзел у раённым конкурсе выразнага чытання “У вершы можна свет змясціць”, які праводзіцца з мэтай падтрымкі таленавітай моладзі і прапаганды твораў літаратараў Берасцейшчыны. Са сцэны гучалі вершы і праявілі ўрыўкі з кнігі Міколы Пракаповіча, Леаніда Дранько-Майсюка, Ніны Мацяш, Яўгеніі Янішчыц, Зінаіды Дудзюк, Георгія Марчука, Валерыя Гапеева. Настаўнікі СШ № 31 падрыхтавалі мультымедыю прэзентацыю з фотаздымкамі творцаў. Пераможцамі конкурсу сярод вучняў 8 — 9 класаў сталі Аляксей Соўпель, Анастасія Плотка і Дзмітрый Бурчак. Сярод 10 — 11 класаў — Яўген Кавалёў, Таццяна Петух, Дзмітрый Мазоль.

Ніна ДРЫК

Літаратурны клуб “Катарсіс” узнік у 1999 годзе. Сёння членамі клуба з’яўляюцца больш як 40 паэтаў і празаікаў з ліку студэнтаў і выкладчыкаў Гродзенскага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта. У 2008 годзе сіламі клуба і пры падтрымцы ўніверсітэцкага кіраўніцтва быў выдадзены зборнік паэзіі і прозы “Тіпакратавы ваганты”. У 2010 годзе “Катарсіс” быў узнагароджаны Ганаровым дыпламам Гродзенскага абласнога цэнтра народнай творчасці за плённую літаратурную і выхавальную дзейнасць. Неаднаразова члены клуба адзначаліся на літаратурных конкурсах розных узроўняў. Яны часта выступаюць і ў сценах роднага ўніверсітэта, і ў іншых установах і арганізацыях, рыхтуюць літаратурную старонку ва ўніверсітэцкай газеце “Эскулап”. І нада маральна-наладзіць стасункі з Гродзенскай абласной арганізацыяй Саюза пісьменнікаў Беларусі. Як, дарэчы, і з аднадумцамі з іншых рэгіёнаў. Давайце дбаць пра літаратуру разам!

Віктар ВАРАНЕЦ

Артлінія

Варыяцыі на тэму прыгажосці

Анжэла КУДАКОВА,
мастацтвазнаўца галерэі “З’ява”

Выстаўка прадставіла плён працы творчай лабараторыі выкладчыкаў педагагічнага аддзялення каледжа: Алега Копца, Таццяны Рашатняк, Святланы Гэоўскай і Таццяны Семаніцы. Гэта самаадданыя і вельмі таленавітыя педагогі — мастакі, якія сваім прыкладам даказваюць, што ніякія жыццёвыя клопаты, эканамічныя катаклізмы не перашкода, калі ёсць унутраная патрэба ў гармоніі і прыгажосці.

Экспазіцыю склалі керамічныя творы, мастацкае шкло, вырабы ў розных тэхніках гафту: крыж, вышыўка і нізанне бісерам, вышыўка стужкамі. Прыцягвалі ўвагу вышытыя абразы, створаныя Святланай Гэоўскай і Таццянай Рашатняк.

Дыхтоўна, з дасканальным валоданнем тэхналогіяй працуюць у скураной пластыцы Таццяна Рашатняк і

Нязменным поспехам у горадзе на Бярэзіне карыстаюцца выстаўкі дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва.

Адна з такіх — “И красотой жизнь полна...” — адбылася ў мастацкай галерэі “З’ява” Барысаўскай цэнтральнай раённай бібліятэкі імя І. Х. Каладзева. Выстаўка сталася своеасаблівым калядным падарункам землякам ад навучэнцаў і настаўнікаў Барысаўскага дзяржаўнага каледжа. Гэтая навучальная ўстанова ўнікальная, бо тут вядуць падрыхтоўку на прафесійна-тэхнічным і сярэдне-спецыяльным узроўнях. Некалькі гадоў таму ў каледжы з’явіўся і педагагічны напрамак. У Барысаве зноў гучна заявілі пра сябе навучэнцы — будучыя настаўнікі і выхаванцы.

яе навучэнцы. Цешаць вока фантазія на тэму кветак, нацюрморты, вазы з цікавым дэкаратыўным аздабленнем — усё гэта зроблена са звычайнай скуру.

Вабяць вока бісерныя кампазіцыі, аўтары якіх імкнуцца перадаць ціхую прыгажосць раслін пры дапамозе гульні шкляных пацерак — творчасць Святланы Гэоўскай і яе выхаванцаў.

Цельней і гармонійнай напэўняецца сэрца, калі разглядаеш керамічную пластыку Алега Копца. Здзіўляе, з

якой пяшчотай і любоўю перададзена кожная галінка, кожны пялёстак, вылеплены рукамі вучняў і майстра. Вылучаюцца і жывапісныя работы Алега Копца. Яны настолькі выразныя, што так і хочацца басанож прайсціся па роснай густой траве, паблукіць сярод беластвольных бярозак, якія, нібы маладзенькія дзяўчаткі, дзеліцца сваімі таямніцамі на берэзе імклівай рачулі.

Паглядзеўшы выстаўку, пачынаеш разумець, што таленавітыя творцы-



педагогі не толькі даюць падлеткам чыста тэхнічныя веды, але найперш закладаюць у сваіх выхаванцаў часцінку ўласнай душы. Такія прыцягальныя работы можна стварыць толькі ў душэўным, эмацыянальным і эстэтычным суладдзі настаўнікаў і вучняў.

На здымку: работа з выстаўкі.

Повязі

Агульнаначалавечае і нацыянальнае

У пярададзень Старога Новага года, святкаванне якога паводле Юліянскага календара стала адной з прыгожых традыцый на беларускай зямлі, адбылася сустрэча кіраўніцтва Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь і вядучых устаноў культуры краіны з прадстаўнікамі пасольстваў замежных краін і кіраўніцтвам акрэдытаваных у Беларусі культурных цэнтраў.

Ірына ТУЛУПАВА,
фота Юрыя Іванова

Так святочнымі студзеньскімі днямі распачалася традыцыя правядзення штогадовых сустрэч, на якіх поруч з распевамі пра развіццё культуры Беларусі і ўзаемадзеянне з замежнымі партнёрамі абмяркоўваюцца шляхі супрацоўніцтва ў сферы культуры, пашырэння і ўмацавання культурных абменаў.

Як вядома, культура — найлепшая дыпламатыя, яе мова зразумелая для ўсіх. Знаёмячыся з мастацкімі творами, звычаямі і спадчынай народа, людзі пачынаюць лепш разумець адно аднаго.

“Нашым прыярытэтам з’яўляецца развіццё і ўмацаванне супрацоўніцтва з усімі зацікаўленымі партнёрамі”, — падкрэсліў на сустрэчы міністр культуры

Павел Латушка. Згадаўшы яркія падзеі мінулага года, міністр звярнуў увагу на тое, што 2012-ы абвешчаны ў Беларусі Годам кнігі.

Не пройдзе незаўважаным для сусветнай супольнасці святкаванне 130-годдзя з дня нараджэння класікаў беларускай літаратуры Янкі Купалы і Якуба Коласа, 100-годдзя Максіма Танка, 140-годдзя мастака Вітольда Бялыніцкага-Бірулі, 125-годдзя сусветна вядомага выхадца з Беларусі Марка Шагала, 120-годдзя харавога дырыжора, кампазітара Рыгора Шырмы, а таксама 1150-годдзя з часу першага ўпамінання Полацка. На працягу года плануецца адкрыць другую чаргу Жыліцкага палацава-паркавага ансамбля ў Магілёўскай вобласці. Важнейшай падзеяй культурнага жыцця, бяспрэчна, стане адкрыццё пасля рэстаўрацыі ўнікальнага аб’екта, уключанага ў спіс Сусветнай



спадчыны ЮНЕСКА — палацавага комплексу ў Нясвіжы. Гэта толькі некаторыя згадкі пра вехі сучаснага жыцця беларусаў. Будуць у нас таксама працягнутыя праекты, якія сталі добра вядомымі на прасторах СНД і ў краінах Еўропы.

З іншага боку, культурныя акцыі, прэзентацыі, выстаўкі замежных краін, якія праходзяць на нашай зямлі, заўсёды выклікаюць цікавасць беларускай грамадскасці. І намаганні дыпламатычных прадстаўніцтваў па іх правядзенні вартыя пашаны і

ўвагі. “Мы ўдзячны пасольствам таксама за спрыянне беларускім артыстам і калектывам у прэзентацыі нацыянальнай культуры за мяжой”, — падкрэсліў Павел Латушка. Ён выказаў спадзяванні, што і надалей у развіцці міжнароднага культурнага супрацоўніцтва Міністэрства культуры будзе знаходзіць падтрымку і разуменне з боку дыпламатычных прадстаўніцтваў.

На здымку: госці сустрэчы знаёмяцца з экспазіцыямі Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі.

Таццяна СІВЕЦ

— Навум Якаўлевіч, калі вы ўпершыню адчулі еднасць з роднай зямлёй?

— Прасцей за ўсё, напэўна, будзе сказаць, што гэта адбылося тады, калі, толькі з'явіўшыся на свет, я пабачыў вежы Сафійскага сабора з вокнаў Полацкага раддома (*смяецца*). Але гэта толькі частковае, падсвядомае ўражанне... А свядома еднасць з зямлёй і мовай я адчуў у васьмым класе, калі з Гродна, дзе жыла мая цётка, паехаў у Друскінінкі, у тады Літоўскую ССР, — і пачуў, як мае равеснікі размаўляюць па-літоўску, любяць сваю зямлю і родную мову і што нават дзеці ў двары, незалежна ад нацыянальнасці, гавораць па-літоўску. Тады мне захацелася гаварыць на роднай мове, а па вяртанні я стаў больш пільна цікавіцца нашай культурай, літаратурай. Час быў такі, што людзі ў побыце больш карысталіся рускай мовай, але менавіта пасля гэтай паездкі я ўсвядоміў, што ў Беларусі — беларуская мова, якую трэба шанавач і берагчы. Адгэтуль пачалося ўсведамленне ролі Полацка, Мовы і Літаратуры ў маім лёсе.

— Ці былі людзі, якія змянілі ваш лёс ці моцна паўплывалі на яго на пэўным адрэзку часу?

— Кардынальна — не. Але паспрыялі ўмацаванню маіх перакананняў у час, калі я прыйшоў працаваць у полацкую газету, Іван Стадольнік, тады малады пісьменнік, Герман Кірылаў, які працаваў намеснікам галоўнага рэдактара гэтай газеты, — людзі з беларускай душой, якія гаварылі і думалі па-беларуску. Ну і вялікі ўплыў на мяне аказала наваполацкае літаб'яднанне «Крыніцы», адкуль выйшаў ці не тузін вядомых сёння беларускіх літаратараў — мы былі равеснікамі, дапамагалі адно аднаму, адзначалі разам святы, абмяркоўвалі творчыя пытанні, бывала, да гадзінных ночы засяджаліся ў рэдакцыі газеты «Хімік», разважаючы пра літаратуру. Мы спрыялі арганізацыі ў Полацку беларускамоўнага класа, стварылі ўніверсітэт па вывучэнні гісторыі і культуры Беларусі — гэта быў шчаслівы час...

— Сёння дзякуючы вашаму прыкладу ў штодзённых зносінах беларускай карыстаюцца не толькі вашыя дзеці, але і супрацоўнікі радыё «Беларусь» — Міжнароднага вяшчання Беларускага радыё — людзі, якія ведаюць не адну замежную мову... А што трэба, на вашу думку, каб беларусы больш гаварылі па-беларуску?

— Ведаецца, калі да мяне прыйшло адчуванне любовасці да сваёй зямлі, пачало падавацца фарысействам «з трыбуны» гаварыць адно, а дома — па-іншаму. Таму, як толькі нарадзіліся мае дзеці, я вызначыў для сябе, што з імі заўсёды буду размаўляць па-беларуску, хаця нават бабуля, патомная беларуская сялянка, дзівілася гэтаму, праўда, пасля казала: «Як добра, што ты, Навум, навучыў іх роднай мове». Бо цяпер яны працуюць: адна — журналісткай у Кітаі, другі — галоўны рэдактар «Беларускага гістарычнага часопіса», і веданне беларускай мовы не перашкодзіла ім авалодаць рускай, а таксама англійскай і нямецкай. Дарэчы, Вольга ў Кітаі працуе над стварэннем беларускай старонкі сайта Міжнароднага кітайскага радыё. І я ўпэўнены, што найлепшы прыклад у дадзенай сітуацыі — уласны. Як казаў наш міністр

Навум Гальпяровіч: адказны за зямлю...

Гэтага чалавека часцей пазнаюць па голасе, чым у твар... Ён — адзін з тых, хто гатовы нават сярод ночы выправіцца ў свой родны горад, які лічыць цэнтрам свету... Ён можа арганізаваць любую справу, калі яна на карысць «зямлі, што нам дадзена лёсам»...

Навум Гальпяровіч — не толькі пісьменнік, творца, дырэктар радыёстанцыі «Беларусь», ён журналіст і аўтар праектаў, якія слухаюць, каб знайсці ўласнае месца на гэтай зямлі...

Не так даўно з г.п. Шуміліна прыйшоў ліст, аўтарка якога скардзілася, што не магла знайсці ў сваім мястэчку кнігу Навума Якаўлевіча. Не варта і казаць, што аўтар набыў уласную кнігу ў мінскай кнігарні і адправіў чытачы...

І такі выпадак — далёка не адзіны... Хаця размова ў нас, канечне, не пра тое...



Фота Касцюк Дробава

культуры Павел Паўлавіч Латушка, «пачынаць свой дзень трэба са слоў «добрай раніцы» і заканчваць словам «дабранач»». А калі чалавек ужывае родную мову ў побыце, калі наўкола ён чуе родную мову — на вуліцы, у метро, калі ён чытае шылды, напісаныя па-беларуску, то мова ў яго жыцці будзе прысутнічаць штодня. Гэта не значыць, што трэба ўсіх прымусяць гаварыць толькі па-беларуску. Узгадаем прыклад расійскай інтэлігенцыі, якая свабодна валодае і рускай, і французскай. Але калі чалавек не ведае сваёй роднай мовы, я лічу, гэта чалавек без каранёў. У чым сіла таго ж рускага народа, які перажыў самыя розныя захопніцкія навалы? Я мяркую, што адным з чыннікаў захавання самасці была родная мова.

— А хто ж адказны за яе?

— Думаю, кожны чалавек адказвае за сябе. Але ёсць і тыя, якія штодня нясуць роднае слова. І мы з вамі ў тым ліку, бо калі мы робім перадачы, калі выступаем, мы паказваем прыклад таго, як гучыць, як жыве родная мова. Адказныя пісьменнікі, артысты, музыканты... Калі нейкі спявак кажа, што «на жаль, беларуская песня незапатрабаваная», мне хочацца спытаць: а хто ж павінен яе «патрабаваць», калі сам ён не просіць у кампазітара гэтай песні, калі ён не кажа сваім прыхільнікам: «Паслухайце, як непаўторна яна гучыць!»? І, канечне, гэта настаўнікі беларускай мовы. Ведаецца, усё часцей я са скрухай пераконваюся, што настаўнікі беларускай мовы не паказваюць дзецям прыклад любові да роднага слова. Мой знаёмы настаўнік мне распавядаў, што вучні спецыяльна цікавалі за ім, каб пераканацца, што, выходзячы з класа, ён гаворыць па-беларуску. І ён лічыў сваім абавязкам не расчараваць іх, не падмануць! У мяне самога была

настаўніца беларускай мовы Алена Дзмітрыеўна — чалавек, пра якога ўсе ведалі, што яна ніколі не здраджвае роднай мове, яна адпавядала свайму «званню» настаўніка! Калі ж часам беларуская мова выкладаецца «ў перакладзе», то гэткае «начотніцтва» нічога не даць.

— Як старшыня таварыства «Беларусь-Арменія» і дырэктар радыёстанцыі «Беларусь» распавядзіце, калі ласка, якія мы, беларусы, у вачах замежнікаў?

— Тут можна з аптымизмам сцвярджаць, што прадстаўнікі іншых краін вельмі добра ўспрымаюць Беларусь і беларусаў. Найперш яны заўважаюць мяккасць характару нашага чалавека, гасціннасць нашу. І калі яны чуюць нашу мову, то хочуць яе разумець, а значыць — вучыць! У цывілізаваных людзей не можа ўзнікнуць пытання пра непатрэбнасць роднай мовы, і таму мы з гонарам расказваем пра класіку нашай літаратуры, пра нашу культуру, прапануем запісы таго ж Мулявіна — рускага чалавека, які прыехаў у Беларусь і, захапіўшыся гукімі нашай мовы, здзейсніў подзвіг — узяў наш песню на ўзровень еўрапейскі, цікавы і моладзі, і старэйшаму пакаленню. Ён і многім сучасным артыстам паказаў прыклад таго, як трэба ставіцца да спадчыны народа...

— Чаму ж Беларусь — краіна з непаўторнай прыродай, незвычайнай культурай — часта «губляецца» паміж іншымі турыстычнымі дзяржавамі Еўропы?

— Па-першае, мы яшчэ не навучыліся паказваць напоўніцу хараставаных мясцін. Я шмат дзе пабываў — і таму гэта не проста прыгожыя словы! Узгадваю стромкія сосны на Расоншчыне, дзе на два кіламетры наперад бачна лясное возера — ідзеш, ідзеш, а яно

ўсё не набліжаецца... А на Лепельшчыне — вада азёрная гаючая, сярэбраная, яна нават хваробы лечыць!.. А Палессе?! Гэта ж непаўторны кут! У Беларусі, дарэчы, самыя розныя краявіды можна знайсці! Я ведаю масквіча, які неаднойчы прыязджаў да нас, жыў у самай глушы, адпачываў душой, бо нідзе, як сам прызнаваўся, такой прыроды не бачыў! А вазьміце нашыя гістарычныя мясціны! А фрэскі ў Полацкай Спаса-Еўфрасінеўскай царкве, якая, нібы свечка на далоні, стаіць там з XII стагоддзя! Гэта ж унікальная каштоўнасць — дарублёўскі жывапіс! Адна балгарская журналістка казала мне: «Да вас людзі з усяго свету павінны ехаць!» На жаль, у нас яшчэ не так развіта інфраструктура: малавата гатэляў, дарогі добрыя, але бракуе прыдарожнага сервісу, рэкламы... Усё гэта, мяркую, будзе, бо Беларусь заслугуе таго, каб сюды прыязджалі тысячы і мільёны турыстаў!

— Дзеля гэтага трэба распавядаць пра нашу краіну — у тым ліку і сродкамі літаратуры. Колькі ж трэба пісьменнікаў, каб зрабіць нашу кнігу папулярнай у свеце ці хаця б данесці яе да самай далёкай вёсачкі?

— Не так і шмат іх трэба, дарэчы. Каб лічыцца выдатнай літаратурнай краінай, часам хапае і тузіна імёнаў. Гэта не значыць, што трэба некаму забараняць пісаць. Але планку апускаць нельга: у нас ёсць «макя», волаты-класікі, якія ўславілі нашу краіну, — гэта і Янка Купала, і Якуб Колас, і Іван Мележ, і Уладзімір Караткевіч, і Іван Шамякін — постаці, што ўпрыгожаць любую літаратуру. Але мне здаецца, для пісьменніка найбольш важна быць адказным за свае словы. Часам не ўсё, што напісана, варта друкаваць... У нас крыху разгубілася літаратурная крытыка, мы не вызначаем тыя постаці, якія стаяць крыху вышэй за сярэдні ўзровень літаратуры, не тлумачым, у чым роля і задача пісьменніка. І галоўнае — у наш прагматычны час не забывацца пра асабістую адказнасць за сваё Слова і за сваю Зямлю! Звычайны грамадзянін Беларусі не будзе гаварыць пра любоў — ён проста будзе сумленна жыць і працаваць. А вось калі пісьменнік узяўся быць душой народа, настаўнікам яго, дык трэба ўзнямацца над побытам, ахвяраваць будзёнасцю на карысць вялікай задачы. І не трэба тысячы твораў, хай будзе менш, але каб яны «згаралі», дзеля таго каб уславіць сваю зямлю — «зямлю, што нам дадзена лёсам»!

— Дарэчы, праграма «Зямля, што нам дадзена лёсам», мае шмат прыхільнікаў. Гэта наогул вельмі рэдкі выпадак на радыё, каб у такога доўгагэтэрміновага праекта практычна не было нядобрыччых ліўцаў. Чаму, як вам падаецца? Можа, справа тут у асноўнай тэме гаворак. Дарэчы, госці праекта амаль ніколі не адмаўляюцца ад удзелу. Але я ўпэўнена, што падобны праект мог бы існаваць і на тэлебачанні... Як вам здаецца, ці актуальныя сёння падобныя ідэі: літаратурна-мастацкія праекты, нязмушаныя гутаркі пра нашу зямлю?

— Такія праекты вельмі патрэбны! Наогул жа, калі праграма толькі стваралася, я думаў, ці знайду на год столькі цікавых суразмоўцаў... Але людзі пачалі тэлефанаваць, пісаць... Чаму? Паўна, таму, што праграма гэтая пра тое, што знаходзіцца ў душы кожнага чалавека, нават калі ён не задумваецца, забываецца за штодзённую мітусню — пра сутнасць нашай ментальнасці, нашай культуры, нашага лёсу... Мы ж пра гэта разважаем ужо не першы год. І цяпер мяне асабліва радуе, што часам самі слухачы падказваюць тэмы праграм. Канечне ж, і на тэлебачанні такі праект патрэбны — беларускамоўны, пра тое, што хвалюе кожнага, пра тое, чым варта даражыць у гэтым жыцці! Спадзяюся, што праект будзе жыць і пасля мяне...

— Ці плануеце вы што-небудзь змяніць у сваім жыцці і творчасці, каб наблізіцца да ідэалу, калі гэта магчыма наогул?


— Не змяняць трэба, а напэўна, удасканалвацца. Бо часам з-за паспешлівасці, жыццёвай мітусні нешта выпускаю з-пад увагі. Да прыкладу, я заўсёды, калі перачытваю напісанае, думаю, што можна было б і лепш. Заўсёды зайздросчу тым, хто можа сабе дазволіць працаваць доўга, карпатліва, думаючы над кожным словам. Да ідэалу наблізіцца, канечне, хочацца, але, мне здаецца, ён настолькі высока, што ісці да яго можна праз усё жыццё. І не важна, калі не дасягнеш, галоўнае — імкнуцца! Для мяне ідэал — высокае пачуццё, уменне жыць так, каб Слова было падмацавана справай, каб цябе любілі і на цябе спадзяваліся, каб ты нічым не падвёў блізкіх, родных, каб не здрадзіў Радзіме, каб ніколі не ішоў на кампраміс з сумленнем... Не заўсёды ўдаецца, напэўна, але я імкнуся...

— І ўсё-ткі, што можа зрабіць вас сёння сапраўды шчаслівым чалавекам?

— Вы не паверыце, але паспраўднаму шчаслівым мяне можа зрабіць родная Беларусь. Калі буду знаходзіць разуменне ў людзей, чужыя добрае слова, родную песню, буду бачыць, як квітнее краіна... Ну і, канечне, я буду шчаслівы, калі мае дзеці знойдуць сваё асабістае шчасце... І каб новыя пакаленні памяталі і цанілі тое, што рабілі да іх. Я не адмаўляюся ад матэрыяльных выгодаў, але найперш мне хочацца, каб была шчаслівай мая зямля!

100-годдзе з дня нараджэння Ф. Багушэвіча

ПЕРШЫ НАЦЫОНАЛЬНЫ ПАЭТ



У ПЕЦЕРБУРГСКИМ УНІВЕРСИТЕЦЕ

НОВЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ БІАГРАФІ БАГУШЭВІЧА
Пісьменнік і публіцыст Ф. Багушэвіч...

САТЫРА І ЮМАР Ф. БАГУШЭВІЧА

Сатыра і юмар Ф. Багушэвіча — гэта не проста літаратурны жанры...

Сатыра і юмар Ф. Багушэвіча — гэта не проста літаратурны жанры...

працах, накіраваных сваім лязом супроць новай «Іскры». Ды і як тут не ўспомніць яшчэ адзін момант: менавіта таварыш Ленін «навекі заклімаў прэзэрнай мянушкай Лудушкі обербандыта, злейшага ворага народа Троцкага, навекі прыгваздіў яго пры дапамозе шчэдрынскага сатырычнага вобраза да ганебнага слупа» (ЛіМ, 1940, 21 студзеня).

Словам, толькі паспявай канспектаваць. Ёсць і штуршок да фарміравання аптымістычнай атмасферы ў іншых кірунках мастацтва — падрыхтоўка да Усебеларускай алімпіяды дзіцячай творчасці. Крытэрыі — самыя што ні на ёсць бальшавіцкія: «Нашай самадзейнасці чужда саладжавасць і сюсюканне. Нам чужды «нумары», у якіх дзеці перастаюць быць самімі сабой і пачынаюць пераймаць танны балет, ці, што яшчэ горш, заходні мюзік-хол, рэву трэцяга разраду. Наша самадзейнасць, як і наша мастацтва, перш за ўсё аптымістычна. Выступленні на сцэне — гэта свята бадзёрасці, тэмпераменту, маладосці і сілы. Нездарма так імклівы ў сваёй гусялосці народныя танцы, так мабільная гусялюч нашы масавыя песні» (ЛіМ, 1940, 3 ліпеня).


Услед за дзіцячым спаборніцтвам народныя масы запалання Усесаюзна конкурс на лепшы сцэнарый кінакамедый! Менавіта гэты кінажанр павінен быць зброяй у барацьбе з ворагамі сацыялістычнай радзімы і, разам з тым, стаць сродкам крытыкі недахопаў. Але на што арыентавацца? На шчасце, для беларускага кінематографа эталон ужо створаны — мастацкі фільм «Падкідыш», які і становіцца штуршком для дыскусій, у якіх бярэ актыўны ўдзел і «ЛіМ»: «Пакуль што ў нас больш спрэчка аб камедыі, чым саміх камедыяў. Спрачаюцца, напрыклад, што важней: рэалістычная ці эксцэнтрычная камедыя, камедыя характараў ці камедыя палажэнняў, можна будаваць камедыю без адмоўных вобразаў ці нельга і г. д.» (ЛіМ, 1940, 3 сакавіка).

Вынік? Савецкую камедыю камандна-адміністрацыйным метадам адносяць да народнага дасягнення, і на тое ўзнікаюць быццам бы непакісныя прыкметы: «У класічным разуменні жанр камедыя заключаўся ў тым, што ў выніку развіцця дзеі ўсе падзеі зводзіліся да ішчаслівага канца: зло каралася, добро перамагала, хоць бы характар усіх дзей быў глыбока драматычны» (ЛіМ, 1940, 3 жніўня). Словам, камедыйныя вытокі аказаліся ва ўсім. У тым ліку і ў творчасці Францішка Багушэвіча: «Юмар Ф. Багушэвіча таксама носіць своеасаблівы характар. Гэта — смех простадушны, адкрыты і рэзкі, які не сароміцца асобных «нікантных слоўцаў» (ЛіМ, 1940, 23 сакавіка). І ў драматургіі К. Крапівы: «Мы бачым, што ў камедыі К. Крапівы спалучаюцца гэтыя два моманты: выкрыццё ворага і перавыхаванне савецкага чалавека» (ЛіМ, 1940, 11 ліпеня).

Няма сумнення: у разуменні савецкай культуры перамагчы здольнае толькі любое, і не мае значэння, што для некага яно ў любы момант рызыкне ператварыцца ў чорнае... І тады смех сціхае. Застаюцца толькі слёзы. Салёныя, поўныя горычы, расчаравання. А на першы план выходзіць усё тое, што яшчэ ўчора здавалася тайным.

Пад адным дахам

Таццяна МАСТОЎСКАЯ



Часопіс «Беларуская думка» за снежань прапануе чытачам тэму развіцця Саюзнай дзяржавы. Шэраг артыкулаў распавядае пра адметнасці і агульныя рысы Беларусі і Расіі, узаемадзеянне дзвюх дзяржаў. Так, Таццяна Шаблыка паведаміць пра неардынарны куточак Расійскай Федэрацыі — Рэспубліку Башкартастан — і паспрабуе знайсці кропкі судакранання з Беларуссю ды запэўніць чытача, што падмуркам агульнай будучыні з'яўляецца падабенства. Разважаючы пра перспектывы развіцця Саюзнай дзяржавы, Віктар Лоўгач робіць стаўку на ініцыятывы, якія, як зазначаецца, нараджаюцца ў нетрах дзвюх братніх краін. А што гэта за ініцыятывы і хто іх аўтар — чытайце ў часопісе.

Пра навукова-практычную канферэнцыю «Канцэпцыя сацыяльна-нага развіцця Саюзнай дзяржавы на 2011 — 2015 гады — новы этап фарміравання агульнай сацыяльнай прасторы» і вынікі, якія былі дасягнуты ў папярэднія гады, распавядае Сяргей Галаўко.

Не застанеца незаўважаным аповед дзяржаўнага сакратара Савета Бяспекі Рэспублікі Беларусь Леаніда Мальцава пра прыкметы арганізацыі сістэмы тэрытарыяльнай абароны нашай дзяржавы. «Яшчэ раз пра ўніверсалізм» называецца артыкул, прысвечаны творчасці Максіма Багдановіча, якая разглядаецца ў кантэксце беларускай, рускай, заходнееўрапейскай літаратурнай і культурнай традыцыі.

Чарговы нумар часопіса пазнаёміць і з беларускімі музыкантамі, што занялі сваю нішу ў еўрапейскай культурнай прасторы, — кампазітарам, кіраўніком Франка-беларускай асацыяцыі «Жыццё ў музыцы» Георгіем Сасноўскім і лаўрэатам міжнародных конкурсаў, піяністам Сяргеем Смірновым.

Свой погляд на праблему моладзі і віртуальнай прасторы прапануе Мікалай Звёздкін.

Несумненна цікавым і ў нечым містычным падаецца артыкул пра каменныя крыжы, якія літаральна растуць з зямлі. Што гэта і ці на самай справе яны валодаюць цудадейнай сілай, спрабаваў высветліць аўтар Сяргей Галаўко.

У снежаньскім нумары «Беларускай думкі» вы таксама зможаце разам з Віктарам Пінгіным і Валерыем Байневым параўнаць розныя варыянты эканамічнага развіцця Беларусі ў бліжэйшы час; прымяніўшы важнейшы сацыяльна-эканамічны індэкатары, ацэніце айчынныя дасягненні і вынікі іншых дзяржаў; даведаецеся, якія імперыі існуюць сёння, чым яны адметныя і якое месца займае гут наша краіна; а таксама завітаеце на Магілёўскую «Стужку», дзе асвойваюць новы від дзейнасці — выраб перавязачных тэрыялаў.

ЛіМ: 1940

Вольга ПАСІЯК

Радасна, аптымістычна, энергічна. Менавіта так павінен быць савецкі народ сустрэкаць новы 1940 год. Такі настрой дарыла сваім чытачам першага студзеня і газета: «183-мільённы савецкі народ, з'яднаны вакол бальшэвіцкай партыі, пад кіраўніцтвам любимага правадыра таварыша Сталіна, спакойна і ўзнуна, цвёрдым поступам ідзе наперад, да сонечных вышын камунізму» (ЛіМ, 1940, 1 студзеня). І ў гэтага народа аднастайныя маскі — веселасць і смех, але яны хучэй праз слёзы, бо галоўнае — не заўважаць тое, што адбываецца навокал...

А не заўважаць сапраўды было што: няўдачы ў вайне з фінамі, антысавецкія дэманстрацыі ў Італіі, нежаданне Прыбалтыкі далучацца да СССР... Ды і ў Савецкім Саюзе нямала крывавых таямніц: расстрэл за расстрэлам, у тым ліку пісьменніка Бабеля, журналіста Кальцова, тэатральнага рэжысёра Меерхольда, былога наркама НКУС Яжова і многіх іншых. На фоне такой палітычнай карціны В. М. Молату, старшыня Савета народных камісараў і народны камісар замежных спраў, узнікае баявы дух савецкіх людзей: «Каб забяспечыць патрэбны нам далейшыя поспехі Савецкага Саюза, мы павінны заўсёды памятаць словы таварыша Сталіна аб тым, што «трэба ўвесь наш народ трымаць у стане мабільнага гатоўнасці перад тварам небяспекі ваеннага нападу, каб ніякая «вытадкаваць» і ніякія фокусы нашых знешніх ворагаў не малі застаць нас зняначку» (ЛіМ, 1940, 3 жніўня).

Але як сфарміраваць такі грамадскі настрой, поўны аптымізму і веры ў светлую будучыню? Выйсце на паверхні. Суровай савецкай рэальнасцю становяцца словы М. Голяя: «Смех можа быць вялікім сродкам мастацкага ўздзеяння. Смеху баіцца нават той, хто ўжо нічога не баіцца». Своеасабліва «смехатэрапія» пачынаецца з маладога пакалення, у тым ліку

на прыкладзе дзіцячай літаратуры, якая, калі верыць публіцыстам тых часоў, «абавязана, у першую чаргу, нашым народным паэтам Янку Купалу і Якубу Коласу, пісьменнікам-ардыносцам Змітраку Бядулю, Міхасю Лынькову і іншым». І вось ужо маленькія чытачы смяюцца, перагортваючы старонку за старонкай. Адзін недахоп — «няма ў нас добрых кніг аб жыцці Чырвонай Арміі, аб развіцці навукі і тэхнікі, аб росце сацыялістычных гарадоў і калгасаў». Да таго ж ёсць і яшчэ адна праблема — мастакі, якія няправільна падыходзяць да афармлення дзіцячай кнігі. «Мастак, па сутнасці, павінен дапаўняць пісьменніка, развіваць, паглыбляць выбраныя ім тэмы. Атрымоўваецца ж часта нааадварот: той-сёй з мастакоў пачынае працаваць над творам, дэталёна не вывучыўшы яго, і такім чынам псуе кнігу» (ЛіМ, 1940, 11 студзеня).

Як ліквідаваць недахопы? Вучыцца на вопыце мінулых пакаленняў. Але дзе ўзяць добры прыклад, які будзе адпавядаць усім савецкім патрабаванням? Варыянтаў няма, а дакладней, усяго адзін — пасля бальшавіцкіх пераглядаў гісторыі толькі і засталася, што марнаваць час над артыкуламі таварыша Леніна, дзе багата «вобразаў мастацкіх твораў Пушкіна, Някрасава, Ганчарова, Чэхава і іншых класікаў рускай літаратуры. Кожны раз вобраз, не змяняючыся ў сваёй сутнасці, а толькі ўзбагачаючыся новымі рысамі, выкарыстоўваецца як войстрая і дзейная зброя ў барацьбе за ідэі партыі і рабочага класа» (ЛіМ, 1940, 21 студзеня). Ды і як інакш, тут жа сапраўднае асарці геніяльных прыёмаў: і «едкая крылоўская сатыра», якой Уладзімір Ільч «разіў ворага, зрываў авечую шкуру з ваўка», і «смерценосныя радкі сатыры Салтыкова-Шчадрына», і гоголеўскія вобразы, скажам, «натхнёнага хлуса Хлестакова», які «знаходзіць сваё прыстасаванне ў ленінскіх

Партрэт на фоне кнігі

Вяўляць таленты — гэта прызвание

Ірына МАСЛЯНІЦЫНА, фота Кастуся Дробава

— Дыхаю паэзіяй Цвятаевай і Ахматавай, — прызнаецца Ліліяна Фёдарэўна. — З сучасных аўтараў вельмі люблю Леба Гарбоўскага. Мне блізкія Ясенін, Купала і Багдановіч. І, канечне, Пушкін! Як рэдактару даводзіцца чытаць самыя розныя рукапісы. Іншы раз яны бываюць такія недасканальныя, што душа проста прагне акунуцца ў сапраўднае мастацтва. Тады я бяру томік Пушкіна, наталяюся ім і пасвяжэлай вяртаюся да працы.

Ліліяна Анцух — член Саюза пісьменнікаў Беларусі. І гэта заслужана, хаця ўласных кніг у звычайным для чытача разуменні (калі імя аўтара значыцца на вокладцы) у яе няма. Затое ёсць сотні тых, што складаліся ёю, яна аўтар прадмоў і пасляслоўяў, альбомаў, нярэдка з крытычным аналізам, біяграфічнымі нагатакмі. Яна магла б, безумоўна, стварыць і кнігу літаратурнай крытыкі, і кнігу біяграфічных нарысаў пра сучасных

Справа ад стала на сцяне — карціна мастака Л. Дударэнкі з вяўвай белых лілей, сімвал яе імя Ліліяна. Усю астатнюю прастору займаюць кнігі і папкі з рукапісамі. У прынтэпе, гэтак і павінна быць у працоўным кабінце кнігавыдаўца. Але кнігі — галоўны атрыбут і яе асабістага жыцця. Яна звяртаецца да іх, шукаючы судзішэння, душэўнай раўнавагі, адпачывае з імі.

пільменнікаў. Творца ва ўзаемаадносінах з кнігавыдаўцом — гэта зусім іншы ракурс, у якім ніхто іншы яго не пабачыць.

— І я сапраўды думаю пра гэта і працую даўно, — кажа Ліліяна Фёдарэўна. Але пакуль яна наўмысна адыходзіць у цень, выгадна вылучаючы ў сваіх выданнях постаць аўтара. Кожнаму — сваё наканаванне.

— Калісьці, яшчэ ў 1990-я гады — наша выдавецтва «Чатыры чвэрці» толькі першыя крокі рабіла — да майго вялікага асабістага шчасця, адбылося знаёмства з Уладзікам Філарэтам, — кажа Ліліяна Анцух. — Ён падтрымаў праект «Нашы духоўныя каштоўнасці». Мы не разлічвалі тады сваім выданнем карэнтным чынам паўплываць на светапогляд грамадства. Проста самі шукалі

ісціну і хацелі дапамагчы тым, хто абраў шлях да храма. Аказалася, такіх людзей шмат. Цяпер, які б праект мы ні рыхтавалі, ён несумненна праходзіць пад амафорам Праваслаўнай Царквы і яе духоўнага ўплыву.

Аднак гэта зусім не значыць, што выдавецтва «Чатыры чвэрці» перастала быць свецкім. І як свецкае яно прымае да разгляду ў вялікай колькасці рукапісы твораў сучасных беларускіх пісьменнікаў, навукоўцаў, даследчыкаў, дзеячаў культуры і мастацтва.



— У перыяд падрыхтоўкі да Другога з'езда Саюза пісьменнікаў Беларусі мы па просьбе Мікалая Чаргінца падлічылі, колькі за апошнія пяць гадоў мы выдалі кніг беларускіх пісьменнікаў. Аказалася — больш як дваццаць тысяч экзэмпляраў! Гэта

Лада АЛЕЙНИК

Выхаванне Чалавека

Літаратура ведае нямаля прыкладаў таго, як некаторыя пісьменнікі доўга і пакутна шукалі сваю тэму... Бывала, гэты працэс расцягваўся на гады і дзесяцігоддзі. Пра Валерыя Гапеева можна сказаць, што ён з кагорты тых шчасліўчыкаў, каму пашанцавала ўвайсці ў літаратуру з дакладным веданнем тэмы і бачаннем патэнцыяльнай чытацкай аўдыторыі. Каб беспамылкова вызначыць творчы шлях, па-мойму, гэтакасама патрэбны талент. І не толькі... Вера ў сябе патрэбна, спецыфічная чуйнасць, аб'ектыўная ацэнка ўласных здольнасцей і магчымасцей. Праўда, паводле першай кніжкі ("Пастка на рыцара", 2003) яшчэ немагчыма было зрабіць пэўны прагноз — ці будзе пісьменнік далей працягваць працу ў галіне падлеткавай прозы, ці адмовіцца ад выбранага шляху. Бо з той першай кніжкі, думаецца, ён не толькі атрымаў грунтоўны творчы вопыт, але і пераканаўся, што ў гэтай парафі будзе надзвычай няпростая.

Безумоўна, галоўная адказнасць тут — перад чытачамі. Яны першыя заўважаць, калі пісьменнік дазволіць сабе адхіліцца ад "праўды жыцця", і тут жа скажуць, што **так** сучасныя школьнікі не гавораць ці **зтак** не робяць. Яны не пагодзяцца, калі ў літаратурным творы іх узаемаадносіны будуць выглядаць прыхарошана-лакіраванымі альбо проста штучнымі. Яны захочуць паказаць рэальных праблем, з якімі сутыкаюцца... Дый нейкай, хаця б мала-мальскай дапамогі ў вырашэнні гэтых праблем гэтакасама захочуць — добра парады, яркага прыкладу, элементарнай падказкі, у рэшце рэшт. Ну, а пра тое, што кніжка, апроч усяго, павінна быць цікавай, увагуле можна не казаць. І гэта — толькі з аднаго боку.

А з другога — пільныя пурсты, якія тут жа зрэагуюць, калі аўтар дазволіць сабе выкарыстаць моладзевы слэнг ці, тым больш, жаргонную лексіку... Крытыкі, педагогі і бацькі, якія дбайна вартуюць маральную цноту юнага чытача... Паспрабуй, пісьменнік, закрэпі вострую праблему — і сам тады праблем не абярэцца. Бо на тэмах інтымнага жыцця, заганных звычай і непрыстойных паводзін у нас па-ранейшаму табу, быццам негаласная змова пра іх ігнараванне...

Наколькі мне вядома, Валерыю Гапееву давялося сутыкнуцца з рознымі рэакцыямі на свае творы. Вядома, кола ўдзячных чытачоў вельмі вялікае... Але ж знаходзяцца псеўдамаралісты, якія здольны адшукаць крамолу ў самых бяскрыўдных рэчах. І таму кожны новы твор пісьменніка мяне асабіста вельмі радуе. Бо, нягледзячы ні на што, Валерыя Гапееў не страчвае творчага імпульсу. Бо актуалізаваў сваіх творах насамрэч важныя праблемы — тыя, якія доўгі час замоўчваліся ў нашай літаратуры. Бо проста добра піша — удумліва, цікава, эмацыйна...

Нядаўна часопіс "Маладосць" (2011, № 10) надрукаваў новую аповесць Валерыя Гапеева — "Трафік для паэта". Гэтая аповесць сталася своеасаблівым працягам трох папярэдніх твораў пісьменніка, якія ўвайшлі ў кнігу "Урок першага каханьня" (2010). Па вялікім рахунку, атрымалася ёмістая тэтралогія, кожная частка якой — абсалютна самастойная паводле сюжэтных перыпетый, праблематыкі

і ключавога канфлікту, але ўсе аповесці аб'яднаныя і часам, і прасторай, і колам персанажаў, большасць з якіх з'яўляюцца аднакласнікамі.

У пачатку аповесці "Трафік для паэта" аўтар змяшчае невялікі слоўнічак, дзе прыводзіць "тлумачэнні некаторых тэрмінаў". Няма сумневу, што гэта цалкам мэтазгодна. Думаецца, далёка не ўсім чытачам вядома лексіка, якой карыстаюцца прафесійныя праграмісты ці проста абазначаныя інтэрнэт-карыстальнікі. "Банер", "адалт", "хостынг", "кіпер", "скрыпт"... Для кагосяці гэтыя словы цалкам зразумелыя, і такі чытач можа іх проста праігнараваць (альбо, наадварот, зацікавіцца, адчуўшы сваю "тэму"), а для іншага, менш дасведчанага, тлумачэнні зробіцца істотнай дапамогай у разуменні пэўных эпізодаў сюжэта.

Дарэчы, гэты "мастацка-метадычны" прыём Валерыя Гапеева ўжо праходзіў своеасабліваю апрабацыю. Аповесць "Лёшкава каханне, або Віртуальнае дрэва рэальнасці" пачыналася таксама слоўнічак, дзе прыводзіліся тлумачэнні "для бацькоў, настаўнікаў ды іншых дарослых". Паводле водгукаў чытачоў, тлумачэнні аўтара ім вельмі прыдаліся, хаця тым разам у слоўнічку былі прыведзеныя тэрміны больш простыя, ці, дакладней сказаць, больш распаўсюджаныя — "юзар", "смайл", "флэшка", "аператыўка", "спам" і інш. А калі яшчэ дакладней, то распаўсюджанымі і звыклымі яны зрабіліся цяпер. А на той час, калі твор быў упершыню надрукаваны ("Польмя", 2008, № 5), далёка не ўсе чытачы мелі адпаведны досвед. Цалкам натуральна, што ў новай аповесці, дзе і школьнікі пасталелі, і ключавая задача, якую даводзіцца вырашаць галоўнаму герою, ускладнілася, сюжэт запатрабаваў адпаведных тэрміналагічных каментарыяў.

Першы раздзел, які выконвае ў аповесці ролю своеасаблівага пралога, адразу ж акрэслівае ключавую праблему: вучань выпускнога класа Віктар піша вершы і марыць выдаць кніжку. "Кніжка, кніжка... Віктар да дробязяў уяўляў яе: светла-шэрая вокладка, малюнак чорным алоўкам іх школы — такі чарнавы, смелы накід. <...> Уверсе прысвячэнне: «Маім аднакласнікам. Маім настаўнікам. Маёй школе»". Але для рэалізацыі яго мары патрэбны грошы — 600 долараў. Для сям'і Віктара гэта немалыя грошы, яго бацькі не могуць дазволіць сабе такой раскошы... Герою прыходзіцца самастойна рупіцца пра вырашэнне фінансавай праблемы.

Вядома, магчымасці для заробку ў вучня даволі абмежаваныя. "На працу ўладкавацца на лета не атрымаецца — у горадзе і так скарачэнні. Ездзіць некуды ў падсобную гаспадарку на часовыя работы — буракі палоць ці яшчэ якую трасцу — тое не выйсе. Спрабавалі ў мінулым годзе хлопцы. Што зараблялі, тое па вечарах ішло на піва". І вось, выбраўшыся з кампаніяй аднакласнікаў на адпачынак за

горад, хлопец не можа стрываць і дзеліцца з імі сваёй праблемай. І нечакана атрымлівае добрую параду ад сябра — таго самага Лёшкі, які знаёмы чытачам па аповесці "Лёшкава каханне...". Гэты герой, добра абазначаны ў інтэрнэт-рэсурсах, тлумачыць Віктару, якім чынам можна зарабляць грошы ў Сеціве.

Даходліва і скрупулёзна пісьменнік дэманструе, як Віктар адкрывае для сябе фактычна новы свет — спасцігае і засвойвае інфармацыю пра стварэнне сайта, разбіраецца ў незнаёмай тэрміналогіі, робіць першыя спробы практычнага ўвасаблення ведаў. Старонкі, дзе адлюстраваны працэс спасціжэння героем "інтэрнэт-граматы", пераконваюць у праўдзівасці матэрыялу, у добрым веданні аўтарам тэхналогій, пра якія ідзе гаворка. Дарэчы, менавіта гэтыя старонкі, насычаныя спецыяльнымі тэрмінамі, змусяць шмат каго з чытачоў вярнуцца да памянёнага вышэй "тлумачальнага слоўнічка". Так, Валерыя Гапееў тут вельмі дэталёва і падрабязна адлюстроўвае



"тэхнічны" бок працэсу. Але пачуццё меры мастака не падводзіць. Захоўваючы кампазіцыйную паслядоўнасць, аўтар пазбягае залішняй замаруджанасці дзеяння і не толькі не губляецца ў другарадным матэрыяле, але нават выкладае яго з метадычным досціпам. На мой погляд, інфармацыя, якую ўтрымлівае мастацкі твор, здольна прынесці чытачам практычную карысць, пашырыць веды адносна пэўных камп'ютарных магчымасцей.

Натуральна і дакладна аўтар адлюстроўвае, з якімі праблемамі сутыкаецца юны герой, які намысліў зарабляць грошы ў Інтэрнэце. Справа не толькі ў грунтоўным досведзе. Патрэбная "ідэя", сутнасць якой Лёшка абмалёўвае яму наступным чынам: "...Каб зрабіць сваім сайтам у Інтэрнэце, трэба праца. І грошы. <...> Ці — неверагодная ідэя. Новая! Смелая! <...> Ідэя, якая не рэалізаваная. Вось, напрыклад, ідэя «Аднакласнікаў». Самы папулярны рэсурс, як і «У кантакце». Сацыяльныя сеткі. Іх не было — яны з'явіліся і маюць

грошы. <...> Карацей, нешта трэба такое, чаго няма. Крэатыў".

Эўрыстычнае азэрэнне, як гэта найчасцей і бывае ў жыцці, прыходзіць да Віктара зусім выпадкова — калі з балкона ўласнай кватэры ён фатаграфуе праз тэлескоп зорнае неба. Ненаўмысна перавёўшы аб'ект на акно суседняга дома, хлопец заўважае маладую сямейную пару: "Віктар адарваўся ад акуляра. Было крыху сорамна. Ён падглядваў за чужым шчасцем. Там, далёка, было сапраўднае шчасце — вось, сям'я пабудавала кватэру, цяпер яны самі, з такім задавальненнем, такія радасныя, у такім сугуччы душ клеяць выбраныя імі самімі шпалеры... І не ведаюць, што за іх шчасцем толькі што назіраў нехта збоку. Такі кароткі эпізод — вось гэтыя колькі хвілін — і іншы паглядзеў бы з цікавасцю..." Віктара працінае імгненная думка: "Гэта ж цікава! Гэта ж ідэя!" Рашэнне знойдзена — на сайце ён будзе размяшчаць відэаролікі "падгляданняў" за рознымі людзьмі.

Асаблівай дынамікі сюжэт-

та канкрэтыка надзяляе падзеі жыццёвасцю, рэалістычнасцю. Так, Віктар разумее, што яго занятак — па-за межамі этыкі і маралі. Калі сказаць наўпрост — непрыстойны. Але варты яму зафіксаваць на плёнку, як мажны дзядзька "начальніцкага выгляду" фактычна гвалціць на пляжы юную дзяўчыну, стаўленне да сваёй дзейнасці хлопец змяняе на кардынальна супрацьлеглае. "Віктар адчуў сябе таямнічай сілай, сілай справядлівасці, абаронцам пакрыўджаных". Бо вядома, калі падобнае відэа з'явіцца ў Інтэрнэце, гвалтаўніку давядзецца трымаць адказ.

Маральная эвалюцыя героя выяўляецца ў аповесці канцэптуальна і шматгранна. Стыхія матэрыялу не выйшла з-пад улады пісьменніка, ён пільна і рацыянальна паставіўся да адбору фактаў — не выпускаў з поля зроку ні сямейна-бытавыя абставіны жыцця юнака, ні яго сяброўскія стасункі, ні эмацыйна-псіхалагічны свет. Валерыя Гапееў дэманструе цэлы шэраг узаемазвязаных падзей і вострых уражанняў, якія перажывае яго герой. Гэта грамадскі рэзананс, выкліканы відэаролікамі, і збынтэжанасць хлопца такой вострай рэакцыяй жыхароў гарадка, гэта змушаная хлусня бацькам і страх перад выкрыццём, гэта прыкрасць ад усведамлення ўласнай маладушнасці, калі мог выратаваць дзяўчыну ад рабаўнікоў, але не зрабіў гэтага...

Філасофскі падыход да асэнсавання з'яў сучаснасці, заглыбленасць у сутнасць характару персанажа і майстэрства псіхалагічнага аналізу дазволілі пісьменніку праўдзіва і абгрунтавана паказаць канчатковы выбар героя. Фінал твора абумоўлены ўсёй папярэдняй логікай развіцця падзей. Шантажаванне, з якім, у рэшце рэшт, сутыкаецца герой аповесці, не з'яўляецца асноўнай прычынай яго грандыёзнага ўнутранага пратэсту. Яно, хутчэй, зрабілася апошняй кропляй, з-за якой эмоцыі маладога чалавека дасягнулі крытычнай мяжы. Няма сумневу, што да свайго рашэння Віктар прыйшоў яшчэ раней — свядома і асэнсавана, яго выбар — не выпадковы, ён натуральны, заканамерны і нават чаканы.

У аповесці вельмі ўдала расставлены маральна-этычныя акцэнтны. Відавочнай робіцца вызначальная роля сям'і ў фарміраванні ўнутранага свету асобы. Менавіта тыя каштоўнасці, якія культывуюцца ў сям'і, з'яўляюцца для Віктара прыярытэтным арыенцірам у складанай жыццёвай сітуацыі. Адмыслова разгледжана ў творы праблема "мэты і сродкаў", у абмалёўцы якой аўтар прыходзіць да пераканаўчай высновы: грошы не прыносяць жаданага задавальнення, калі дзеля іх ты змушаны манкіраваць этыкай альбо ісці на кампраміс з уласным сумленнем.

Выхаваць Чалавека ў самім сабе, зразумець, што жыццё — надзвычай адказная штука, — такі, на мой погляд, асноўны пафас аповесці Валерыя Гапеева.

Уладзімір АГІЕВІЧ

Еці і фаліянты

На вокладцы кнігі І. Прылуцкага “Мудрости зачало и конець...” нечакана бачыш выяву снежнага чалавека ў ярмолцы, абапёртага на тры фаліянты пасярод дзвюх пар свечак. Еці, паводле аўтарскай задумы, дакранаецца да сімвалаў святых? Навошта гэтая антытэза цывілізацыі і дзікуства?

Або прама. Або ўнутраная”.

Сутыкнуўшы Скарыну з Парацэльсам, Лютэрам, Эразмам, драматург не звёў яго з М. Капернікам і з Ф. Аквінскім — “пятым бацькам царквы”. Справа жыцця апошніх фундаментальна звязана з дзейнасцю Скарыны.

Многія факты біяграфіі Скарыны або недаасэнсаваны, або перакулены дагары нагамі. Праблема календара: М. Лютэр “у 1517 годзе, праз 85 дзён пасля выхаду першай кнігі Ф. Скарыны, прыбіў да дзвярэй кірхі 95 тэзісаў...”. Розныя календары былі: у Скарыны — вераснёўскі, а ў Лютэра — студзеньскі. Сцвярджаюць “першым выдаў Псалтыр 6 жніўня 1517 г.” выкрывае няведанне таго, якога стылю календара прытрымліваўся Скарына, бо першым яго выданнем была “Кніга Святога І ва” 10 верасня 1517 г. (або 1516-га, паводле студзеньскага стылю), “Псалтыр” выдаваўся ў канцы вераснёвага 1517 года.

Біяграфічныя звесткі чэрпаюцца з замшэлых крыніц, як, напрыклад, прыдуманая садоўніцтва: “Батанік у Празе вырошчваў травы”. Ад гэтай гіпотэзы адмовіўся сам яе аўтар А. Флароўскі. Або: “Прыбыл бедный молодой человек”. Па-першае, прыбыў не

“бедны”, а “pauper”, г.зн. сябра ордэна *Pauperes Commilitones Christi Templique Solomonic*, да якога, дарэчы, належаў і светапоглядны апанент Скарыны разенкрэйцар М. Лютэр, сустрэча з якім адбылася не ў 1523, а ў 1525 г. Па-другое, цытаваны лацінскі тэкст у драме мусіць падавацца па-беларуску.

Польскі даследчык Х. Лаўмянскі сцвярджаў, што Скарына ў сваёй выдавецкай дзейнасці не меў ніякіх іншых мэт, акрамя камерцыйных. Адрасаванасць “тружання Скорины” “людю паспалітаму” ім не заўважана. Твор І. Прылуцкага таксама тэндэнцыйны, бо ў ім няма ніводнага прадстаўніка гэтага “людю”. Не лічыць жа за іх амбіцыйную Сакратарку, Звездара, Блазна ці Вольнага Мастака? У такім жа ключы малюецца бацькоўскі наказ: “Навука цябе ніколі не зробіць багатым і незалежным. Ад навукі, як і ад сельскай гаспадаркі, можна толькі кілу (грыжу) нажыць”; “Я... баяўся, што гэтая зараза, Рэнэсанс, прычэпіцца да цябе...”

Як і чаму Скарына ўзняўся да вышын духу?

У інтэрпрэтацыі спадчыны першадрукара акурат і выявіліся суб’ектывісцкія інтарэсы. Напрыклад, адным хочацца прадставіць Скарыну за выхадца з такой Русі Літоўскай, што па вушы загразла ў бескультур’і, і таму дзякуючы культуры Захаду мы маем феномен першадрукара-асветніка. Усе апалагеты такой інтэрпрэтацыі групуюцца ў партыю “францішканцаў”. Іх філасофія



грунтуецца на шавіністычнай ідэалогіі Хенрыка Лаўмянскага, дзе геній Скарыны трактуецца суцэльна вытворным ад заходняй культуры, калі ігнаруецца дыялектыка нацыянальнага і ўсечалавечага, аперцэптуальнага і рэцэптуальнага. Але на Захадзе каталіцтва бласлаўляе кармленне ведамі, сумай ведаў, славытымі *Summa contra gentiles* Фамы Аквінскага, на Усходзе ж царква імкнецца зрабіць чалавека богападобным, быць не шкарлупінай быцця, а мець Яго сутнасць у сабе. Скарына, сам выхаваны “суть по Бозе” ва ўлонні, як ён пісаў, “правае веры”, аб’ектыўна спалучыў навуку, якая ішла з Захаду — *Scientia Latina seu Romana* і якая рацыяналізавала чалавека, з традыцыямі Усходу — *Slavia Orthodoxa*. Ён лічыў, што ў Бібліі “з’янайдешся о церьковной науце, еже вся обща хрестианомъ имети”, бо паколькі ісціна адна — хрысціянская, то і царква — адна, а

гэта значыць, што “И Церьковъ Х[ри]стова мати всехъ Хрестианъ”.

Жанр рэцэнзіі патрабуе даць ацэнку акурат мастацка-эстэтычным і прафесійным вартасцям твора. Перш за ўсё уласна драматургіі. Аднак сама пытанне завісае пры адсутнасці праўдзівага зместу дзеяння, а штукарства з мікшыроўкай асоб і падзей можа ўразіць хіба што непадрахтананага чытача.

Менш значныя заўвагі таксама паказальныя. “Сродкі ад пранцаў” падсунуты ў арсенал лекаў Скарыны, але тады яны яшчэ не былі патрэбныя, бо не існавала такой хваробы. Гаварыць неацяцянту Скарыну пра перавагі купецкага стану — марнасць. Чаму Лука з XV — пачатку XVI ст. карыстаецца тэрмінам “Расія”, калі яго яшчэ не было?

Правапіс кульгае: Іоў замест Іаў. Міравая язва — замест моравай. Русізмы спрэ па тэксце: “складае цяжкасць”, “вымысел” і да т.п. А што такое “стыгнет”, гібрид сігнета са стылетам?

Лаціна церпіць ад апантанасці: “ubi (*urbi*. — У. А.) et orbi”; “ubi *beni* (*bene*. — У. А.), ubi (*ibi*. — У. А.) patria”. Але правапіс — нішто ў параўнанні са шкурным сэнсам перакладу: дзе добра, там Радзіма! — замест Скарынавага “ubi patria, ibi bene”: дзе Радзіма, там добра!

Пад уздзеяннем прачытанага перад намі міжвольна паўстае герой Ф. Дастваеўскага Лямшын, прагрэсіст з бесаўнігілістаў, які “окопачивал обывателя” тым, што падрабляў крык парадзікі і лічыў гэта эстэтычнай вартасцю і вартай патэтыкай.

Мабыць, выява Еці на вокладцы мусіць выклікаць асацыяцыі з няголеным папом-схізматыхам, і такім чынам палямшынаўску інтэрпрэтаваць антытэзу?

Алеся ЛАПЦКАЯ

Асучасненыя Скарына

Факталагічныя памылкі ў п’есе “Мудрости зачало и конець...” далі магчымасць нагадаць чытачу пра жыццё і творчасць беларускага першадрукара, а таксама падкрэсліць высокі ўзровень сучаснага скарыназнаўства. Але нядобра было б пакінуць па-за ўвагай сам твор Івана Прылуцкага — пры ўсіх недахопах гэты мастацкі тэкст варта аналізу.

любой цаной і пажадана без усялякай філасофіі”.

П’еса фармулююць і абмяркоўваюць мноства ідэй — вызначаць ступень іх адмысловасці кожны чытач ці глядач будзе асабіста, зыходзячы са сваёй абазначэнасці ў сучасным культурным працэсе. Адна з даволі нешматлікіх арыгінальных ідэй п’есы — гэта сцвярджаюць адноснай абгрунтаванасці сталых характарыстык розных гістарычных перыядаў. Сапраўды, для людзей XVI стагоддзя іх эпоха падавалася не менш “дынамічнай і імклівай”, чым для нашых сучаснікаў уласная.

Аднак галоўнае, што меўся б зрабіць аўтар у п’есе пра першадрукара — гэта паказаць абсалютна нечаканага, новага Скарыну альбо ў нязвыклым ракурсе выявіць яго жыццё і творчасць. І менавіта гэта ў Івана Прылуцкага амаль не атрымалася. Ён “дэсакралізаваў” свайго героя — даў яму магчымасць часам быць непрактычным, мройным, нават смешным, дазволіў іншым персанажам жартаваць з яго, — але далей не пайшоў.

Вобраз Скарыны практычна не раскрыты, прадстаўнікі “світы” характарызуюць першадрукара ў цалкам традыцыйным рэчышчы. Фінальнае пытанне з-за сцэны: “Дык хто ж ён такі??? Дурань??? Святы?!” — падаецца рытарычным, бо твор не дае дастатковага матэрыялу для разваг на гэты конт.

П’еса дэманструе сход Скарынавага акцыянераў, на якім Францыск мае вызначыцца са сферай дзейнасці. Аўтар сутыкае героя з ягоным бацькам Лукой, з Парацэльсам, Лютэрам і Эразмам Ратэрдэмскім, якія прапануюць свае версіі запатрабаванай і перспектыўнай працы. Выяўленне гэтых альтэрнатыв, здаецца, павінна ў іншым святле паказаць выбар Скарыны — але цікавасць сітуацыі сціраецца тым, што галоўны герой не прымае рашэння on-line — яго з самага пачатку вабіць думка пра кнігадрукаванне, ён нібы толькі і чакае Эразма Ратэрдэмскага, каб згадзіцца з ягонымі поглядамі, дык усе астатнія персанажы ад пачатку ведаюць, кім будзе Францыск.

На працягу п’есы амаль нічога не здараецца — персанажы выходзяць-уваходзяць і ўзаемадзейнічаюць выключна на вербальным узроўні, характарызуючы эпоху, Скарыну і адзін аднаго. Усе яны аднолькава дасціпныя, дасведчаныя і бадзёрыя, таму пра разнастайнасць характараў казаць не даводзіцца. У кантэксце сусветнай драматургіі апошняга стагоддзя ўсё гэта (і нават “нераскрытасць” галоўнага героя) ніякім чынам не з’яўляецца недахопам твора. Значым яшчэ раз: галоўнае, чаго бракуе п’есе, — гэта новага стаўлення да Скарыны і глыбокай глабальнай ідэі.

Аднак, калі на тэкст Івана Прылуцкага не звернуць увагу тэатральныя рэжысёры, добра было б, каб гэтае выданне зацікавіла настаўнікаў і метадыстаў. Бо п’еса “Мудрости зачало и конець...” выдатна пасуе для школьнай пастаноўкі, прысвечанай першадрукару: шмат пазнаваўчага матэрыялу, арыгінальная форма, зварот да адвечных нацыянальных праблем. Пры гэтым, безумоўна, варта выправіць гістарычныя і моўныя памылкі: ад пералічаных У. Агіевічам да банальнага “тухне святло”, якое выклікае непрыемныя асацыяцыі з тухлымі яйкамі. Варта думаць, што сённяшнія школьнікі не закідаюць імі акцёраў-аднакласнікаў, а, наадварот, паставяцца з энтузіязмам да асучасненага Скарыны.

Пятро Васючэнка наступным чынам азначыў галоўную адметнасць п’есы: “Своеасаблівае творчай задачы заключаецца ў сумяшчэнні часавых пластоў — XVI і XXI стагоддзяў, што выяўляецца ў выхадах на сучаснасць, мадэрнізацыі вобразаў і рэаліяў, выкарыстанні сучаснай лексікі, жарганізмаў і нават амерыканізмаў. Дзеянне няспынна змяняе сваю жанравую прыроду, паслядоўна ператвараецца ў дыскусію, перформанс і г.д.”.

Сапраўды, усе персанажы п’есы аднолькава добра арыентуюцца як у сярэднявечным, так і ў сучасным беларускім жыцці, што дае ім магчымасць у сваіх выказваннях і разважаннях не абмяжоўвацца стылем ці ладам мыслення толькі адной эпохі. Пазачасавасць заўсёды мяжуе з адвечным — таму праз яднанне стагоддзяў пісьменнік падкрэслівае сталую актуальнасць розных праблем, жыццёвых падыходаў і светапоглядаў. Тут і бацькоўская перакананасць у тым, што “навука цябе ніколі не зробіць багатым і незалежным”, і жаночая скептычнасць адносна грандыёзных задум (“А то на бессмяротных жабракоў — непрызнаных геніяў — я столькі наглядзелася за часы працы ў офісах і ля ўніверсітэтаў, што калі б я атрымала ад жонкага толькі па адным талеры, то даўно была б магнаткай, а не сядзела б у далёка не самым узорным офісе...”), і канстатацыя бясспрэчных фактаў — “з паняццяў філасофіі жыцця люд цікавіць толькі апошняя частка — жыць

Галасы блізкага замежжа

Для выдання ў РВУ “Літаратура і Мастацтва” ўпершыню рыхтуецца анталогія сучаснай паэзіі беларускага замежжа. Аўтар ідэі — доктар філалагічных навук А. Мальдзіс, укладальнік кнігі — культуролог А. Івуць. У анталогію ўвойдуць вершы амаль 50 паэтаў. 3 мэтай прапаганды творчасці нашых землякоў, якія жывуць і працуюць за межамі Беларусі, у “ЛіМе” ўводзіцца новая рубрыка — “Галасы блізкага замежжа”.



Аляксандр
Тарасаў

Паэтычны дар у Аляксандра Тарасава, які нарадзіўся 2 студзеня 1955 года ў в. Кульшычы Слаўгарадскага раёна, праявіўся яшчэ ў школе, калі былі надрукаваны яго першыя вершы. Скончыў Благавешчанскі педінстытут, працягнуў час службы ў ракетных войсках. Цяпер жыве ў Рэспубліцы Марый Эл Расійскай Федэрацыі, час ад часу наведвае родны Магілёўскі край, якому прысвячае свае шчырыя і прачулыя вершы.

Маё Прысожжа

Прысожжа маё,
я лічу цябе домам,
Хоць даўно я не твой гаспадар,
Але ўсё мне тут блізка,
знаёма:
Поле, Сож, лесу цёмны гушчар.
Да цябе я прыйшоў,
на-сяброўску вітаю,
Бачу, што ты пазнала мяне.
Добры дзень, прыгажосць
майго роднага краю,
Над Прысожжам гучыць
Мір майё старане.

Салігорская гронка

Напрыканцы мінулага года мне пашанцавала з групай калег-пісьменнікаў праехаць па Міншчыне і Магілёўшчыне. Было вельмі шмат цікавых сустрэч у працоўных калектывах, у студэнцкіх аўдыторыях, у дамах культуры і бібліятэках. У Салігорску мелі магчымасць стаць нават на нейкі час шахцёрамі. Тая ўдзячная паездка падаравала мне нізку салігорскіх вершаў. 3 прыемнасцю аддаю яе на суд чытачоў “ЛіМа”.

Працінае твар салёны пот.
Я за ўсіх тут найважнейшы, можа.
Я зямлю ўсю бачу навывёт,
Не вяльможны пан,
А ўсё ж — вяльможа.

І карэта дзіўная ў мяне,
Надта дзіўны шлях паўзе змяю.
І мяне ўсё тое не міне,
Што наканавана мне зямлёю.

Лежачы, працую над радком,
А ў забой мне не трэба гнуцца.
Бачыш, труся ля якіх вякоў,
А радкі часовыя снуюцца.

Я на версе жарты ўсе сцярылю,
Я і сам мастак у гэтым жанры.
Шугануў глыбока пад зямлю —
Ты цяпер глыбокапаважаны.

Б'юць па самым сэрцы малаткі,
Аж душу расколваюць, як вугаль.

Хто для нас прыдумаў гэтакі сон —
Столь у сталактытах заінелых?..
У пацічках жоўтых глянэ соль —
Гэта кроў сяброў, што скамянела.

Хоць на гэту лямпу не глядзі.
Глянуў — і балюча адхіснуўся.
Гэта ж ён з усіх толькі адзін
3-пад Зямлі нанова ў свет вярнуўся.

Выстыла ўжо памяць, нібы склеп,
Змеран шлях няпростаю хадюю.
Сам знямог, стаміўся і аслеп,
Але б'ецца сэрца маладое.

Набірае новы час разгон,
Рве ў руках старое пробы ніці.
Падыміце чарку, канагон,
І руку ад сэрца адыміце!..

Палёт у бяздонне

Светлай памяці Леаніда Якубовіча,
паэта і шахцёра, які трагічна загінуў
у шахце 8 чэрвеня 1970 года

Будзе зарыва тлець,
Небасхіл залаціць,
...І ляцела так клець,
Як камета ляціць.

Ціха пчолы гулі,
Спеў зязюляю сад.
Гэта з вейка зямлі
Абляцела сляза.

Абарвалася ніць,
Не ўтрымаў яе час.
Ясны промень пагас.
І матулі балиць,
І зямлі ўсёй балиць...

А матуляў-сірот
На зямлі не злічыць.
Як завецца палёт,
Што ў бяздонне імчыць.

Разам з песняй, з вясной,
Пацалункам сухім
І чыйсьці віной
Не за нашы грахі?..

Абарваная ніць...
Абарваны радкі.
...Клець ляціць і ляціць,
Як імгненне ў вякі.

Ліхтар

Стары бывалы ліхтарок,
Што падарылі мне шахцёры,
Свяціўся тут, ля Налібок,
Падміргваў зорам.

З першапраходчыкаў ён тых,
Спрачаўся з цемрай у забой.
Пакліча, як заблудзіш ты
І слова высвеціць любое.

Падкіне сушняку ў агонь
Ды паглядзіць, чаго ты варты.
І ты ад позірку яго,
Нібы ад чаркі, зморшчыў твар свой.

Мы ля Старобіна ў бары
Калісьці з ім пасябравалі.
І ён стары, і я стары...
Ды... гэта мы нажартавалі.



Фота Кастуся Дробава

Сустрэча

Міколу Аўрамчыку, паэту, салдату,
шахцёру-канагону

Дзе ён, на якой цяпер вярсеце,
Мой зямляк, не сумны па натуре,
Што сырым агеньчыкам трымцеў
У самотнай, цёмнай штольні Рура?

Дзе ён, паняволі канагон,
Над радком якім сядзіць маўкліва?
Чуб з мукі мучэнняў у яго —
І такое мліва.

Там ствалы айчыннае сасны
Штольні падпіралі ўсе і душы.
Так у сэрцы грукалі яны,
Як ствалы раз'ятранай “кацюшы”.

Думкай адгукаўся канагон
На яе, пушчанскую сястрыцу.
А яна, як дожджык, на яго
Сытала ўспамінамі ігліцу.

Сумна расступаюцца вякі,
Плача і няе свой бор над вухам.



Казімір
Камейша

Роздум пра вечнасць на глыбіні 600 метраў

Так наіўна думаў я пра вечнасць,
А цяпер чакаць яе пакіну,
Бо сягоння з хлопцамі пад вечар
У яе спуціўся на хвіліну.

Страшная, скажу вам, гэта штука —
Бы ў труне, грымець у грознай клеці,
Згадваць і дзядоў сваіх, і унікаў
І не ведаць, на якім ты свеце;

І былое ўсё так бачыць ясна,
І лавіць у лязгу незвычайным,
Як у клеці той, грудной, уласнай,
Б'ецца камячок жывы адчайна.

Вунь яна пагрозная якая,
Вечнасць, як каменная тыгрыца.
Ты ж калісь радкамі і рукамі
За яе так прагнуў ухапіцца.

І цяпер у цемрыўным забой,
Не ў сваю і не ў чужую змену,
Грозна так нависла над табою —
Так і сцісне лапаю каменнай.

Кратай і вачыма, і рукамі,
Не апошні госць тут і не першы, —
Вунь яна салёная якая,
Хоць зусім салодкая у вершах.

Можаш глыбіню саму памераць, —
Нейкіх там шэсцьсот халодных метраў
Праляцеў — мне дома не павераць —
Я праз тую вечнасць лёгкам ветрам.

Выціраю пот і гладжу каску,
Нават плачу: што за недарэчнасць?..
Не, я вам зусім не баю казку,
Проста нагадаць хацеў пра вечнасць.

А на версе ўсё, як быць павінна:
Ясны душ,
З падміргам лямпавага
І такая светлая хвіліна,
І ў дзяцінстве гэткай не бывае.

Нават калі гэта не святое,
Добрым словам сябра падахвоціш.
Кожны дзень, нібы вядзерца тое,
Ты лятаеш у зямны калодзеж.

Поўня каскі свеціць, як скупая,
Пад табою спяць гадоў мільёны,
Ну, а ты на вечнасці ступаеш,
Белы, ад вачэй да пят салёны.

Ваганетак глумная бразготка...
Час за імі сунецца паволі.
Ведаеш, у чым тут соль усё-ткі?
Соль у тым,
што я здабытчык солі.

Я работаю, как вельможа,
Я работаю толькі лёжа.
Мікалай Анцыфераў
Ах, які тут, пад зямлёй, спакой,
І не сніўся ён табе, Еўропа!..
З лямпачкай на касцы мільгаткой
І здалёк падобны да цыклопа.



Віталь
Кунашка

Снег кідаецца з ночы,
Вецер шапку зрывае,
А я крочу, як крочыў,
Хто ў мяне папытае.

Хто развее самоту,
Скажа важнае слова,
Забярэ адзіноту,
Стане веры асновай.

Хто падыме,
суцешыць,
Хто дасць новыя сілы,
Хто, пачаўшы,
завершыць,

Хто надзеі акрыліць.
Бог бальзам даў гаючы,
Прасвятліў цемнею ночы...
Снег, як вожык, калючы,
А я крочу, як крочыў.

Пастарайся
прыйсці да зімы,
Каб завеі цябе не зламалі,
Каб з табою
сустрэліся мы
І Хрыста
між аблокаў пазналі.

Пастарайся прыйсці да зімы,
Каб нягоды цябе не сагнулі,
Каб з табою сустрэліся мы
І ў дарозе вачэй не самкнулі.

Пастарайся
прыйсці да зімы,
Дзе б ні быў,
адкладзі свае справы,
Каб з табою сустрэліся мы
І трымалі вянкi
Божай славы.

Пастарайся
прыйсці да зімы,
Можна,
болей не будзе такога,
Каб з табою сустрэліся мы
І пабачылі Бога жывога.

Я запомніў толькі вочы,
Не магу
прыпомніць твар...
Толькі б вочы
не сурочыць —
Трапяткога сэрца жар.
Я запомніў толькі вочы,
Не магу
прыпомніць смех...
Толькі вочы —
міг той ночы —
І бялютка-белы снег.

Новы праект



Калі беларусы-інтэлектуалы наведваюць еўрапейскія краіны, натуральна, іх прывабляюць кніжныя крамы. Утульныя. Дэмакратычныя. Там можна спакойна пасядзець на канапе ці проста на падлозе каля паліцы з кнігамі, пагартаць выданне, якое спадабалася. І злая прадаўшчыца не падыдзе з заўвагай: “Гэта кнігарня, а не бібліятэка!” У такіх магазінах можна патрапіць на прэзентацыю кнігі папулярнага аўтара, паўдзельнічаць у яе абмеркаванні, бо прэзентацыя — добры спосаб прывабіць новых пакупнікоў. Яшчэ большае захапленне нашых суайчыннікаў выклікаюць маленькія кавярні, што працуюць пры кніжных магазінах, дзе можна зноў жа з кніжкай за столікам выпіць кавы... проста рай для аматара чытання!

Кава ідзе ў кнігарню

Марына ВЕСЯЛУХА

Хочацца, каб і нашы кнігарні былі такімі. І яны імі становяцца! Варта толькі прыгадаць цёплыя сустрэчы ва ўтульнай гандлёвай зале “Кніжнага салона”, прэзентацыі ў розных кнігарнях сеткі ААТ “Белкніга”, але самае галоўнае — у крамы ідзе кава! Гэтага духмянага напою (натуральна, чытаючы кнігу) можна выпіць у некаторых магазінах сеткі “Белсаюздрук”, у новай краме “Прэзентацыя” выдавецтва “Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі”. Да модных кнігагандлёвых тэндэнцый далучыліся і рэгіёны. Так, адпачыць і пачытаць за кавай можна і ў Брэсце, у крамах “Брэстаблсаюздруку”.

Але беларускія кнігарні чакае яшчэ больш сур’ёзнае абнаўленне. І гэта не можа не радаваць. Справа ў тым, што ў краіне з’явіўся праект кніжнага магазіна-клуба з кавярняй “Кофібук”. Гэта пакуль толькі праект, але, пагадзіцеся, сама задума варта ўвагі. Каб даведацца крыху больш пра магчымую кнігарню-кавярню, я сустрэлася з яго аўтарам і каардынатарам Марынай Пашкевіч.

— **Марына, распавядзіце, калі ласка, пра праект “Кофібук”. У чым яго сутнасць?**

— Праект “Кофібук” — цэнтр інтэлектуальнага баўлення вольнага часу. Гэта месца, дзе можна весела і з карысцю правесці час. У першую чаргу набыць літаратуру, наведваць розныя майстар-класы і лекцыі, апынуцца на сустрэчы з аўтарамі. А таксама

ў прыемнай атмасферы выпіць кубачак кавы ці гарбаты, з’есці кавалак торта ці пірожнае, а можа, і тост з джэмам.

— **Чым выклікана неабходнасць такой задумкі і яе рэалізацыі?**

— Неабходнасці не было. З’явілася ідэя. Жаданне, інтарэс і, канечне ж, ідэя сталі матывамі да рэалізацыі гэтага праекта.

— **Якія менавіта кнігі можна будзе набыць у новай краме?**

— Абсалютна розныя. Гэта як класічная мастацкая літаратура, зборы твораў, нават калекцыйныя выданні, так і прафесійная і, канечне ж, дзіцячая літаратура.

— **Акрамя кавы і кніг што яшчэ можна будзе пабачыць і знайсці ў межах рэалізаванага праекта?**

— Цікавыя майстар-класы па розных сучасных кірунках: дэкараванні, дызайне. Лекцыі майстроў справы па бізнесе, маркетынгу, сустрэчы з аўтарамі кніг — абмеркаванні твораў і прэзентацыі, а таксама нядзельныя чытанні для дзяцей.

— **Праект заяўлены як магазін-клуб. З часткай “магазін” усё зразумела. Што падразумяецца пад “клубам”?**

— Пад “клубам” якрэз і разумеем, што там актыўна будуць бавіць час наведвальнікі, захопленыя майстар-класамі, лекцыямі, сустрэчамі, дзядзіца ўражаннямі і меркаваннямі.

— **У Мінску ўжо ёсць кнігарня з невялічкай кавярняй “Прэзентацыя” выдавецтва “Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі”, вы яе разглядаеце ў якасці свайго канкурэнта?**

— Не. Ідэі падобныя, але вось на этапе рэалізацыі праекта “Прэзентацыя”, як мне падаецца, штосьці было страчана.

Калі праект стане такім, якім яго задумалі каардынатары, ім можна будзе толькі паапладзіраваць. Шкада, што ўвасабленне “Кофібука” ў рэчаіснасці пакуль адкладзена, а праца па рэалізацыі праекта прыпынена. Як заўважыла Марына, на гэта было некалькі прычын. Але спадзяюся, што ўсе перашкоды будуць пераадоленыя і ў хуткім часе ў сталіцы з’явіцца кнігарня новага фармату, якая прывабіць не толькі заўзятых кнігалюбаў, але і новых аматараў чытання, стане яшчэ адным культурным цэнтрам і месцам сустрэчы моладзі.

На здымку: аўтар і каардынатар праекта “Кофібук” Марына Пашкевіч.

У падтрымку чытання



Тацяна Бембель, мастацтвазнаўца, кіраўнік Гарадской мастацкай галерэі твораў Л. Шчамялёва:

Праз чароўны партал

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

— На пытанне, якія кнігі паўплывалі на маё станаўленне як чытача, з упэўненасцю магу адказаць — першыя. Я навучылася чытаць у чатыры гады — дзякуй бабулям і дзядулям, якія лічылі вельмі важным для развіцця чытанне ў дзяцінстве. Мне чыталі ўслых і паказвалі літары. Адночы адбыўся цуд: літары склаліся ў слова. Гэта здарылася на вуліцы маленькага падмаскоўнага гарадка Ступіно. Раптам я ўбачыла вялікі надпіс: АПТЭКА. Гэты цуд пераўтварэння набору рысак у сэнс і вобраз дасюль мяне зачароўвае.

У дзяцінстве гэта было сапраўдным дзівярыма ў іншы свет, за якімі можна было пакінуць усё, што не падабалася ў акалячай рэальнасці, а не падабалася многае: дзяцінства — адзін з самых складаных перыядаў у жыцці чалавека.

Маімі першымі кнігамі сталі “Легенды і міфы Старажытнай Грэцыі” Куна і трохтомнік Афанасьева “Рускія народныя казкі”. Я чытала іх зноў і зноў. У міфах мяне зачароўвалі найперш сюжэты і вобразы, а ў Афанасьева — сама мова. Казкі там неадаптаваныя, мова старажытная, вобразы магільныя, страшныя, палову слоў я спачатку не разумела. Але дакладна адчувала гіпнатычную моц гэтай сапраўднай мовы, яе самамрэч фізіялагічнае ўздзеянне. З тых часоў у мяне ёсць свая мера моцы тэксту.

Пасля, зразумела, было мноства кніг. Мне заўсёды іх не хапала, таму што чытала я вельмі хутка, а кніжны голад быў страшны. За савецкім часам не заўсёды можна было дастаць добрыя кнігі. З “галадухі” я палюбіла чытаць слоўнікі і даведнікі: баганічны, напрыклад... Кулінарныя кнігі ў доме таксама былі зачытаны да дзірака. Газеты, зразумела, паглыналіся прама з лушпінамі, г. зн. з перадавіцамі, афіцыйнымі заявамі і да т.п. Мне важны быў сам працэс чытання, ад якога я залежала проста наркатычна. Сёння больш чытаю спецыяльную літаратуру, звязаную з маёй прафесіяй мастацтвазнаўцы.


Прэзентацыі

Чэслава ПАЛУЯН,
фота Кастуся Дробава

Напрыканцы мінулага года краіна святкавала 120-гадовы юбілей з дня нараджэння Максіма Багдановіча. Здавалася б, знакавая дата мінула, імпрэзы прайшлі, праекты прэзентаваныя. Але і ў новым 2012 годзе, які прысвечаны юбілеям Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Танка, чытацкая ўвага застаецца звернутай да Максіма. Тым больш што і нагода для гэтага сапраўды варта — выхад у свет так званага “трохкніжжа” — трох кніг аднаго верша ў перакладзе на дзесяць еўрапейскіх моў. Гэта, бадай, самыя вядомыя вершы класіка: “Раманс”, “Слуцкія ткачыкі” і “Пагоня”, кожны з якіх цяпер стаў асобнай кнігай. Выданні пабачылі свет дзякуючы Беларускаму фонду культуры пры падтрымцы Міністэрства культуры краіны.

Прэзентацыя гэтага знакавага праекта прайшла ў сталічным ДOME дружбы і сталася не проста прадстаўленнем кніг, але і міжнароднай акцыяй, бо ў ёй узялі ўдзел прадстаўнікі еўрапейскіх дыпламатычных місій у Беларусі. Так, Іван Бунечка, пастаянны прадстаўнік Украіны пры каардынацыйных інстытутах СНД, а таксама сябар Беларускага таварыства дружбы Даніель Аркіе з Францыі прачыталі верш “Слуцкія ткачыкі” ў перакладзе на ўкраінскую і французскую

Паэтычнае «трохкніжжа»



мовы; спадар Эдмінас Багдонас, Надзвычайны і Паўнамоцны пасол Літвы ў Беларусі, а таксама Петэр Дэтмар, намеснік пасла ФРГ у нашай краіне, натхнёна дэкламавалі “Пагоню” — па-літоўску і па-нямецку. На мове Уільяма Шэкспіра прагучаў “Раманс” М. Багдановіча — яго прачытала Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Вялікабрытаніі ў Беларусі спадарыня Розмары Томас. “Раманс” загучаў і па-балгарску — у выкананні перакладчыцы, намесніцы старшыні

таварыства “Беларусь — Балгарыя” Аксаны Бубновой. Натуральна, гучалі і арыгінальныя вершы Максіма, але ў песеннай інтэрпрэтацыі артыстаў тэатра “Зьніч” Вячаслава Статкевіча і Сяргея Сарокіна.

Падчас імпрэзы выступіў Тадэуш Стружэцкі, намеснік міністра культуры Беларусі. Ён падкрэсліў: “Важна, што новы год пачынаецца менавіта з Максіма Багдановіча. І важна тое, што кожны ў сваёй свядомасці мае ўласны вобраз паэта, і можа, ён цікавы менавіта сваёй шматграннасцю”. Гэтую ідэю падхапіў і Анатоль Бутэвіч — пісьменнік, дыпламат, перакладчык. Анатоль Іванавіч адзначыў: “Багдановіч сапраўды стаў беларускім нацыянальным паэтам. Ён увайшоў у свядомасць кожнага з нас з маленства. Багдановіч стаў і вядомым еўрапейскім паэтам, упершыню пераклаў многія вершы на беларускую мову”. Старшыня Беларускага фонду культуры Уладзімір Гілеп, па сутнасці хросны бацька гэтага “трохкніжжа”, паведаміў, што наперадзе яшчэ многа праектаў, звязаных ужо з імёнамі Купалы і Коласа.

На здымку: Багдановічаву “Пагоню” чытае намеснік Пасла ФРГ у Беларусі спадар Петэр Дэтмар.

100 год кнізе

Марына ВЕСЯЛУХА

Больш, чым каляндар

Рэдакцыя газеты “Наша ніва” вядомая сваёй наватарскай дзейнасцю. Адною з такіх навацый можна смела назваць выданне “Беларускага календара”, кніжачкі, якая павінна была дапамагачь селяніну-беларусу цягам усяго года. Першы каляндар пабачыў свет у 1910-м. Ён змяшчаў спіс праваслаўных, каталіцкіх і яўрэйскіх свят з датамі, парады для гаспадароў, статыстыку мінулага года, расклад буйных кірмашоў, абавязковыя для публікацыі звесткі пра імператарскую сям’ю, юрыдычны адзел з парадмі аб правільным афармленні дакументаў рознага кшталту, а таксама невялікую колькасць карыснай для селяніна рэкламы. Асобнай часткай календара сталі публіцыстычныя і літаратурна-мастацкія творы на беларускай мове, выбраныя з тых, што цягам года з’яўляліся на старонках “Нашай нівы”.

У “Першым беларускім календары” праэнт мастацкага кампанента быў нязначным. Але прайшоў час, праз год “Каляндар” атрымаў сярэбраны медаль на сельскагаспадарчай выстаўцы ў Быхаве, стаў параўнальна знакамітым і ў той жа час даступным па цане. Ён каштаваў усяго 15 капеек (да прыкладу, за 90 капеек можна было набыць пуд жыта). У той час як гадавая падпіска на саму “Нашу ніву” абышлася б у 2 рублі, а за кнігі асобных аўтараў трэба было заплаціць не менш як 20 капеек. Выгада відавочная. І каляндар са святамі, і парады для гаспадароў, і дадатак у выглядзе мастацкіх твораў (дадатак, з аднаго боку, не такі ўжо і патрэбны, але хай будзе).

Калі гарташ “Беларускі каляндар «Нашай нівы» на 1912 год”, які ўжо павялічыўся ў аб’ёме, заўважаеш прыкметнае павелічэнне мастацкага дадатку (аж да 20 старонак) і з’яўленне культуралагічнага кампанента. Ды і аўтары пачынаюць больш смела і настойліва звяртацца да чытачоў з мэтай абудзіць нацыянальную годнасць сялян. І звяртаюцца да іх некалькімі спосабамі. Побач з календаром на кожны месяц з пералікам свят ды парад для гаспадароў змяшчаюць апісанне традыцыйных шляхоў святкавання адметных дат года: Каляды, Вялікдзень, Купалле, Дзяды, Куцця. Чытаючы такія расповеды, селянін знаёміўся з культурай краіны, бо аўтары распавядалі пра традыцыі розных

рэгіёнаў Беларусі. Мог чытач і сам распавесці пра традыцыі сваёй мясцовасці, напісаўшы пра іх у рэдакцыю. Шкада толькі, што аўтары не ўказвалі мясцовасць, у якой былі распаўсюджаныя прыведзеныя абрады, некаторыя з іх вызначаліся цікавымі адметнасцямі.

Так, з “Календара” і сёння даведваемся, што на Беларусі “дзівіч-вечар”, на які запрашаліся толькі дзяўчаты, сяброўкі маладой, спраўлялі толькі на другі дзень пасля шлюбу, а само вяселле з заручынамі і “запоінамі” расцягвалася на тыдзень і заканчвалася пад вянцом у нядзелю. Адметна таксама, што беларусы ўжывалі алкаголь падчас поснай куцці (гэта катэгарычна забараняецца і каталіцкай, і праваслаўнай царквой), але толькі адну свавольную чарку. “Выпіваючы першую чарку, — піша невядомы аўтар, — гаспа-

дар казаў: “Судзі Боже, каб на другі год прыждалі ў шчасці, у долі і ўсякай добрай памыснасці; каб жывы і здаровы былі, каб разам куццю спраўлялі, судзі Боже!” Яму ўсе адказвалі: “Судзі Боже!” Гэтак па чарзе, прымаючы чарку з рук у рукі, усе выказвалі найлепшыя жаданні, але ўжо іншымі словамі”.

У мастацкім дадатку ў “Календары” 1912 года ярка вылучаецца публіцыстычны блок. “Навагоднія думкі” пра тое, што трэба быць беларусамі, імкнуча да навукі, не саромецца прастай мовы; Сяргей Палуян у допісе з Кіева падкрэслівае: “кожны беларус павінен шырыць друкаванае слова ў роднай мове”... І — як ні дзіўна — зваротная рэакцыя ў выглядзе “Думак селяніна-беларуса” Мікалая Аношкі з вёскі Аношэў Даўгінаўскай воласці Вілейскага павета. І далей — па-

этычныя і праязныя творы-допісы аўтараў з розных куткоў краіны: з Капыля, Гальшан, Мінска, нават М. Багдановіч даслаў верш з далёкага Яраслаўля, а таксама казка, запісаная М. Федароўскім, жарты...

Чытаючы такія каляндар, беларус мог сапраўды адчуць сябе беларусам, калі чытаў уважліва, а яшчэ лепш — між радкоў. Што да самога “Календара”, то яго змест і структура паказалі: сябры рэдакцыі “Нашай нівы” гатовыя стварыць штосьці больш сур’ёзнае, змястоўнае і значнае, чым газета і проста сельскагаспадарчы каляндар з парадмі. Па сутнасці, так яно і сталася: у маі 1912 года пабачыў свет першы выпуск літаратурнага альманаха “Маладая Беларусь”. Але пра яго мы распавядзём крыху пазней — бліжэй да стагадовага юбілею.



Вільня Максіма Багдановіча

Фота з фонду Літаратурнага музея М. Багдановіча.

Ала ІВАШКЕВІЧ,
малодшы навуковы супрацоўнік
Літаратурнага музея М. Багдановіча

Чэрвеньскімі днямі 1911 года Максім Багдановіч пабачыў Вільню. Прыгожую, незвычайную, пазалотай нябёс асветленую, чый рамантычны вобраз паўстае на старонках цыкла “Места”. Як самы лепшы ўспамін радаснымі званамі загучалі, зажылі вершаванымі радкамі вуліцы Вільні, слухціца паясы, касцёл Святой Ганны... Відасьць, дагэтуль не бачыў Багдановіч такой светлай, адкрытай прыгажосці, дзе зусім не адчуваецца стомленасць турботнага жыцця. Незабыўныя ўражанні пакінулі ў сэрцы паэта знаёмствы і гутаркі з Браніславам Эпімах-Шыпілам, Вацлавам Ластоўскім... Так, з успамінаў апошняга, размовы ў рэдакцыі газеты “Наша Ніва” падчас прыезду Багдановіча зацягваліся ад змяркання да світаня... Менавіта ў той час малады паэт пазнаёміўся з Іванам Луцкевічам, які сабраў вялікую калекцыю помнікаў беларускай культуры. Тут былі зборы нясвіжскіх дываноў, старажытных пячатак, манет, медалёў, рыцарскай зброі, карціны старых майстроў, рукапісы старасвецкіх славянскіх кніг, старадрукі, беларускія абразы. “Гэта і за тысячу гадоў будзе сведчыць аб нас”, — казаў Багдановіч пра помнікі нашай старасвецкай культуры.

З Вільняй выдатнага майстра сапраўднага эстэтычнага пісьменства назавуць паяднаў яго адзіны прыжыццёвы зборнік “Вянок”, што выйшаў у друкарні Марціна Кухты. І сёння, не перапыняючы хуткаплынная стасункі з часам, віленскі матыў самадастаткова гучыць у беларускай нацыянальнай паэзіі.

Сэрца чалавека... Яно, зачараванае прыгажосцю, сапраўды жыве, набліжае да сябе таямніцы свету, сапраўдную існасць жыцця і ні на адну хвіліну не пакідае нас. У Вільні Максіму Багдановічу было дадзена засведчыць сваю прысутнасць, а сэрцам сваім усё заўважыць і адчуць досыць тонка ў паўсядзённым віры складанасцей жыццёвых варункаў пранізлівая інтанацыя тых далёкіх шчаслівых дзён.

На здымку: рэдакцыя газеты “Наша Ніва” ў Вільні, фота да 1915 г.

Марына БЕЛАОКАЯ

Аўтар канцэпцыі манаграфіі — загадчыца аддзела экранных мастацтваў Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору НАН Беларусі, кандыдат мастацтвазнаўства Антаніна Карпілава.

— Прасачыць узаемасувязі экранных мастацтваў з культурнай спадчынай Беларусі — асноўная задача аўтараў, — расказала Антаніна Карпілава. — Экранныя мастацтвы (кіно, тэлебачанне, відэа, дыгiтальнае, сеткавае мастацтва, мультымедыя) увесь час звяртаюцца да побыткаў народнай культуры. З ёю звязаны работы многіх кінематографістаў, якія працавалі ў Беларусі. Пры аналізе айчынных кінастужак складана абысціся без сувязі твораў з нашай культурай, гісторыяй, рэлігіяй, літаратурай, жывапісам, музыкай, выяўленчым мастацтвам.

Інтэнсіўнае развіццё тэхнагенных мастацтваў прывяло да хуткіх і шматлікіх змен у сучаснай мастацкай культуры і, у той жа час, адкрыла новыя магчымасці для ўзаемадзеяння традыцыйных сістэм мастацкай выразнасці. Экранная культура сёння змяняе ўяўленні пра сістэму каштоўнасцей, таму ўзрастае роля народнай культуры і нацыянальных традыцый.

Культурная спадчына найбольш ярка ўвасабляе духоўны патэнцыял нацыі, выражае яе светапогляд, ментальныя асаблівасці і этычныя нормы. Аўтары манаграфіі імкнуліся выявіць ролю беларускага кіно як рэтранслятара і стваральніка айчыннай культурнай спадчыны, сродкамі якога ўвасабляюцца маральна-духоўныя каштоўнасці этнасу.

У манаграфіі “Экран і культурная спадчына Беларусі” ўпершыню комплексна даследуецца культурная спадчына Беларусі ва ўсіх відах кінамастацтва — ігравым, дакументальным, анімацыйным. Аналізуецца прадук-

Экран і культурная спадчына Беларусі

Каштоўнае навуковае выданне “Экран і культурная спадчына Беларусі” ўбачыла свет у выдавецтве “Беларуская навука” напрыканцы мінулага года. Гэта калектыўная манаграфія створана навукоўцамі Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кінакрытыкамі і журналістамі.



цыя Нацыянальнай кінастудыі “Беларусьфільм”, студыі “Тэлефільм”, РУП “Белвідэацэнтр”, іншых студый, на якіх вырабляліся фільмы пра матэрыяльную і духоўную культуру Беларусі. У першым раздзеле манаграфіі “Экранная спадчына” расказваецца пра “піянераў” беларускага кіно. Героямі гэтай часткі сталі рэжысёр Юрый Тарыч, сцэнарысты Анатоль Вольны і Рыгор Кобец, артысты Уладзімір Крыловіч і Любоў Мазалеўская. Шмат увагі надаецца беларускаму тэлефільму, этапам яго развіцця, напрамкам творчасці тэледакументалістаў. Важнейшы кампанент кінапрацэсу — прафесійная кінакрытыка — таксама разглядаецца ў гэтым раздзеле.

Чытач можа даведацца пра станаўленне і фарміраванне крытыкі як часткі развіцця кінематографа, як віду творчай і аналітычнай дзейнасці. Цікавым падаецца вызначэнне ролі кінакрытыкі ў ацэнцы новай кінаэстэты-

кі. Вылучаюцца асаблівасці беларускай кінакрытыкі ў віртуальнай прасторы. Падрабязна расказваецца пра тое, як адлюстроўвалася гісторыя беларускага кіно на старонках часопіса “На экранах”, якім чынам ладзілася асвятленне фестывальнага руху і іншых кінамерапрыемстваў, што праходзілі ў рэспубліцы.

Намаганні па стварэнні каштоўнасцей нацыянальнай экраннай культуры не маюць сэнсу без вырашэння праблемы іх запатрабаванасці і папулярнасці. Каб захаваць іх у межах грамадскай увагі, патрэбны дзейсныя механізмы трансляцыі. Іх неабходна ўключыць у сучасны культурны кантэкст. Аўтары распавядаюць, якім чынам захоўваецца экранная спадчына ў Музеі гісторыі беларускага кіно. Гэта ўстанова мае амаль дзесяцігадовы вопыт работы, займаецца пошукам эфектыўнай мадэлі выкарыстання здабыткаў экраннай культуры.

У другім раздзеле кнігі — “Экран і мастацкая спадчына” — аналізуецца ўзаемасувязі экраннай культуры з рознымі відамі мастацтва — літаратурай, тэатрам, акцёрскім майстэрствам. Разглядаюцца эвалюцыя тэлэтэатра Беларусі, тэлевізійнае адлюстраванне тэатральнага працэсу, экранізацыі літаратурных твораў як форма захавання культурнай спадчыны, даследуецца паэтычная прырода фільма “Вянок санетаў” Валерыя Рубінчыка.

У трэцім раздзеле манаграфіі — “Экран і народная культура” — аналізуецца спектр узаемасувязей экраннага мастацтва з традыцыйнай культурай. Разглядаецца ўвасабленне беларускага народнага календара ў дакументальных фільмах, фальклорныя матывы ў анімацыйным кіно Беларусі.

Тут жа аналізуецца важнейшыя архетыпы нацыянальнай культуры, што знайшлі адлюстраванне ў экранным мастацтве. І, перш за ўсё, ліра-эпічная і драматычная трактоўкі вобразаў зямлі ў беларускім кіно. Разгледжана роля прыродных матываў у дакументальным кіно, развіццё экалагічнага напрамку ў беларускім кінематографе.

Дэталёва даследуецца ўвасабленне на экране музычнага фальклору: эвалюцыя яго экраннага асэнсавання, выкарыстанне народнай музыкі ў дакументальным кіно і анімацыйным мастацтве, асаблівасці экраннай этнамузыкалогіі.

Кніга аздаблена цікавымі фотаматэрыяламі — кадрамі з фільмаў, партрэтамі кінематографістаў, здымкамі, зробленымі падчас працы над кінастужкамі, і іншымі ілюстрацыямі. Са старонак манаграфіі паўстае галерэя творчых партрэтаў беларускіх кінематографістаў, найбольш значныя творы і здабыткі нацыянальнага кіно, перспектывы яго развіцця, падзеі і з’явы кінапрацэсу, гістарычныя экскурсы — усё, што стварае экранны летапіс беларускай культуры.

Золотое дно советской литературы

Ольга ПАВЛЮЧЕНКО

От книги — к игре и обратно

Обложки серии S.T.A.L.K.E.R. знакомы даже тем, кто фантастикой не увлекается — они заполонили книжные прилавки. S.T.A.L.K.E.R. — межавторская серия новеллизаций одноимённой компьютерной игры, создателей которой вдохновило не что иное, как бессмертное произведение братьев Стругацких “Пикник на обочине” и снятый по ней фильм Андрея Тарковского. В проекте приняли участие как известные российские фантасты, так и начинающие авторы. Российский журнал “Мир Фантастики” утверждает: это самый успешный на сегодняшний день проект новеллизаций, несмотря на отмечаемые журналистами многочисленные нестыковки в произведениях. “Эти книги честно развлекают читателя, не претендуя на нечто большее”. Однако серия заморожена с июня 2011 года. Впрочем, в настоящее время доступны читателю и электронные, и бумажные версии её изданий — всего 93 из самой серии плюс ещё те, в которых действуют любимые герои. Большинство произведений написано в жанре боевика.



Предыстория их сводится к тому, что “ад раскрылся внезапно. В начале XXI века после нового мощного взрыва на Чернобыльской АЭС окружающая её территория стала враждебной человеку Зонай, наполненной хищными мутантами и смертельно опасными ловушками. Однако местные физические аномалии порождают артефакты — невероятно ценные предметы, за которые мировые научные центры готовы платить целое состояние. Самые рискованные и бесстрашные авантюристы, которых называют сталкерами, отправляются в Зону. Но здесь царит закон джунглей, и выживают немногие”...

К помощи сталкеров пришлось обратиться героине книги Вячеслава Шульги “Берег дна” четырнадцатилетней Маше, дочери профессора Титаренко. Полученное от него из Зоны письмо — сообщение о том, что он совершил важное научное открытие, и просьба о помощи. С другом профессора, который должен отправиться в Зону выручать отца, Маша связаться не может: он в командировке в Японии, где есть свои аномальные Зоны. Но что-то подсказывает девочке, что сле-

ставя под сомнение всё на свете, в достижениях советской литературы мы усомниться не посмеем. Её наследием легко пользуются с разной долей успеха современные авторы. Особенно плодотворно — фантасты. Самой золотоносной жилой является для них творчество Аркадия и Бориса Стругацких. Об изданиях “Харвеста”, которые можно отнести к современной фантастике, сегодня пойдёт речь.

дует поспешить. За открытием профессора идёт охота влиятельных сил: за Машей следят, на их отряд в Зоне объявлена настоящая охота и обещана немалая награда. Удастся ли девочке и четырём сталкерам, один из которых — легендарный везунчик Мотя, а трое — всем известные неудачники, не только уцелеть в Зоне, населённой агрессивными существами разного рода, но ещё и спасти профессора? Об этом роман Вячеслава Шульги.

“Девчонка, ради которой мужик дважды ставит на уши Зону и разок параллельный мир, стоит того, чтобы на ней жениться”. Передел власти в Зоне — вот фон, на котором разворачиваются события книги Дмитрия Силова “Закон наёмника”. Суть закона проста: взялся — делай. Всё остальное — эмоции, право на которые дано будет потом, вне Зоны. Захватить власть над Зоной, а значит, и над миром, стремится влиятельная группировка “Монолит”. Но Зона на то и аномалия, что у неё имеется своя воля. И благодаря этой воле в нужное время в ней собираются сталкеры-легенды — Мечный, Шрам, Снайпер, Якудза, которые знакомы поклонникам серии по другим произведениям этой цикла. Снайпер идёт выручать свою любимую, неземная красота которой — тоже результат взаимодействия с артефактом. Схватка между монолитовцами, оснащёнными современным оружием, и сталкерами будет захватывающей и безостановочной, подобно компьютерной игре, которую включаешь минут на десять, чтобы расслабиться, а встаёшь с затёкшей спиной часа через три.

Поездки на «Обитаемый остров»

Серия “Обитаемый остров” основана в 2010 году братьями Стругацкими и уже только поэтому сразу завоевала чита-



тельское внимание. Роман “Век одиночества”, авторы которого Андрей Чернецов и Валентин Леженда, рассказывает о государстве Пандее, периодически воюющем с соседним — Хонти. Вре-

мя — послевоенное. Страной правят мудрые Радетели, царит свобода — трудись, ходи на демонстрации, вступай в патриотические объединения, отводи душу в “Галерею ненависти” или на Больших Пандейских Играх. А надоело — можешь безболезненно распрощаться с жизнью в специально оборудованных кабинках, только вот почему-то большинство граждан мечтают заполучить “Золотой билет”, позволяющий рвануть за границы родной державы, да постоянно взрывают покой мирных жителей теракты. Один из них предстоит расследовать сорокапятилетнему комиссару Антти Лэйхо.

Стругацкие и не только

Современная белорусская фантастика не собирается сдавать позиций. В серии “Библиотека современной белорусской фантастической и приключенческой прозы” читатель, обожающий творчество Михаила Булгакова, с интересом проследит вариации на тему его “Ма-



стера и Маргариты” на страницах романа Александра Алешкевича “Золотые апостолы Радзивилловские” и убедится, что ткань его произведений — не менее благодатная почва для полёта фантазии. Главный герой повествования — талантливый студент-художник, донос на которого напишет лучший друг Виктор, влюблённый в музу Алесь Марысю. Это случится сразу же после того, как вечером жаркого летнего дня в городе М. на центральной площади материализуются из воздуха четыре голых силуэта: плогавый коротыш, высокий тощий сухарь, прелестная женская фигура и пожилой полноватый господин. Материализуются, загадают, в какой одежде им быть, и возникнут на банкете в честь празднования пятилетнего юбилея художественного реставрационного училища, который почтили лучшие люди города. Замутят воду, а в конце произведения воздадут по заслугам и председателю местного райисполкома за развал работы в районе, и директору училища за взяточничество. И прокурору с городским судьёй, и незадачливым кладоискателям мало не

В помощь родителям

Екатерина БЕДУЛИНА



Какой он, мир ребёнка? И как научить малыша воспринимать его таким, какой он есть: видеть яркие цвета радуги, слышать звуки природы и шум города, познавать удивительный животный мир? “Большая книга умного мальчика” как развивающая энциклопедия научит рисовать и общаться.

Книга состоит из нескольких разделов, содержание которых способствует развитию речи ребёнка, знакомит его с окружающим миром, развивает фонематический слух, мышление, память, общую и малую моторику, эмоции и чувства, пространственно-временное представление, сенсорное восприятие, формирует математическое представление. Цель этой книги — не просто занять малыша, а ещё и развить данные от природы способности ребёнка.

Издание составлено с учётом возрастных особенностей развития детей 3 — 5 лет. Здесь можно найти интересные и доступные задания и упражнения для детей, а также забавные стихотворения и загадки. Они не только развивают те или иные способности, но и могут полнее раскрыть таланты малыша и помочь родителям и педагогам понять и обратить внимание на то, что больше интересует их ребёнка. Скажем, если ему интересны упражнения, требующие что-то нарисовать, то в дальнейшем родители могут задуматься о том, не отдать ли ребёнка в художественную школу. Если же у малыша хорошо развито воображение, он любит что-то рассказывать, объяснять и показывать, это может говорить о предрасположенности к творческой профессии. В книге также есть полезные рекомендации для педагогов и родителей. Они помогут превратить занятия с ребёнком в увлекательную игру.



покажется, и бывшему начальнику милиции города, и блудливым жёнам первых лиц...

В книгу вошли также рассказы “Чёрная дыра”, “Польнь”, “Страшный Суд” и “Рапсодия старинных палацов”.

Несколько сложнее проследить первоисточники романа Геннадия Авласенко “Пленники Чёрного леса”. Скорее всего, читателя придётся отослать к эпосу разных народов мира и “Властелину колец”. Героям произведения, спасаясь от преследователей, предстоит пройти через страшное место — Чёрный лес. Живые деревья-людоеды, оранжевые пятна, способные перетереть в прах всадника и лошадь, полчища кровососов и разного рода оборотней, воинственные гномы... Кому из большого отряда хорошо вооружённых воинов удастся обнять родных и близких после такого похода? Вместе с главным героем романа — юношей Стивом читатель будет переживать радость победы и горечь потерь, проявлять сострадание и приходить на помощь. Молодость Стива сослужит ему добрую службу — не успевшее очерстветь сердце позволит среди врагов обрести настоящих друзей, которые, в свою очередь, придут на помощь в трудную минуту.

Издательство «Харвест» — динамично развивающаяся компания, основана в 1991 году и открыта для сотрудничества со всеми желающими.

Издательство «Харвест» выпускает **КНИГИ** всех жанров и направлений, которые распространяются как на территории Республики Беларусь, так и далеко за её пределами. Это — книги **для детей, художественная литература, деловая литература, издания для досуга**, научно-популярные издания, **энциклопедии**, словари и многое другое. Кроме того, ООО «Харвест» **осуществляет оптовую торговлю книгами.**

220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кульман 1/3, ком. 42.
Тел./факс: (017) 331-35-49,
Тел./факс: 205-77-75
E-mail: harvest_torg@tut.by
harvest08@mail.ru
natalipoljko@rambler.ru

Сведения о субъектах хозяйствования, имеющих специальное разрешение (лицензию) на осуществление издательской деятельности, по состоянию на 15 декабря 2011 года

* 1—официальная литература, 2—научная, 3—научно-популярная, 4—производственно-практическая, 6—учебная, 7—массово-политическая, 8—справочная, 9—для досуга, 10—литературно-художественная, 12—духовно-просветительная.

Наименование лицензиата	Местонахождение лицензиата (юридический адрес)	Учетный номер плательщика (УНП)	Сведения о лицензии (№ бланка лицензии, дата и № приказа о выдаче)	Срок действия лицензии	Составляющие издательской деятельности: по тематическим направлениям
ООО «МЕТ»	220029, г. Минск, ул. Киселева, 20, 1-й этаж	100052024	02330/0494383, выд. 01.04.2004 № 77, прод. 16.03.2009 № 31	01.04.2014	научно-популярное, литературно-художественное, справочное, издание для досуга
ОДО «СувиГ»	220141, г. Минск, ул. Ф.Скорины, д. 40, к. 204	100286996	02330/0494322, выд. 01.04.2004 № 77, прод. 16.03.2009 № 31	01.04.2014	производственно-практическое, справочное, издание для досуга
Академия управления при Президенте Республики Беларусь	220007, г. Минск, ул. Московская, 17	100035734	02330/0494319, выд. 01.04.2004 № 77, прод. 04.03.2009 № 3.3	01.04.2014	научное, производственно-практическое, учебное, справочное
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь	220050, г. Минск, ул. Берсона, 1а	101331903	02330/0494332, выд. 01.04.2004. № 77, прод. 16.03.2009 № 31	01.04.2014	официальное, научное, справочное
ООО «Сказ»	220082, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 34, к. 4	100127863	02330/0494386, выд. 01.04.2004. № 77, прод. 16.03.2009 № 31	01.04.2014	научно-популярное, литературно-художественное, издание для досуга
РУП «МИНСКАЯ ПЕЧАТНАЯ ФАБРИКА» Департамента государственных знаков Министерства финансов Республики Беларусь	220050, г. Минск, ул. Володарского, 3	100048217	02330/0494369, выд. 01.04.2004. № 77, прод. 16.03.2009 № 31	01.04.2014	научно-популярное, производственно-практическое, справочное
ИООО «КАВАЛЕР ПАБЛИШЕРС»	220035, г. Минск, пр. Победителей, 11, к.1223	101151776	02330/0494346, выд. 01.04.2004. № 77, прод. 16.03.2009 № 31	01.04.2014	научное, научно-популярное, учебное, литературно-художественное, справочное, издание для досуга
ПРУП «Минсктиппроект»	220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 13/61	100299864	02330/0549410, выд. 01.04.2004 № 77, прод. 08.04.2009 № 39	01.04.2014	научное, научно-популярное, производственно-практическое, справочное, издание для досуга
ЗАО «БОНЕМ»	220138, г. Минск, ул. Геологическая, 59/4, оф. 73	100759001	02330/0494309, выд. 01.04.2004 № 77, прод. 04.03.2009 № 3.3	01.04.2014	научно-популярное, производственно-практическое, литературно-художественное, справочное, издание для досуга
РУП «Информационно-вычислительный центр Министерства финансов Республики Беларусь»	220004, г. Минск, ул. Кальварийская, 17, к. 201а, 2016, 232, 342-244, 339в	100049849	02330/0494336, выд. 01.04.2004 № 77, прод. 16.03.2009 № 31	01.04.2014	официальное, научное, научно-популярное, производственно-практическое, учебное, справочное
ИЧУП «ЭКОНОМПРЕСС»	220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, 18, ком. 64 (нежилое помещение)	100625074	02330/0003906, выд. 01.04.2004 № 77, прод. 16.03.2009, № 31	01.04.2014	научное, научно-популярное, производственно-практическое, справочное
Белорусский национальный технический университет	220013, г. Минск пр. Независимости, 65	100354447	02330/0494349, выд. 01.04.2004 № 77, прод. 16.03.2009, № 31	01.04.2014	научное, научно-популярное, производственно-практическое, учебное, справочное
ИРЧУП «ИраСофтАнт»	220073, г. Минск, ул. Скрыганова, 6-2201	190171492	02330/0552904, выд. 01.04.2004 № 77, прод. 16.03.2009, № 31	01.04.2014	производственно-практическое, справочное, издание для досуга
ИЧУП «Звезды гор»	220056, г. Минск, ул. Садовая, 9 к. 35	190403580	02330/0494364, выд. 01.04.2004 № 77, прод. 16.03.2009 № 31	01.04.2014	научно-популярное, литературно-художественное, справочное, издание для досуга
ИЧУП «Вассамедиа» фирмы «Копирайт Интернешенел Эгенси-Корина ГмбХ»	220089, г. Минск, ул. Железнодорожная, 27А, к.15	800003000	02330/0494370, выд. 01.04.2004 № 77, прод. 16.03.2009 № 31	01.04.2014	научно-популярное, учебное, справочное, производственно-практическое
ИРУП «Народная асвета»	220004, г. Минск, пр. Победителей 11, ком. 1003	100079512	02330/0494083, выд. 01.04.2004 № 77, прод. 03.02.2009 № 12	01.04.2014	официальное, научное, научно-популярное, производственно-практическое, учебное, массово-политическое, литературно-художественное, справочное, издание для досуга
ПУП «Бумажная фабрика» Департамента государственных знаков Министерства финансов Республики Беларусь	222120, г. Борисов Минской области, ул. Заводская, 55	600017868	02330/0494351 выд. 01.04.2004 № 77, прод. 16.03.2009 № 31	01.04.2014	справочное
ЗАО «Центр охраны труда и промышленной безопасности»	220005, г. Минск, пр. Независимости, д.58, корп. 9, к. 5	100947049	02330/0003875 выд. 10.02.2006 № 21, прод. 18.02.2011 №28	09.02.2016	научно-популярное, производственно-практическое, учебное, справочное, издание для досуга
УО «Белорусский государственный медицинский университет»	220116, г.Минск, пр. Дзержинского, 83, корп. 1	100582412	0494330, выд. 01.04.2004 № 77, прод. 16.03.2009 № 31	01.04.2014	научное, научно-популярное, учебное, справочное
ООО «СЭР-ВИТ»	220015, г. Минск, ул. Гурского, д. 30, комн. 31,34	100345893	02330/0494356, выд. 01.04.2004 № 77, прод. 16.03.2009 № 31	01.04.2014	научно-популярное, учебное, литературно-художественное, справочное, издание для досуга
УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»	220027, г. Минск, ул. П. Бровки, 6	100363945	02330/0494371 выд. 01.04.2004 № 77, прод. 16.03.2009 № 31	01.04.2014	научное, учебное, справочное
ООО «ПАРАДОКС»	220050, г. Минск, ул. К. Маркса, д. 21, кв. 25, комн. 1	100607882	02330/0494357, выд. 01.04.2004 № 77, прод. 16.03.2009 № 31	01.04.2014	научное, научно-популярное, производственно-практическое, учебное, литературно-художественное, справочное, издание для досуга
ОАО «Полиграфкомбинат им. Я. Коласа»	220600, г. Минск, ул. Красная, 23	100299680	02330/0494354 выд. 01.04.2004 № 77, прод. 16.03.2009 № 31	01.04.2014	научно-популярное, производственно-практическое, литературно-художественное, справочное, издание для досуга
ООО «Тесей»	220002, Минск, ул. В. Хоружей, 31А, ком. 511	101244766	02330/0494359, выд. 01.04.2004 № 77, прод. 16.03.2009 № 31	01.04.2014	научное, научно-популярное, производственно-практическое, учебное, справочное, издание для досуга
НП ООО «Стринко»	220005, г. Минск, ул. Платонова, 22, к. 705	100206034	02330/0494382, выд. 01.04.2004 № 77, прод. 16.03.2009 № 31	01.04.2014	научное, производственно-практическое, справочное
РУП «Издательский центр Белорусского государственного университета»	220030, г. Минск, ул. Красноармейская, 6, 3 этаж, ком. 4	190260221	02330/0494361 выд. 01.04.2004 № 77, прод. 16.03.2009 № 31	01.04.2014	научное, научно-популярное, производственно-практическое, учебное, литературно-художественное, справочное, издание для досуга
РУП «Белорусское телеграфное агентство»	220030, г. Минск, ул. Кирова, 26	100088880	02330/0150149, выд. 05.12.2007 № 185	05.12.2012	официальное, научное, научно-популярное, производственно-практическое, учебное, массово-политическое, литературно-художественное, справочное
УО «Витебский государственный университет имени П. М. Машерова»	210038, г. Витебск, Московский пр., 33	300048858	02330/0494385, выд. 01.04.2004 № 77, прод. 16.03.2009 № 31	01.04.2014	научное, научно-популярное, учебное, справочное, издание для досуга
ПТЧУП «Алкиона»	220029, г. Минск, ул. Киселева, д. 3, кв. 37	100307725	02330/0494479, выд. 01.04.2004 № 77, прод. 08.04.2009 №39	01.04.2014	научно-популярное, справочное, издание для досуга
ПУП «Издательство «ПРО ХРИСТО» Минско-Могилевской Архиепархии Римско-Католической церкви	220000, г. Минск, пл. Свободы, 9, ком. 2	190080357	02330/0494355, выд. 01.04.2004 № 77, прод. 16.03.2009 № 31	01.04.2014	научное, научно-популярное, учебное, литературно-художественное, справочное, духовно-просветительное, издание для досуга
РУП «Издательство «Белорусский Дом печати»	220013, г. Минск, пр. Независимости, 79	100356240	02330/0494352, выд. 01.04.2004 № 77, прод. 16.03.2009 № 31	01.04.2014	официальное, научное, научно-популярное, производственно-практическое, учебное, массово-политическое, литературно-художественное, справочное, духовно-просветительное, издание для досуга
ПИРУП «Дом прессы»	220013, г. Минск, ул. Богдана Хмельницкого, 10"А", ком. 4, 9	101121209	02330/0552678, выд. 01.04.2004 № 77, прод. 16.03.2009 № 31	31.03.2014	научно-популярное, производственно-практическое, массово-политическое, литературно-художественное, справочное, духовно-просветительное, издание для досуга, учебное
УО «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»	220050, г. Минск, ул. Советская, 18	100302394	02330/0494368, выд. 01.04.2004 № 77, прод. 16.03.2009 № 31	01.04.2014	научное, научно-популярное, учебное, справочное
УО «Витебский государственный технологический университет»	210035, г. Витебск, Московский пр., 72	300031282	02330/0494384, выд. 1.04.2004 № 77, прод. 16.03.2009 № 31	01.04.2014	научное, научно-популярное, производственно-практическое, учебное, справочное
ГУО «Гомельский областной институт развития образования»	246032, г. Гомель, ул. Юбилейная, 7	400469580	02330/0494360, выд. 01.04.2004 №77, прод. 16.03.2009 № 31	01.04.2014	научное, производственно-практическое
ГНУ «Институт механики металлополимерных систем им. В. А. Белого Национальной академии наук Беларуси»	246050, г. Гомель, ул. Кирова, 32а	400084698	02330/0494358, выд. 1.04.2004 № 77, прод. 16.03.2009 № 31	01.04.2014	научное, производственно-практическое, справочное

Навінкі кнігавыдання

Айчынным выданні, зарэгістраваныя
Нацыянальнай кніжнай палатой
Беларусі апошнім часам

Парламенты. Народныя прадстаўніцтвы. Урады

Парламентские органы межгосударственных объединений на пространстве СНГ. Парламентское Собрание Союза Беларуси и России: материалы постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства (заседание двадцать второе, 8–10 декабря 2010 г., г. Смоленск) / [под ред. С. Г. Стрельченко]. — Минск: Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси, 2010. — 165 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6999-01-0. — ISBN 985-6999-01-0 (ошибоч.).

Эканоміка

Экономика, моделирование, прогнозирование: сборник научных трудов / Государственное научное учреждение «Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь»; [редколлегия: М. К. Кравцов (главный редактор) и др.]. — Минск: НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь, 2007. — ISSN 2218-0435. — ISSN 221804-35 (ошибоч.). Вып. 5. — 2011. — 363 с. — Часть текста и резюме параллельно на русском и английском языках. — 100 экз.

Эканоміка ў цэлым

Васильева, Е. Э. Экономика природопользования: учебное пособие для иностранных студентов экономических специальностей / Е. Э. Васильева, В. В. Альханакта. — Минск: Четыре четверти, 2011. — 130 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-6981-94-7.

Калитин, Б. С. Математические модели первого порядка конкурентного рынка: пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-31 03 06 «Экономическая кибернетика» / Б. С. Калитин. — Минск: БГУ, 2011. — 131 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-518-454-7.

Праца. Эканоміка і арганізацыя працы

Инструкция о порядке ведения трудовых книжек работников: [утверждено Министерством труда Республики Беларусь 09.03.98, в редакции от 11.05.2000, с изменениями и дополнениями от 13.01.09]. — Минск: Дикта, 2011. — 27 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-494-627-6.

Охрана труда: пособие для подготовки руководителей и специалистов к проверке знаний по вопросам охраны труда / [Г. А. Вершина и др.]; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет; Кафедра «Охрана труда». — 2-е изд., исправленное и дополненное. — Минск: БНТУ, 2011. — 442 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-525-733-3. — ISBN 987-985-525-733-3 (ошибоч.).

Практическое пособие по охране труда: (в вопросах и ответах) / Государственное учреждение образования «Республиканский институт высшей школы». Научно-образовательный центр охраны труда и промышленной безопасности. — Минск, 2011. — 123 с. — 2000 экз.

Психология труда. Эргономика: учебно-методический комплекс [для студентов / Частное учреждение образования «Минский институт управления»; авторы-составители: И. Т. Кавецкий, Р. А. Макаревич]. — Минск: МИУ, 2011. — 331 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-490-763-5.

Рекомендации по некоторым вопросам организационной работы / Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса: [подготовлены под общим руководством Наумчика Владимира Фомича]. — 2-е изд., переработанное. — Минск, 2011. — 91 с. — 3000 экз.

Рэгіянальная (тэрытарыяльная) эканоміка. Зямельнае (аграрнае) пытанне

Демянчик, В. Т. Стратегия устойчивого развития Выгонощанского сельсовета на период 2011–2025 гг. / В. Т. Демянчик, М. Г. Демянчик, А. И. Лысок. — Минск: Пропилей, 2011. — 68 с. — Часть текста на белорусском языке. — 300 экз. — ISBN 978-985-6329-90-9.

Долгих, А. Н. Оценка объектов недвижимости: учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-70 02 02 «Экспертиза и управление недвижимостью»: в 2 ч. / А. Н. Долгих; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. — Новополоцк: ПГУ, 2011. — 20 см. — ISBN 978-985-531-179-0. Ч. 2. — 2011. — 231 с. — 40 экз. — ISBN 978-985-531-181-3.

Эффективное управление предприятием и регионом: сборник научных статей: в 2 ч. / Гродненский государственный университет им. Янки Купалы; [редколлегия: Ли Чон Ку (гл. ред.), Н. В. Марковская (гл. ред.) и др.]. — Гродно: ГрГУ, 2011. — Часть текста на английском и польском языках. — 70 экз. — ISBN 978-985-515-447-2. Ч. 1. — 273 с. — ISBN 978-985-515-448-9. Ч. 2. — 276 с. — ISBN 978-985-515-449-6.

Формы арганізацый і супрацоўніцтва ў эканоміцы

БеларусьЭкспо = Belarus Expo: национальная выставка Республики Беларусь / в Республике

Казахстан, 7–10.09.2011, Алматы: каталог. — 2011. — 165 с. — 500 экз.

Могилев-инфо = Mogilev-info: 2011–2012: информационно-представительский каталог о промышленности Могилевской области. — Могилев: ИВ-Инфо, 2011. — 101 с. — Параллельно на русском и английском языках. — 300 экз.

Технология информационного обеспечения бизнеса: учебное пособие для учащихся учреждений, реализующих образовательные программы среднего специального образования по специальности «Коммерческая деятельность» (специализация «Информационное обеспечение бизнеса») / [С. М. Мовшович и др.]; под общей редакцией С. М. Мовшовича. — Минск: Вышэйшая школа, 2011. — 144 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-06-2007-1.

Фінансы. Дзяржаўныя фінансы. Грашы

Белгартпромбанк. 20 лет истории / [автор текста В. Ф. Тарасов; составители: О. В. Жукова, А. Г. Рутковская]. — Минск: Рифтур, 2011. — 221 с. — 1200 экз. — ISBN 978-985-6919-39-1 (в пер.).

Годовой отчет Национального банка Республики Беларусь = Annual report of the National Bank of the Republic of Belarus: 2010. — Минск, 2011. — 196 с. — Параллельно на русском и английском языках. — 120 экз.

Давыдова, Н. Ф. Формирование механизма содействия инновационному развитию в банковском секторе экономики Республики Беларусь: монография / Н. Л. Давыдова, С. В. Сплошнов; Национальный банк Республики Беларусь, Полесский государственный университет. — Пинск: ПолесГУ, 2011. — 120 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-516-167-8.

Налоги-2011: все об изменениях в порядке налогообложения / [Е. И. Кондратенко и др.; составитель Ю. Ю. Игнатенко]. — Минск: Промкомплекс, 2011. — 179 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6969-17-4 (ошибоч.).

О повышении эффективности формирования и исполнения бюджета Союзного государства с учетом реализации Соглашения о регулировании вопросов собственности Союзного государства: материалы постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства (заседание двадцать первое, РПЦ «Силичи»), 27–28 октября 2010 г.) / [под ред. С. Г. Стрельченко]. — Минск: Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси, 2010. — 109 с. — 200 экз. — ISBN 985-6686-16-4. — ISBN 978-985-6686-16-3.

Центер Банк (Минск). Годовой отчет ЗАО «Центер Банк» = Annual report CJSC «Zepert Bank»: 2010. — Минск, 2011. — 173 с. — Параллельно на русском и английском языках. — 100 экз.

Belagroprombank. 20 years of history / [author V. Tarasov; compiled by: O. Zhukova, A. Rutkovskaya]. — Минск: Riftour, 2011. — 221 с. — На английской мове. — 200 экз. — ISBN 978-985-69-19-40-7 (у пер.).

Белгартпрамбанк. 20 год гісторыі

Эканамічнае становішча. Вытворчасць. Паслугі. Цэны

Запольский, М. И. Кооперация и интеграция в агропромышленном комплексе: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности «Экономика и управление на предприятии» / М. И. Запольский; Национальная академия наук Беларуси, Институт системных исследований в АПК. — Минск: Белорусская наука, 2011. — 346 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-08-1313-8.

Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития: материалы XII Международной научной конференции (Минск, 20–21 октября 2011 г.); [тезисы докладов]: в 3 т. / [редколлегия: Червяков А. В. и др.]. — Минск: НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь, 2011. — ISBN 978-985-6762-58-4.

Т. 2. Секция 1. Макроэкономическая и институциональная политика и обеспечение внешней и внутренней сбалансированности экономики. Секция 2. Прогнозирование и регулирование социального развития. Секция 3. Прогнозирование развития межотраслевых комплексов и секторов экономики. — 2011. — 239 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6762-59-1.

Т. 3. Секция 4. Инновационно-инвестиционное развитие экономики. Секция 5. Проблемы повышения конкурентоспособности регионов. Секция 6. Математическое моделирование экономических процессов и информационные технологии. — 2011. — 223 с. — Часть текста на английском языке. — 100 экз. — ISBN 978-985-6762-60-7.

Тарасенок, А. И. Геоэкономика туризма: учебное пособие: [для студентов] / А. И. Тарасенок. — Минск: Новое знание; Москва: ИНФРА-М, 2011. — 271 с. — 900 экз. — ISBN 978-985-475-454-3 (Новое знание). — ISBN 978-5-16-004960-1 (ИНФРА-М) (в пер.).

Щербин, В. К. Инфраструктурные составляющие инновационной экономики / В. К. Щербин; [научный редактор: С. М. Дедков]; Национальная академия наук Беларуси, Центр системного анализа и стратегических исследований. — Минск: Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси, 2010. — 311 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6999-02-7. — ISBN 985-6999-02-7 (ошибоч.).

Энергоэффективность аграрного производства / [В. Г. Гусаков и др.]; под общей редакцией В. Г. Гусакова, Л. С. Герасимовича; Национальная академия наук Беларуси, Отделение аграрных



Чытальная зала

Звонкія галасы Прыдняпроўя

У Магілёўскай абласной друкарні імя Спірыдона Собаля напрыканцы 2011 года выйшаў у свет альманах з творамі мясцовых паэтаў, прэзаікаў і публіцыстаў “Прыдняпроўе”.

На яго старонках – паэтычныя, прэзаічныя, публіцыстычныя творы добра вядомых чытачу членаў Саюза пісьменнікаў Беларусі Ніны Кавалёвай, Сяргея Кісялёва, Міхаіла Уласенкі, Віктара Кунцэвіча і інш. Тут прадстаўлены жанры апавядання, верша, пародыі, гумарэскі. Мяркуем, прыцягне ўвагу чытачоў урывак з аўтабіяграфічнай аповесці Яўгена Соцікава “Лёс” і ўрывак з кнігі Аляксея Кажамякі пра знакамітых ураджэнцаў Магілёўшчыны “Яны стваралі ракетна-касімічную тэхніку”, нарысы з кнігі Віктара Арцём’ева “Урокі Аляксея Пысіна”.

Не пакінуць абьякавымі і творы маладых аўтараў — пераможцаў абласных літаратурных конкурсаў, прысвечаных 95-годдзю з дня нараджэння Канстанціна Сіманавіча і 50-годдзю касмічнага палёту Юрыя Гагарына: Юліі Куранковай, Яўгеніі Рудзько, Таццяны Снігіровай, Вольгі Куляшовай, чые імёны чытач ужо сустракае ў калектыўных зборніках “Натхненне” Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. Куляшова і “Дзякуй Вам за Дзень Перамогі”.

Укладальнік выдання Уладзімір Дуктаў і адказны за выпуск Мікола Хобатаў ужо рыхтуюць новы нумар альманаха.

Пятро КАМКОЎ

наук, Інститут эканомікі, Інститут энергетыкі. — Минск: Белорусская наука, 2011. — 774 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-08-1323-7 (в пер.).

Эканамічнае становішча Рэспублікі Беларусь

Праграма развіцця ААН у Беларусі. — 2011. — 15 с. — 150 экз.

Актуальные проблемы и направления социально-экономического развития Республики Беларусь: материалы I Международной научной конференции молодых ученых (Минск, 27 мая 2011 г.) / [редколлегия: Червяков А. В. и др.]. — Минск: НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь, 2011. — 223 с. — 50 экз.

Бобкова, И. Н. Социально ориентированная рыночная экономика Республики Беларусь в условиях глобализации: лекция: [для курсантов и слушателей] / И. Н. Бобкова; Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь. — Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2011. — 28 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-427-694-6.

Брестская область: статистический ежегодник, [2011] / Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Главное статистическое управление Брестской области. — Брест, 2011. — 424 с. — 73 экз.

Никитенко, П. Г. Конкурентоспособность Беларуси, России и Украины в мировом сообществе / П. Г. Никитенко, Л. А. Платонова. — Минск: Право и экономика, 2011. — 294 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-442-993-9.

Петрович, Э. А. Рынок продовольствия и продовольственная безопасность Республики Беларусь: монография / Э. А. Петрович, Л. П. Лазарев, Т. Э. Титарова; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Горки: БГСХА, 2011. — 163 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-467-330-1.

Программа развития ООН в Беларуси. — 2011. — 15 с. — 300 экз.

Республика Беларусь: основные социально-экономические показатели, 2005–2011 / Национальный статистический комитет Республики Беларусь. — Минск, 2011. — 72 с. — 100 экз.

Решетников, Д. Г. География туризма Республики Беларусь: учебно-методическое пособие: [для студентов] / Д. Г. Решетников. — Минск: Четыре четверти, 2011. — 318 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6981-89-3.

United nations development programme in Belarus. — 2011. — 15 с. — На английской мове. — 150 экз.

Праграма развіцця ААН у Беларусі

Гандаль. Міжнародныя эканамічныя адносіны

Беларусь – Турция: пути сотрудничества = Belarus – Türkiye: işbirliği yolları: материалы второй международной научно-практической конференции, 25 февраля 2011 г., г. Минск; [перевод с турецкого Ю. Н. Журю]. — Минск: Четыре четверти, 2011. — 315 с. — Текст и обложка параллельно на русском и турецком языках. — 200 экз. — ISBN 978-985-6981-81-7.

Агульныя пытанні гандлю. Рынак

Коротков, М. В. Интернет-маркетинг: тексты лекций для студентов специальности 1-26 02 03 «Маркетинг» / М. В. Коротков, Д. А. Жук; Белорусский государственный технологический университет. — Минск: БГТУ, 2011. — 164 с. — 120 экз. — ISBN 978-985-530-103-6.

Лемешевская, Л. В. Основы маркетинга: учебное пособие для студентов дневной и заочной форм обучения специальности 1-26 02 01 «Бизнес-администрирование» / Л. В. Лемешевская; Кафедра экономики и естественнонаучных дисциплин. — Минск: ЭНВИЛА, 2011. — 77 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-6517-61-0.

Знешні гандаль. Міжнародны гандаль

Международные правовые документы Евразийского экономического сообщества в области технического регулирования: (по состоянию на 01.09.2011) / Евразийское экономическое сообщество. — Минск: Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации, 2011. — 56 с. — 30 экз.

Международные правовые документы Таможенного союза в области технического регулирования: (по состоянию на 01.09.2011) / Евразийское экономическое сообщество, Таможенный союз. — Минск: Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации, 2011. — 145 с. — 35 экз.

Служу Республике Беларусь! / [И. И. Дубик и др.; под общей редакцией А. Ф. Шпилевского]; Государственный таможенный комитет Республики Беларусь. — Минск: Бел-таможсервис, 2011. — 191 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6667-92-6 (в пер.).

Таранов, М. В. Таможенная логистика: учебно-методическое пособие: [для студентов] / М. В. Таранов; Белорусский государственный университет, Факультет международных отношений, Кафедра таможенного дела. — Минск: БГУ, 2011. — 72 с. — 100 экз.

Міжнародныя фінансы

Куратовец, А. И. Международные кредитные и расчетные операции во внешнеэкономической деятельности: конспект лекций: [для студентов] / А. И. Куратовец. — Минск: Четыре четверти, 2011. — 122 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6981-96-1.

Знешнеэканамічныя сувязі

Дайнеко, А. Е. Беларусь в системе международных экономических отношений: монография / А. Е. Дайнеко, Е. А. Дайнеко; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Горки: БГСХА, 2011. — 365 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-467-328-8.

Дайнеко, А. Е. Геоэкономические приоритеты Республики Беларусь / А. Е. Дайнеко; Национальная академия наук Беларуси, Отделение гуманитарных наук и искусств, Институт экономики. — Минск: Белорусская наука, 2011. — 363 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-08-1317-6.

Права. Юрыдычныя навукі

Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук: альманах курсантов исследований / Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь. — Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2011. — 193 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-427-683-0.

Библю, В. Н. Проблемы правоведения: избранные труды / В. Н. Библю. — Минск: Право и экономика, 2011. — 393 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-442-981-6.

Сборник статей победителей конкурсов научных работ, выполненных курсантами Академии МВД Республики Беларусь в 2011 году / Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь. — Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2011. — 202 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-427-697-7.

Права ў цэлым. Метады і дапаможныя прававыя навукі

Колбасин, Д. А. Римское частное право: курс лекций / Д. А. Колбасин, Е. В. Лобатенко; Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь. — Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2011. — 202 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-427-697-7.

Беларусь, 2011. — 206 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-427-674-8.

Общая теория права: учебно-методический комплекс для студентов юридических специальностей и слушателей переподготовки специальности «Правоведение» / Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет; составление и общая редакция А. Н. Пугачева. — 4-е изд. — Новополоцк: ПГУ, 2011. — 421 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-531-249-0.

Павлов, В. И. От классического к неклассическому юридическому дискурсу: очерки общей теории и философии права / В. И. Павлов; Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь. — Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2011. — 319 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-427-691-5.

Право и демократия: сборник научных трудов. — Минск, 1988. — ISSN 0202-6342. Вып. 22 / [редколлегия: В. Н. Библю (гл. ред.) и др.]. — БГУ, 2011. — 310 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Часть текста на белорусском языке. — 100 экз. — ISBN 978-985-518-494-3 (в пер.).

Шевляков, В. В. Судебная медицина: учебно-методический комплекс [для студентов] / В. В. Шевляков; [Частное учреждение образования «Минский институт управления»]. — 2-е изд. — Минск: МИУ, 2011. — 173 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-490-774-1.

Міжнароднае права

Божанов, В. А. Права человека: курс лекций: [для студентов вузов] / В. А. Божанов. — 3-е изд., исправленное. — Минск: Дикта, 2011. — 191 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-494-593-4.

Чернявская, Г. А. Права человека: учебно-методический комплекс: [для студентов] / Г. А. Чернявская; [Частное учреждение образования «Минский институт управления»]. — Минск: МИУ, 2011. — 227 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-490-766-6.

Дзяржаўнае, канстытуцыйнае, адміністрацыйнае права

Барановская, И. М. Права детей и ответственность родителей / И. М. Барановская. — Брест: Альтернатива, 2011. — 75 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-521-263-9.

Закон Республики Беларусь «Об обращении граждан и юридических лиц»: [принят Палатой представителей 24 июня 2011 г.; одобрен Советом Республики 30 июня 2011 г.]; вступает в силу с 22 января 2012 г. — Минск: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2011. — 21 с. — 1265 экз. — ISBN 978-985-6928-45-4.

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях: 21 апреля 2003 г. № 194-3; [принят Палатой представителей 17 декабря 2002 г.; одобрен Советом Республики 2 апреля 2003 г.]; в Кодекс с 3 июля 2011 г. изменения и дополнения не вносились. — Минск: Амалфея, 2011. — 382 с. — 2100 экз. — ISBN 978-985-441-965-7.

Петров, А. П. Конституционное право: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальностям «Международное право», «Правоведение», «Экономическое право» и «Политология» / А. П. Петров. — Минск: Амалфея, 2011. — 686 с. — 1200 экз. — ISBN 978-985-441-960-2 (в пер.).

Прыватная аб’ява

Куплю кнігу:
Михаил Голденков. Русь — другая история. — Минск: Букмастер, 2011.

Тэл. 272-83-17

КУПОН

Для бесплатного частного объявления

Информация не для печати:

Ф.И.О. заказчика _____

Адрес: _____ Тел.: _____

Разборчиво заполните, вырежьте и отправьте

на адрес редакции: 220034, г. Минск, ул. Захарова, 19.

Телефоны для справок: 284 66 71, 284 66 73



Крымінальнае права. Крыміналістыка

Возмещение вреда жертвам торговли людьми: опыт Беларуси, Молдовы, Украины: материалы международного «круглого стола», Минск, 10 июня 2011 г. / под общей редакцией Г. В. Тюринной. — Минск: Мисанта, 2011. — 72 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6989-23-3.

Горошко, Е. Ю. Организация и проведение комплексных экспертных исследований в уголовном процессе / Е. Ю. Горошко; под редакцией А. В. Дулова; Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь. — Минск: Академия МВД, 2011. — 150 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-427-675-5.

Криминология и профилактика преступлений: учебное пособие для студентов и курсантов высших учебных заведений по специальностям «Правоведение», «Судебная экспертиза» / [Враменко Е. А. и др.]; под общей редакцией В. А. Кашевского; Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь. — Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2011. — 427 с. — 1500 экз. (1-й эд. 750). — ISBN 978-985-427-686-1.

Лузгин, И. И. Криминалистика: практикум для студентов специальности 1-24 01 02 «Правоведение» и 1-93 01 02 «Судебная экспертиза»: в 2 ч. / И. И. Лузгин; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. — Новополоцк: ПГУ, 2011. — ISBN 978-985-531-130-1. Ч. 2: Криминалистическая методика расследования и предупреждения отдельных видов и групп преступлений. — 2011. — 295 с. — 125 экз. — ISBN 978-985-531-190-5.

Макейчик, Ю. Н. Судебно-следственная модель для детей-жертв и свидетелей сексуального насилия: обоснование и содержание: справочное пособие для специалистов / Ю. Н. Макейчик, А. М. Маханько, О. В. Петрова; Международное общественное объединение «Понимание». — Минск: Белпринт, 2011. — 84 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-459-229-9.

Примаченко, А. А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть: учебное пособие: с учетом изменений и дополнений, внесенных в УК по состоянию на 1 ноября 2011 г. / А. А. Примаченко. — Минск: Международный университет «МИТСО», 2012. — 119 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-497-165-0.

Ревтова, С. Ю. Организация и тактика допроса несовершеннолетней потерпевшей по делам об изнасиловании / С. Ю. Ревтова. — Минск: Право и экономика, 2011. — 127 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-442-988-5.

Теоретические и прикладные проблемы применения уголовного закона: сборник научных трудов / Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь; под редакцией Э. А. Саркисовой. — Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2011. — 215 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-427-677-9.

Уголовный кодекс Республики Беларусь: 9 июля 1999 г. № 275-З; [принят Палатой представителей 2 июня 1999 г.; одобрен Советом Республики 24 июня 1999 г.]; в Кодекс с 3 июля 2011 г. изменения не вносились. — Минск: Амалфея, 2011. — 351 с. — 21-00 экз. — ISBN 978-985-441-962-6.

Хилота, В. В. Хищение: понятие, признаки, проблемы квалификации: монография / В. В. Хилота; Гродненский государственный университет им. Янки Купалы. — Гродно: ГрГУ, 2011. — 335 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-515-426-7.

Цыпарков, Н. Г. Судебная бухгалтерия (включая бухгалтерский учет и аудит): курс лекций / Н. Г. Цыпарков, И. В. Сауткин. — Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2011. — 242 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-427-668-7.

Государственные права

Кулис, Л. А. Хозяйственное право: курс лекций для студентов всех специальностей / Л. А. Кулис; Белорусский государственный технологический университет. — Минск: БГТУ, 2011. — 147 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-530-086-2.

Сборник нормативных правовых актов и иных документов, регулирующих деятельность Службы судебных исполнителей хозяйственных судов в Республике Беларусь, исполнение исполнительных документов: по состоянию на 6 октября 2011 г. / Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь. — Минск, 2011. — 479 с. — 420 экз.

Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь: 15 декабря 1998 г. № 219-З; [принят Палатой представителей 11 ноября 1998 г.; одобрен Советом Республики 26 ноября 1998 г.]; в редакции Закона Республики Беларусь от 6 августа 2004 г. № 314-З; в Кодекс с 3 июля 2011 г. изменения не вносились. — Минск: Амалфея, 2011. — 329 с. — 1100 экз. — ISBN 978-985-441-961-9.

Гражданские права. Судовылад

Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь: 11 января 1999 г. № 238-З; [принят Палатой представителей 10 декабря 1998 г.; одобрен Советом Республики 18 декабря 1998 г.]; в Кодекс с 18 июля 2011 г. изменения не вносились. — Минск: Амалфея, 2011. — 375 с. — 1100 экз. — ISBN 978-985-441-967-1.

Гражданское право: учебник для студентов высших учебных заведений по юридическим специальностям: в 3 т. / под редакцией В. Ф. Чигира. — Минск: Амалфея, 2008—2011. — ISBN 978-985-441-679-3 (в пер.).

Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах»: [принят Палатой представителей 27 апреля 2011 г.; одобрен Советом Республики 28 апреля 2011 г.]; вступает в силу с 1 декабря 2011 г. — Минск: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2011. — 58 с. — 790 экз. — ISBN 978-985-6928-44-7.

Изобретая будущее: введение в тему «Патенты для малых и средних предприятий в Беларуси» / Национальный центр интеллектуальной собственности; [адаптация и редактирование: Т. А. Лушачков-

ская и др.]. — Минск: НЦИС, 2011. — 61 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6872-04-9.

Маньковский, И. А. Гражданское право. Общая часть: учебное пособие / И. А. Маньковский, С. С. Вабишевский. — Минск: Международный университет «МИТСО», 2011. — 183 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-497-162-9.

Постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь по гражданским делам (1991—2011 гг.): [составители: В. Г. Гавриленко, В. Г. Тихина, Н. И. Ядевич.]. — Минск: Право и экономика, 2011. — 163 с. — 90 экз. — ISBN 978-985-442-995-3.

Создание знака: введение в тему «Товарные знаки для малых и средних предприятий в Беларуси» / Национальный центр интеллектуальной собственности; [адаптация и редактирование: Т. А. Лушачковская и др.]. — Минск: НЦИС, 2011. — 37 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6872-02-2.

Стремление к совершенству: введение в тему «Промышленные образцы для малых и средних предприятий в Беларуси» / Национальный центр интеллектуальной собственности; [адаптация и редактирование: Т. А. Лушачковская и др.]. — Минск: НЦИС, 2011. — 37 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6872-03-0.

Галіны права спецыянага характару

Греченков, А. А. Материальная ответственность работников / А. А. Греченков. — Минск: ИПА «Регистр», 2011. — 63 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6937-36-4.

Трудовое право: учебник для студентов специальностей «Правоведение», «Экономическое право», учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / [Астапов Е. И. и др.]; под общей редакцией В. И. Семенкова. — 4-е изд., переработанное и дополненное. — Минск: Амалфея, 2011. — 768 с. — 1200 экз. — ISBN 978-985-441-950-3 (в пер.).

Трудовое право и право социального обеспечения в Беларуси, России и Украине (формирование и развитие): учебно-методическое пособие / [Вапярчык Н. Н. и др.]; общая редакция: Куренной А. М., Томашевский К. Л., Ярошенко О. Н.]. — Минск: Дикта, 2011. — 248 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-494-640-5.

Права сацыяльнага забеспячэння

Право социального обеспечения: учебно-методический комплекс по одноименному курсу для студентов специальностей: 1-24 01 02 — Правоведение; 1-24 01 03 — Экономическое право; в 2 ч. / [Пушун И. В. и др.]; под общей редакцией И. В. Пушун; Гродненский государственный университет им. Янки Купалы. — Гродно: ГрГУ, 2011. — ISBN 978-985-515-407-6. Ч. 2: Особенная часть. — 2011. — 667 с. — 110 экз. — ISBN 978-985-515-429-8.

Прававыя пытанні аховы навакольнага асяроддзя

Ермолинский, П. М. Экологическое право: учебное пособие: [для студентов и слушателей] / П. М. Ермолинский; Учреждение образования «Федерация профсоюзов Беларуси Международный университет «МИТСО». — Минск: Международный университет «МИТСО», 2011. — 83 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-497-160-5.

Аб'екты і задачы дзяржаўнага адміністрацыйнага кіравання

Колыго, В. В. Административно-правовое регулирование профилактической деятельности милиции общественной безопасности / В. В. Колыго; Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь. — Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2011. — 203 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-427-679-3.

Пособие по подготовке к сдаче квалификационного экзамена для лиц, впервые поступающих на государственную службу / Академия управления при Президенте Республики Беларусь; [составители: А. В. Ивановский и др.]; под общей редакцией А. Н. Морозевича. — 2-е изд., переработанное и дополненное. — Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2011. — 345 с. — 600 экз. — ISBN 978-985-527-042-4.

Практическое пособие депутата: Брестский областной Совет депутатов 26-го созыва / [составитель и редактор: Г. С. Томашевич.]. — Брест: Брестская типография, 2011. — 142 с. — 120 экз. — ISBN 978-985-524-102-8.

Чыга, О. В. Конституционно-правовой статус лиц, избранных в состав органов представительной власти: монография / О. В. Чыга; Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. — Брест: БрГУ, 2011. — 144 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-473-710-2.

Ваенная справа. Узброеныя сілы

Государственное учреждение образования «Институт пограничной службы Республики Беларусь» [составители: С. И. Алешкевич, А. А. Казаков, Д. В. Чернов; под общей редакцией В. Г. Моисенко; перевод: Н. Н. Остапенко; фото: Л. Н. Проценко, В. И. Чесных.]. — 2011. — 22 с. — 200 экз.

Дмитренко, В. В. Разведка и другие тайные службы Древнего Рима и его противников: памяти разведчиков Древнего Рима, Карфагена и многих других некогда могущественных, но давно уже исчезнувших с карты мира государств посвящается... / Владимир Дмитриченко. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 2011. — 623 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-471-440-0 (в пер.).

Кудрявцев, В. Н. Генералы спорта. Жизнь кадета: [проза]; в 2 т. / Кудрявцев В. Н. — Минск: Мэджик, 2011. — 100 экз.

Основы управленческой деятельности командира: учебно-методическое пособие / [А. М. Дмитрюк и др.]; Министерство образования

Республики Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. — Минск: БГУИР, 2011. — 83 с. — 70 экз. — ISBN 978-985-488-797-5.

Рыськов, М. А. Воздушные асы Беларуси. Подвиг их бессмертен: 65-летие Победы в Великой Отечественной войне, 70-летию обороны города Могилева и 100-летию Военно-воздушных сил посвящается / М. А. Рыськов. — Могилев, 2010. — 223 с. — 299 экз. — В переплете.

Спектор, А. А. 100 величайших битв и сражений / [Спектор Анна Артуровна.]. — Минск: Харвест, 2011. — 287 с. — 3000 экз. — В переплете. — ISBN 978-985-16-7043-3 (ошибоч.).

Забеспячэнне духоўных і матэрыяльных жыццёвых патрэбнасцей

Белэксимгарант, белорусское республиканское унитарное предприятие экспортно-импортного страхования (Минск). Вместе мы сильнее: годовой отчет, 2010 / Белорусское республиканское унитарное предприятие экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант». — 2011. — 56 с. — 1000 экз.

Гавриленко, В. Г. Защита прав потребителей / В. Г. Гавриленко, Н. И. Ядевич. — Минск: Право и экономика, 2011. — 429 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-442-987-8.

Дом моей мечты: какой он? / [под общей редакцией Е. Г. Титовой.]. — Минск: А. Н. Вараксин, 2011. — 35 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-6986-77-5.

Маханько, А. М. Общественная детская линия 8-801-100-1611 в Беларуси: модель деятельности / Маханько А. М., Осипчик С. И., Подрез В. С.; [Международное общественное объединение «Понимание»]. — Минск: Белпринт, 2011. — 104 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-459-230-5.

«Стандарты в работе по защите прав и законных интересов детей», белорусская республиканская конференция (2011; Мядельский район). Материалы Республиканской конференции «Стандарты в работе по защите прав и законных интересов детей», 16—18 октября 2011 года, Национальный детский образовательный оздоровительный центр «Зубренок», [Мядельский район.]. — 2011. — 208 с. — 150 экз.

Асноўныя тыпы і прынцыпы навучання

Булахова, З. Н. Методическая деятельность в сфере образования: пособие / З. Н. Булахова, Ю. Н. Шестаков. — 2-е изд., дополненное. — Минск: Зорны Верасок, 2011. — 151 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6957-45-4.

Выполнение Республики Беларусь международно согласованных целей и обязательств в сфере образования = Fulfillment of Goals and Obligations under International Agreements in the Field of Education by the Republic of Belarus: национальный доклад / Министерство образования Республики Беларусь. — Минск: Национальный институт образования, 2011. — 116 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — 120 экз. — ISBN 978-985-465-895-7.

Голешевич, Б. О. Методы музыкальной эвристики: пособие: [для студентов] / Б. О. Голешевич; Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова. — Могилев: МГГУ, 2010. — 85 с. — 40 экз. — ISBN 978-985-480-638-9.

Инновации-2011: сборник научных статей / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова; [редколлегия: С. А. Моторов, Г. А. Качан (отв. ред.), С. Д. Матюшков.]. — Витебск: ВГУ, 2011. — 315 с. — Часть текста на белорусском и польском языках. — 70 экз. — ISBN 978-985-517-201-8 (ошибоч.).

Международные Кирилло-Мефодиевские чтения (16; 2010; Минск). XVI Международные Кирилло-Мефодиевские чтения (Минск, 26—28 мая 2010 г.); материалы чтений «Религиозная культура в контексте светского образования» / [ответственный редактор и составитель: Г. Н. Петровский.]. — Минск: Зорны Верасок, 2011. — 299 с. — Часть текста на белорусском языке. — 100 экз. — ISBN 978-985-6957-46-1.

Образование и педагогическая наука. Серия 2. Социкультурное образование: труды Национального института образования / Министерство образования Республики Беларусь; [редколлегия: О. Е. Лисейчиков (ответственный редактор) и др.]. — Минск: НИО, 2008—

Вып. 2: Модели и методики. — 2011. — 246 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-465-501-7.

Основы педагогики: учебно-методический комплекс: [для студентов] / Частное учреждение образования «Минский институт управления»; [авторы-составители: Игнатювич В. Г., Сорока О. Г.]. — Минск: МИУ, 2011. — 258 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-490-754-3.

Педагогика: методические указания к лабораторным занятиям для студентов специальности 1-08 01 01-04 «Профессиональное обучение (деревообработка)» / Белорусский государственный технологический университет; [автор-составитель Т. Г. Калениникова.]. — Минск: БГТУ, 2011. — 149 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-530-092-3.

Педагогика: учебно-методическое пособие: [для иностранных студентов] / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра педагогики; [авторы-составители: И. А. Ракова, И. Е. Керножицкая.]. — Витебск: ВГУ, 2011. — 50 с. — 115 экз.

Профилактика экстремизма и последствий террористических угроз / Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение образования «Республиканский институт высшей школы», Кафедра философии и методологии университетского образования; [составители: Малишевский Николай Николаевич, Волнистая Марина Георгиевна.]. — Минск: РИВШ, 2011. — 26 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-500-489-0.

Северин, С. Н. Педагогическое проектирование как технология управления качеством педагогического процесса: пособие для слушателей ИПК и ПК, магистрантов, аспирантов / С. Н. Северин;

Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. — Брест: БрГУ, 2011. — 40 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-473-744-7.

Селицкая, С. В. Основы педагогики: учебно-методическое пособие для преподавателей и слушателей курсов повышения квалификации и переподготовки кадров / С. В. Селицкая. — Минск: РИПО, 2011. — 79 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-503-170-4.

Технообраз-2011. Роль и место образовательной среды в непрерывном развитии и саморазвитии личности обучающихся: материалы VIII Международной научно-практической конференции (Гродно, 17—18 марта 2011 г.); в 4 ч. / [редколлегия: Тарантей В. П. (гл. ред.) и др.]. — Гродно: ГрГУ, 2011. — ISBN 978-985-515-459-5. Ч. 1. — 2011. — 219 с. — Часть текста на польском языке. — 80 экз. — ISBN 978-985-515-460-1.

Агульная школьная адукацыя

Андреевко, Н. А. Ищем потери энергии в школе / [Андреевко Н. А., Свистунова В. Н., Красовский М. В.]. — 2011. — 15 с. — 500 экз.

Ковалевская, А. В. Психолого-педагогическая помощь детям, находящимся в социально опасном положении: пособие для педагогов-психологов общеобразовательных и социально-педагогических учреждений / А. В. Ковалевская, З. Н. Ганчарик. — 2-е изд. — Минск: Зорны Верасок, 2011. — 268 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6957-40-9.

Дашкоўнае навучанне

Дубініна, Д. М. Свет вакол мяне: развіццёвае навучанне: рабочы сшытак вучэбны дапаможнік для выхаванцаў старэйшай ступені (ад пяці да шасці гадоў) установаў, якія забяспечваюць атрыманне дашкольнай адукацыі, з Беларускай і рускай мовамі навучання / Д. М. Дубініна. — 6-е выд. — Минск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2011. — 55 с. — Частка тэксту паралельна на беларускай і рускай мовах. — 97000 экз. — ISBN 978-985-465-942-8.

Прыльгіна, Н. В. Беларускамоўны дзень у старэйшай групе: планаванне і арганізацыя работы / Н. В. Прыльгіна. — Мазырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — 118 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-520-441-2.

Бабок, Н. И. Трудовое воспитание дошкольников: планирование и организация / Н. И. Бабок. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — 118 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-520-443-6.

Бельская, И. Л. Формирование логического мышления: обучающая пропись для дошкольников / И. Л. Бельская. — Минск: ЮниПрессМаркет, 2011. — 31 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-532-734-0 (ошибоч.).

Бельская, И. Л. Я учусь читать: пособие для дошкольников / И. Л. Бельская. — Минск: ЮниПресс, 2011. — 32 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-532-711-1.

Букиневич, Е. С. Карточка дидактических игр и упражнений по развитию речи дошкольников к разделу «Человек и общество» / Е. С. Букиневич, А. Л. Лагунович. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — 101 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-520-438-2.

Горбатова, Е. В. Графические игры и упражнения для детей старшего дошкольного возраста: [в 2 тетр.] / Е. В. Горбатова. — 7-е изд. — Мозырь: Белый Ветер, 2012. — 313 экз. — ISBN 978-985-538-426-8.

Тетр. 1: Послушные линии. — 35 с. — в основном ил. — ISBN 978-985-538-424-4.

Тетр. 2: Графические узоры. — 35 с. — ISBN 978-985-538-425-1.

Жолнерович, Н. И. «Удобные» игры (играем без игрушек) / Н. И. Жолнерович; Белорусский государственный университет, Центр перспективного детства. — Минск: Издательский центр БГУ, 2011. — 22 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-476-949-3.

Изучаем математику: развивающее пособие для дошкольников. — Минск: Юнипресс, 2011. — 32 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-532-715-9.

Калейдоскоп игр для малышей / [составитель О. И. Мороз.]. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — 158 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-520-444-3.

Комарова, И. А. Играя — познаем основы радиационной безопасности / И. А. Комарова, С. В. Спирин; Белорусский государственный университет, Центр перспективного детства. — Минск: Издательский центр БГУ, 2011. — 44 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-476-948-6.

Комарова, С. В. РОСТ: речь, общение, система, творчество: развитие речи дошкольников 4—5 лет / С. В. Комарова; [художник С. Ю. Головнева.]. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — 59 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-520-439-9.

Муззина, А. С. Учебник рисования для детей: [для дошкольного и младшего школьного возраста / Муззина Анна Сергеевна.]. — Минск: Харвест, 2011. — 64 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-18-0332-9.

Прописи по английскому языку / [составитель Г. Р. Довжик; художник Е. С. Шапошникова.]. — Минск: ЮниПрессМаркет, 2011. — 31 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-532-725-8 (ошибоч.).

Психологическое сопровождение развития детей раннего возраста: пособие для педагогов и психологов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования / [составитель Л. И. Коренева.]. — 3-е изд. — Мозырь: Белый Ветер, 2011. — 66 с. — 57 экз. — ISBN 978-985-538-378-0.

Рисование, аппликация, детский дизайн для фантазеров / [автор-составитель И. В. Омелящик; под ред. Е. А. Кислой.]. — 5-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — 137 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-520-437-5.

Смолякова, И. Н. Карточка дидактических игр и упражнений по предметному развитию дошкольников / И. Н. Смолякова. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — 115 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-520-440-5.

30 занятий для развития ребенка. — Минск: Юнипресс, 2011. — 32 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-532-714-2.

Экономическое воспитание старших дошкольников / [составители: В. И. Жуки и др.]. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — 86 с. — 1000 экз. — ISBN 978-9

3 пошты «ЛіМа»

Ірына ШАТЫРОНАК,
г. Гродна

Рэгіянальная літаратура — гэта добра ці дрэнна? Калі разглядаць краянаўчы аспект, то чаму б і не, гэтая ніша была і застанеца за мясцовымі гісторыкамі і краянаўцамі.

Але вызначэнне *рэгіянальная літаратура* вельмі зручнае, ім крывадушна можна прыкрыць мясцовыя “высокія тварэнні”. Нічога, што не падыходзіць для сталіц, мы не ганарлівыя, перажывём, для нашых мядзведжых кутцоў і так сядзе.

Мастацкая славеснасць не можа быць выключна гарадзенскай або смаленскай, яна ёсць або яе няма. Гэта так відавочна, здавалася б, што тут даказваць. А вось даводзіцца заяўляць гучна, каб пачулі абаронцы местачковай літаратуры — няма местачковай мастацкай літаратуры. Няма і ніколі не было. Але ці пачуюць?..

Вось дылема, калі ты ўвайшоў у грамадскую пісьменніцкую арганізацыю, то ты пісьменнік ці не? А калі ты не ўваходзіш у грамадскую пісьменніцкую арганізацыю, але выдаў шмат кніг, тады хто ты па вызначэнні?

Пісьменнікі мясцовай гадоўлі выдаюць за ўласныя грошы зборнікі вершаў, самі сабе іх чытаюць, дораць, спрабуючы абагнаць адно аднаго па колькасці кніг, што выходзяць мізэрнымі накладамі. Як быццам хтосьці давёў ім нейкі вытворчы план. Толькі рапартуюць не пра засеяныя гектары і ўзараныя палаткі, а пра выдадзеныя ў прыватнай мясцовай друкарні кнігі. А тая друкуе ўсё, што прынясе заказчык.

Неспрактыкаванаму чалавеку можа здацца, што ў правінцыяльных аўтараў ёсць усё: мясцовая слава, поспех на сустрэчах у школах і дзіцячых садках, на рэзнастайных культурных раённых мерапрыемствах, рэдкія інтэрв’ю ў газетах. Здавалася б, ёсць усё. Ах, гэта здавалася! Вось толькі выдадзеныя кнігі самотна пыляцца тонкім стосікам на паліцах у крамах, іх ніхто не купляе, але гэта такая дробязь у параўнанні з прозвішчам паэта або пісьменніка, надрукаваным на вокладцы. Кнігі сапраўдныя, але ёсць у іх нейкая загана, несапраўднасць. Няма галоўнага, з-за чаго і каго прыходзіць у наш свет таленавіты пісьменнік — **ВЯЛІКАГА ЧЫТАЧА**. Рэгіянальныя аўтары жывуць у герметычна закансервавальных супольнасцях і занятыя суцэльнымі маналогамі, якія чуюць іх жа калегі па пярэ, але ніяк не вялікі чытач.

Надзея ПАРЧУК,
г. Брэст

Літаратурная творчасць, як і ўсё жывое на зямлі, знаходзіцца ў бесперапынным дынамічным руху. Таму і запальваюцца на літаратурнай арбіце ўсё новыя і новыя зоркі, з’яўляюцца ўсё новыя творчыя асобы. А гэта заўсёды прыемна і радасна.

Творчая зорка Івана Дацкевіча загарэлася ў ягоным далёкім юнацтве. Але так ужо складалася жыццё, што першы зборнік вершаў Іван Трафімавіч выдаў у кастрычніку бягучага года. І называецца ён “Прынімаю жыццё, як чудо”. Не прайшло і месяца, як тое ж самае выдавецтва “Альтэрнатыва” выпускае ў свет другі аўтарскі зборнік паэзіі — “Возвращение”.

Літаратура
мясцовага разліву

Праўда, рэгіянальшчыкі ўсюды скардзяцца на мясцовыя кнігагандаль, які не хоча дапамагачь прадаваць кнігі. Не хоча, і ўсё! Незразумела, якім чынам чыста камерцыйнае прадпрыемства будзе дапамагачь бедным мясцовым аўтарам паляпшаць іх грашовы стан.

Што адрознівае сапраўднага пісьменніка ад местачковага? У гэтага пісьменніка — сапраўдныя кнігі, яны запатрабаваны чытачом, часам, жыццём, іх ніхто не можа навязаць або прымусяць купіць. Сапраўдныя кнігі амаль заўсёды самі знаходзяць свайго чытача. А местачковыя аўтары шукаюць заступнікаў у асобе начальнікаў ад аддзелаў культуры, чыноўнікаў, дырэктараў бібліятэк і гэтак далей. На іх думку, толькі адміністрацыйным метадам павінна і абавязкова прымусяць купляць іх сумніўную літаратуру, часта нікому не патрэбную, акрамя саміх творцаў, свядомай макулатуры.

І якая розніца чытачу, дзе, у якіх межах напісаны вельмі добрыя раманы таго ці іншага таленавітага аўтара. Ён, чытач, будзе аднолькава радавацца або пакутаваць разам з героямі твора, наладжваючы сваю душу, сэрца, розум на адну хвалю з пісьменнікам. Будзе цікавіцца творчасцю гэтага пісьменніка, купляць яго кнігі, дзяліцца сваімі ўражаннямі ад працытанага. Сілу *сарафаннага народнага рэбыві* ў часы піяр-тэхналогій яшчэ ніхто не адмяняў.

Далей. У кніжнай прадукцыі мясцовых аўтараў назіраецца яшчэ адна асаблівасць: творчае слова адрозніваецца або нейкай герметычнасцю, або асабліва патрыятычнай, ідэалагічнай афарбоўкай на ўсё мясцовыя мерапрыемствы і святочныя даты. Тут угадваецца кан’юктуршчына аўтараў. Усё-такі паэтычнае слова павінна служыць чалавецтву, а не толькі моцным гэтага свету. Інакш можа атрымацца адзіночкі халасты стрэл.

Якасць паліграфіі. Амаль заўсёды кнігі мясцовых аўтараў саступаюць па якасці паліграфічнага афармлення. Адночы давялося пачуць ад дырэктара выдавецтва словы, якія мне запомніліся. Праца над рукапісам маёй кнігі была амаль скончана, я стала пры-

спешваць дырэктара, згаджаючыся і робячы выгляд, што не заўважыла некаторых дробязей у рэдактарскай праўцы і афармленні вокладкі, — не хацелася абвастраць адносіны. У інтарэсах пісьменніка — вадзіць сяброўства з прадстаўнікамі выдавецкага свету.

— Мы працуем не для тысячы чытачоў, хоць гэта і гучыць крыху дзіўна, а, можа, для некалькіх спецыялістаў-прафесіяналаў, якія абавязкова заўважаць усе нашы агрэхі, памылкі. Мне важней меркаванне прафесіянала, — падкрэсліў дырэктар.

У такой, здавалася б, бялітаснай да сябе патрабавальнасці схаваны ўсё той жа прафесіяналізм: рэпутацыя вышэй за ўсё.

Хто-ніхто прыходзіць на выдавецкі рынак сарваць першы куш, а пасля хоць трава не расці! Некалькі гадоў таму ў Гродне аб’явіўся адзін такі, не буду называць прозвішча, і стаў нахвальваць сябе: і танней у яго, і лепш, і любая кніга, ад зборніка вершаў да прозы, выйдзе апэратыўна і без праблем. Многія мясцовыя аўтары панеслі ў новае выдавецтва рукапісы... і грошы. Ну і напакутаваліся потым, калі сталі тэлефанаваць, адшукваць гора-прадпрымальніка... Ён парухнуў усе тэрміны, дамоўленасці, але галоўнае — якасць кніжнай прадукцыі была на самым прымітыўным узроўні. Як потым аказалася, бізнесмен адкрыў лавачку на пустым месцы, нешта нахталт купі-прадай, прадавец паветра і дробны пясярэднік, без уласнай базы, вопыту, прафесійнага штата супрацоўнікаў. Ён умеў толькі ліха браць грошы ў заказчыкаў і прыладжваць рукапісы па горадзе да іншых паліграфістаў. Праз год кнігі ў яго ўсё-ткі са скандаламі і пагрозамі аўтары вырвалі, але якія гэта былі жудасныя кнігі! *Бэндэр* ад выдавецтва паняцця не меў пра мастацтва афармлення кнігі, і яму было ўсё роўна, якую прадукцыю ён аддасць заказчыку. Галоўнае для яго на той момант было сарваць хуткія грошы. Не ведаю, чым сёння займаецца сучасны Астап, напэўна, зноў адкрыў чарговую кантору “Рогі і капыты”.

Мне, напрыклад, па вялікім рахунку, усё роўна, на якой па-

перы надрукаваная кніга: на газетнай, афсетнай або мелаванай. Вядома, калі гэта прэстыжнае альбомнае выданне, у яго і роля іншая. Але высокамастацкі твор таленавітага аўтара я буду чытаць і перачытваць, нават калі кніга будзе зачытаная да дзір і рассыпацца ў руках. Падклею, падшыю, перапляту. Нават без вокладкі, акуратна абгарну і абавязкова падзялюся з блізкімі людзьмі. Хай добрая кніга ідзе ў людзі.

Мясцовыя аўтары, як правіла, выдаюцца за свой кошт. Добра гэта ці дрэнна? Трэба разабрацца, нельга валіць усё ў адзін кошык. Сёння такая складаная сітуацыя ў кнігавыданні, і прабіцца са сваёй кнігай да шырокага чытача можа вельмі малы працэнт таленавітых пісьменнікаў. Не хочаш чакаць у шматгадовай чарзе ў дзяржвыдавцтве — калі ласка, выдавай кнігу на ўласныя грошы. Але ёсць адно *але*. На кнігах, якія ўбачылі свет не ў традыцыйным кніжным выдавецтве, ляжыць нейкі налёт фальшывасці, як бы другога гатунку. І як бы потым аўтар ні апраўдваўся, кніга саліднага выдавецтва ўсё роўна будзе выйграваць у параўнанні з амаль самвыдатаўскай. Розныя ўзроўні. Усё-такі ў кніжным выдавецтве працуюць аддзелы маркетынгу, рэкламы, планавання выдавецкай дзейнасці. Дух рынку, попыту і канкурэнцыі дыктуе свае суровыя законы. Выдавай тое, што прадасі.

Рэгіянальныя аўтары пераважна паэты, а паэзія сёння не прадаецца. Вось і атрымліваецца, што паэты самаарганізоўваюцца выключна паміж сабой, у літаб’яднаннях і студыях, з-за адсутнасці ўдзячнай аўдыторыі, дзеляцца ўласнай творчасцю ў сваім асяроддзі, хоць ёсць і прыемныя выключэнні. Усё-такі трэба прызнаць аб’ектыўную рэальнасць: сёння вельмі шмат згублена, распаліся ранейшыя сувязі, знікла сама паэтычная атмасфера, яе выбранасць і прэстыж.

Мастацкая літаратура наогул стаіць на трагічным скрыжаванні, мы можам стаць сведкамі гэтага працэсу. Што чакае нас: канчатковая дэградацыя, падзенне або выратавальны рэнесанс?

Невынішчальная графаманія. Яна нічым не грэбуе,

спрытна падбірае з багатага стала аб’едкі, дапіваючы рэшткі чароўнага нектару.

Мне здаецца, што ў сталіцы так не квітнее пышным чартапалохам графаманства, як у нас на месцах. Усё ж такі высокі ўзровень мастацкай літаратуры канчаткова яшчэ не вывёўся ў сталічных часопісах і выдавецтвах, і канцэнтрацыя майстроў высокага слова ўсё ж вышэй, чым у рэгіёнах. Але здзіўляе паўсюднае несупраціўленне націску несапраўднай літаратуры і рыфмаплэцтва. Назіраецца паражэнства і стомленасць у парадзелых шэрагах годных літаратараў, па сутнасці сваёй сціпых і не ваяўнічых.

Адно абнадзейвае: кваліфікаваная чытацкая меншасць ніколі не стане закладнікам графаманскіх тэкстаў, ёй будзе досыць прабегчы вачыма на выбар адну-дзве старонкі, каб адразу адкінуць і бясталентнага псеўда-аўтара, і яго нікчэмны тэкст.

Самае галоўнае і лёсавызначальнае, што заўсёды адрознівала сапраўдную літаратуру мінулага, — за веліччу ранейшай літаратуры стаяла *неадмірнасць*. Неадмірнасць, якая лунае над рэчавым, матэрыяльным светам.

Пустая графаманія толькі на першы погляд здаецца дробязню, на самай справе можа злосна пажартаваць з чытача, які прагне лёгкага, забаўляльнага чытання. Непрыкметна грамадскую свядомасць перафармадуе, адбудзецца канчатковая падмена каштоўнасцей, і новы чалавек будзе падрыхтаваны да асабістай сустрэчы з князем свету гэтага як да доўгачаканай сустрэчы з месіяй. Ніхто і не заўважыць злавеснай пячаткі на лбе, агіднага хваста і касматага капытка.

...Адна надзея на Літаратуру з вялікай літары, якая насычае духоўную прыроду чалавека маральнай стойкасцю, вечнай любоўю і верай ва ўсё чалавецчае.

І ўсё роўна, дзе ствараюцца таленавітыя кнігі: у ціхіх правінцыйных гарадках або сталіцах. Хай пісьменнікі ткуць нябачнымі залатымі ніцямі свае палотны, насычаныя шчырымі пачуццямі, прыгажосцю мастацкага слова, глыбінёй думкі.

Творчая зорка паэта

Па адной ужо назве можна здагадацца, пра што гэта кніга. У жыцці І. Дацкевіча былі і растанне на доўгі час з родным краем (пасля заканчэння Жабінкаўскай сямігодкі будучы паэт быў вывезены разам са шматлікімі падлеткамі на Урал), і розныя бясконцыя нягоды на чужыне, і настальгія па мілых сэрцу мясцінах, і спадзяванне ўбачыць іх зноў, і вера ў сябе, свае сілы, і, нарэшце, як узнагарода за ўсё выпрабаванні — вяртанне.

У ранній творчасці паэта пераважаў пачуццё суму, маркоты і адзіноты. У вершы “Письмо к сестре” аўтар у

парыве адчаю прызнаецца: “Мне ещѣ хоть бы раз наглядеться // На полеские наши края!..”

Вярнуўшыся на радзіму, паэт-рамантык набывае новыя крылы за спінай. Цяпер яго душа нахнёна пые, зачараваная непаўторнай прыгажосцю роднага краю. Лірычны герой зборніка, наталючыся гаючым, салодкім паветрам радзімы, запэўнівае сябе:

*Плакать я нынче не стану —
Годы скитаний прошли.
Вылечит старые раны
Воздух родимой земли.*

Але гады, праведзеныя на чужыне, не прайшлі для яго бяследна. Яны пакінулі глыбокі адбітак у сэрцы паэта. Эпізоды з тагачаснага жыцця спачатку ажываюць у памяці, а потым кладуцца ў паэтычную страфу.

Са шчырліва спавядальных твораў аўтара мы не толькі даведваемся пра яго біяграфію, але і адзначаем багацце ягонага ўнутранага свету. Шматлікія творы І. Дацкевіча прысвечаныя маці, сябрам, жыццёвым каштоўнасцям, вечнасці і мудрасці прыроды, яе законаў. І пра што б ні пісаў паэт, кожны яго радок напоўнены святлом дабрны і вялікай любові да жыцця.

Мастак і кніга

Дзевяць дзясятых айсберга


Тамару Мельянец з цеплынёй і ўдзячнасцю ўзгадваюць многія мастакі, якім давялося з ёю працаваць. Шмат гадоў яна была мастацкім рэдактарам выдавецтва “Беларусь” у рэдакцыі выяўленчага мастацтва.

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

Тамара Аляксандраўна расказвае пра свае абавязкі ў дакамп’ютарную пару кнігавыдання: “Мастацкі рэдактар — гэта функцыя, набор патрэбных прафесіянальных дзеянняў, каб падрыхтаваць кнігу да друку. Мастак робіць толькі малюнк, вокладку ці макет. Кніга як айсберг — адну дзясятую частку бачыць чытач, калі трымае ў руках выданне, а дзевяць дзясятых “нябачных” — гэта праца мастацкага рэдактара, якую трэба зрабіць, каб атрымалася КНІГА. Мастацкі рэдактар аб’ядноўвае, каардынуе і суадносіць працу аўтара, мастака, фатографа і розныя друкарскія працэсы. Напрыклад, робім альбом, прысвечаны жыццю і творчасці якога-небудзь мастака. Адрозніваецца фармат і параметры паліграфічнага выканання. Аўтар тэксту складае спіс патрэбных ілюстрацый. Гэты спіс трэба даслаць да фоталабараторыі, там выканаюць здымкі і зрабіць “кантролькі”. У гэты час рэдактар працуе над тэкстам. Дамаўляюся з мастаком, які рытуе макет і афармленне. Калі мастак выканаў сваю працу, у адпаведнасці з макетам трэба адкадрываць слайды, разам з тэхрэдам размеціць тэкст — якія шрыфты і келлі. На кожны слайд або фота паставіць штамп, каб друкарня не пераблыгала нашы арыгіналы з іншымі. Атрымаць пробы са слайдаў, правесці якасць. У гэты час гранкі прыходзяць з набору — трэба рабіць макет на вёрстку. Раскляць па радочку, па малюначку... Потым яшчэ трэба рабіць макет да друку... Шмат тэхнічнай, рэцэпнай, часам проста нуднай працы. Але толькі дзякуючы такім высілкам кніга ці альбом маглі, як кажуць, “адбыцца”. І таму, калі атрымліваеш з друкарні сігнальны асобнік у тым выглядзе, як задумаў мастак, адчуваеш задавальненне ад таго, што час і зробленая праца далі выдатны вынік, і ўжо не шкада таго часу”.

Жаданнем быць мастаком абавязана та-ту. Ён, 1924 года нараджэння, у маладосці не змог паступіць вучыцца на мастака, потым пачалася вайна. У 1947 годзе ажаніўся — зноў жа не да вучобы, і адукацыю давялося атрымліваць завочна. Так што тата паступіў у паліграфічны ў 43 гады. Звычайна ў такім узросте падводзяць нейкія вынікі, а тут, лічыць, жыццё атрымала новы напрамак.

У той час прастору Саветаў Саюза дзвалі дзве паліграфічныя ВНУ — у Маскве і Львове. Хто смялейшы — ехаў у Маскву, а я палчыла, што не вельмі добра падрыхтаваная. Займалася ў студыі Палаца піянераў літаральна некалькі месяцаў да паступлення. Канечне, гэтага было недастаткова — і я, цалкам заканамерна, “правалілася”. Тата настаў,



каб я не ішла працаваць, а толькі займалася ў студыі. Набытага на гэтых занятках пад кіраўніцтвам Валянціна Пятровіча Пакаташкіна, цудоўнага мастака і вельмі добрамыслівага чалавека, было ўжо дастаткова, і на наступны год пачалося студэнцкае жыццё. Львоў зрабіў на мяне вялікае ўражанне: цудоўная старая архітэктура, оперны тэатр, выдатная карцінная галерэя, гістарычны музей, музей украінскага народнага мастацтва, заўсёды розныя выстаўкі, вялікі і моцны інстытут дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва (ткацтва, кераміка, шкло).

Паколькі ў Гомелі выдавецтва не было, я сабрала свае студэнцкія работы і паехала ў Мінск. За колькі месяцаў да таго выдавецтва “Мастацкая літаратура” выдзелілася з “Беларусі”. Вірыня Пятроўна Жыжэнка стала галоўным мастаком, першы год працавала маскоўскія выпускнікі Мікалай Казлоў, Уладзімір Доўгань. Віктар Кліменка перайшоў з “Народнай асветы”. Мяне ўзялі на пераддипломную практыку, нават дамовіліся наконт дыпломнай працы. Хацела зрабіць дзіцячую кніжку, але ў інстытуце сказалі: “Так, ты з Беларусі партызанскай, бяры ваенную тэму”. Вірыня Пятроўна падказала: “Вазьмі тэмплан, паглядзі, што там на наступны год. Практична ўсё гэта друкавалася ці ў “Нёмане”, ці ў “Польмі”, так што можна працьгаць”. Я выбрала твор Уладзіміра Карпава “Прызнанне ў нянавісці і любові”. І зрабіла дыпломную работу, якая, дарэчы, засталася ў інстытуце, я нават не мела магчымасці паказаць яе ў выдавецтве. Але нягледзячы на тое, на наступны год, калі я ўжо жыла і працавала ў Мінску, выдавецтва зрабіла мне заказ на афармленне гэтай кнігі, і яна была надрукавана, хоць і ад-рознівалася ад дыпломнай.

Візітка:

Тамара Мельянец нарадзілася ў Мазыры ў 1951 годзе. Скончыла Украінскі паліграфічны інстытут імя Івана Фёдарова ў 1974 годзе. Выданні, над якімі працавала як мастак і мастацкі рэдактар, пастаянна адзначаліся ўзнагародамі Нацыянальнага конкурсу “Мастацтва кнігі”.


Яе кнігі, без перабольшвання, ведае кожны чытач Беларусі. Мастачка аздобіла выданні: Яўгенія Янішчыц “Дзень вечаровы” (1974); Віктар Хліманай “За сямю лясамі” (1976); Антон Бялевіч “Малюнк маленства” (1977); Мечыслаў Шаховіч “Сунічная палянка” (1981); Донча Цончаў “Маленькі вадалаз” (1982); Данута Бічэль-Загнетава “Лузаны” (1982); Мікола Янчанка “Залаты вулей” (1986); “Беларусь партызанская” (1990); Алег Мінкін “За месяцам месяца” (1994); “Веткаўскі музей народнай творчасці” (1999); Чырвоная кніга Рэспублікі Беларусь (2004); “Кніга пра расліны” (2004); “Мінск за адзін дзень” (2003); В. Лиходедов “Сінагогі” (2007); “Нечаканая Беларусь” (2008); “Сэрца Беларусі — Міншчына” (2008); “Нясвіж... мой маленькі Парыж” (2009) і іншыя.

Пасля размеркавання я атрымала пасаду мастацкага рэдактара ў выдавецтве “Беларусь” і займацца творчасцю магла толькі вечарамі і ў выхадныя. У той час мастакі былі запатрабаваныя і працы было шмат. Мяне, маладога мастака, разам з Вірыней Пятроўнай падтрымалі і Віктар Кліменка — замовіў аздабці апавяданні пра прыроду Віктара Хліманова, і Мікалай Казлоў — першую кнігу Яўгеніі Янішчыц, якую я зрабіла яшчэ падчас пераддипломнай практыкі.

У 1985 годзе я звольнілася з выдавецтва, каб працаваць “вольным мастаком”. Гэта быў шчаслівы час. Я магла ўзяць кніжку большага аб’ёму, з каляровымі ілюстрацыямі або заказ на макет і афармленне альбома і працаваць больш павольна і ўдумліва. Гэта доўжылася амаль сем год, але ў 1991—1992 стала вельмі сумна — два-тры месяцы робіш кніжку, потым столькі ж чакаеш, пакуль атрымаеш за яе грошы, якія за гэты час аб’ясаць не настолькі, што на іх можна бы-

ло пражыць у лепшым выпадку месяц-другі. І калі ў 1992 годзе лодзі, якія добра ведалі мяне як прафесійнага мастацкага рэдактара, прапанавалі працу ў выдавецтве “Беларусь”, я згадзілася.

Калі ў выдавецтве з’явіліся камп’ютары, адкрыліся новыя магчымасці, і каб навучыцца карыстацца імі, пайшла на курсы пры політэхнічнай акадэміі. У 1999 годзе Ігар Бышнёў (нядаўна пабачыў свет яго альбом, да якога я мела адносіны як мастак і мастацкі рэдактар) пазнаёміў мяне з Сяргеем Плытквічам, галоўным рэдактарам газеты “Туризм и отдых”. Той прапанаваў мне яшчэ адзін праект, але альбом “Мая Беларусь” убачыў свет толькі праз год... Тады я спытала ў Плытквіча: “Чаму б вам самому не заснаваць выдавецтва?” Літаральна праз два дні ён пытаецца: “А ці не маглі б вы здаць на ліцэнзію?” Чаму ж не: калі я не здам, хто тады яе варты?! У мяне вопыт працы і адукацыя. На маім рахунку ўжо быў альбом “Веткаўскі музей”, прызнаны лепшай кнігай



года. На конкурсе “Мастацтва кнігі” ў той год я атрымала чатыры дыпламы: тры — за прадукцыю свайго выдавецтва, адну кнігу рабіла для гомельскага выдавецтва “Сож”.

Неўзабаве я стала першым мастаком “Рыфтура”. Тут была магчымасць праявіць сябе ўжо ў ролі мастака-дызайнера, а не мастацкага рэдактара.

Добры дызайн кнігі робіць мастак-прафесіянал, для яго камп’ютар — толькі сродак. Так, у гэтай тэхніцы велізарныя магчымасці, і за апошнія 10 — 15 гадоў выдавецкая практыка пры падрыхтоўцы кніг да друку кардынальна змянілася. А ў той час было вельмі распаўсюджана меркаванне, што кожны, хто валодае камп’ютарам, можа вельмі хутка зрабіць добры дызайн. Але ж гэта памылковае меркаванне. Каб зрабіць добрую кнігу, трэба мець зусім іншыя веды, а каб зрабіць яе якаснай, патрэбны нямалы час.

На жаль, сёння нідзе не вучаць кніжнай культуры. Неяк запрасілі выкладаць выдавецкую справу ў Інстытут сучасных ведаў імя Шырокава. Прышла, а мае студэнты кажуць: “Нам гэта не патрэбна, мы будзем журналістамі. Можна, мы не будзем хадзіць на заняткі?”

Лічу, што кніга не страціла і не страціць актуальнасці, захоўваючы пры гэтым сваю форму, таму што ў яе дваістая спецыфіка: з аднаго боку, кніга — вельмі зручны па форме для карыстання носьбіт інфармацыі, сучасны камп’ютар не заўсёды такое дазваляе, а з другога — цікавая рэч, якая можа быць вельмі прыгожай. Колькі часу вы змарнуеце, каб выйсці на патрэбную старонку электроннай кнігі! І як хутка вы гэта зробіце, калі пакладзеце ў звычайную кнігу закладку!”

На здымках: ілюстрацыі да кніг Я. Брыля “Ліпа і клёнкі”; І. Такмакавай “Шчасліва, Івушкі!”

На паліцы



Такса, каратэ і Мядзведзік

Марына ВЕСЯЛУХА

Ці былі ў вас у дзяцінстве любімыя цацкі? Не, не тыя, з якімі часцей за ўсё гулялі, а тыя, якія вы лічылі сапраўднымі сябрамі: абдымалі іх перад сном, распавядалі пра ўсе падзеі мінулага дня. У мяне такіх не было. Але ў маёй малодшай сястры на ложку ў бацькоўскім доме дагэтуль сядзіць ружовы заяц. Ён страціў вока ў адной з боек, яму шмат разоў прышывалі вушы і зашывалі лапы, яго мылі ў пральнай машыне, а потым доўга сушылі... Але заяц “жывы” і цяпер. І стаўленне да яго — адпаведнае. Паважлівае. Скінуць рыжага цацачнага ката Арцёма на падлогу — калі ласка, заяц — ніколі.

Думаю, што калі Малы, герой дзіцячых кніг шведскіх пісьменнікаў Ю. і Т. Вісландэраў, вырасце, да яго Мядзведзік у сям’і будзе такое ж стаўленне. Таму што Мядзведзік — лепшы сябар Малага. Не, не таму, што хлопчык вельмі адзінокі. У яго клаталівая мама, якая разумее ўсе яго гульні і шмат у чым дапамагае сыну; добры тата, заўсёды гатовы пагуляць у каратэ на ложку ці дастаць лыжы з гарышча, калі выпадзе першы снег; жвавая і вясёлая сяброўка Білан, яна смела рушыць ва ўсе прыгоды разам з хлопчыкам. Але Мядзведзік усё выслухае, зразумее, паўторыць за Малы і ў сваім цацачным свеце пражыве такі ж дзень, поўны прыгод і новых адкрыццяў.

Кніга “Малы і Білан”, што не так даўно пабачыла свет у РВУ “Літаратура і Мастацтва”, стала працягам выдання “Малы і Мядзведзік”. У другой частцы сябры Малы і Білан пасталелі, амаль навучыліся чытаць і лічыць, ды па-ранейшаму праводзяць разам ледзь не кожны дзень. Але іх забавы змяніліся. Яны шукаюць падарункі, кіруючыся спецыяльнымі цыдулкамі, падрыхтаванымі мамай і татам, гадуць апалонікаў у вядры і акварыуме, робяць касмічныя караблі з канструктара, хадзяць у чарніцы з незвычайным вядром, якое не прызначана для збірання ягад, але створанае для таго, “каб бегаць” з гэтым вядром на галаве, знаходзяць таксу і вяртаюць гаспадарам, перадаюць прывітанні па тэлефоне, а таксама гуляюць побач з кар’ерам і нават папяваюць заблукіцаў у лесе і напалохацца дома з чорнымі штормамі...

Пагадзіцеся, складана назваць жыццё малаго і Білан сумным. Толькі і яны час ад часу сумуюць. Але, як і ўсе дзеці, робяць гэта крэатыўна. Білан паводзіць сябе, як кацяня. Яна лашчыцца да мамы і не хоча гуляць з Малым. Малы ж становіцца сабаккам, але не нападае на коціка-Білан, бо разумее, што ёй сумна. Але як бы сумна ці весела ні было дзецям, усе іх учынкі паўторыць Мядзведзік, аднак у скарачаным выглядзе. І потым яны будуць ляжаць у ложку побач і выглядаць аднолькава задаволенымі — і Малы, і Мядзведзік.

Кнігі можна набыць:

- у РВУ “Літаратура і Мастацтва” (вул. Захарава, 19);
- у краме №13 “Белсаюздруку” (падземны пераход станцыі метро “Плошча Перамогі”);
- у краме “Кніжны салон” (вул. Калініна, 5);
- у крамах ААТ “Белкніга”.

Магазін згубленых рэчаў (амаль не было)

Апавяданне

Жэньцы быў толькі годзік, — палічыў я гады.
— Так, ячэйка 794, — прагаварыў хлопец, быццам пацвярджаў праўдзівасць маіх слоў.

Устаў з-за стала, падышоў да тых шуфлядак, упэўнена выцягнуў адну — і павярнуўся да мяне з маёй ручкай!

І я раптоўна зразумеў, як не хапае яе мне цяпер! Хоць і камп'ютар ёсць, і ноўтбук, але вось імённа яе не стае. Быццам у ручку разам з чарнілам набіралася ўнутр маё натхненне, там яно жыло, адтуль тонкімі лініямі літар клалася на паперу... Нечакана захацелася напісаць нешта, хоць распіс паставіць, адчуць, як мякка і хутка слізгае пяро, падпарадкаванае не пальцамі нават — думкамі. Хлопец бы ўгадаў мой намер, моўчкі працягнуў невялікі лісток паперы.

Выразны, чорнага колеру (я купляў толькі такое чарніла), мой распіс не на жарт узрушыў мяне.

— Колькі з мяне... за ручку? — раптоўна захаляваўся я.

Хлопец назваў суму — нешта каля кошту пачка цыгарэт.

Я раслаціўся, акуратна закрыў ручку і паклаў у кішэню пінжака — дзе насіў яе і раней. Згарнуў удвая і паклаў у кішэню аркуш паперы са сваім распісам — не пакідаць жа яго тут.

Незразумелыя пачуцці тлумілі галаву. Усё сённяшняе, істотнае стала аддаляцца, губляць сваю выразнасць і значнасць, а мінулае праступала ўсё ярчэй, рабілася акрэсленым і набыла вагу. Мяне пацягнула ў наш колішні дом. Сёння ён стаіць пусты, мы скарыстоўваем яго як дачу. І хоць трэба было зрабіць вялікі крук, я павярнуў, не задумваючыся. Мяне ніколі не здзівіла жаданне зайсці туды, наадварот, раптам стала зразумелым, што яно і жыло ўва мне ўвесь гэты дзень.

Звечарэла добра, вокны дамоў успыхвалі жоўтым святлом. Мільганула наперадзе з-за кустоў язіну, сэрца усхвалявана затахкала. Ну, так і ёсць — свеціцца акно нашай дачы. Хто тут можа быць?

Зайшоў на надворак. Нешта не так... І хоць прыцемкі былі, надворак выглядаў... не, не чужым, не незнаёмым. Проста не такім, якім быў учора і заўчора. Іншым. І ў той жа час я ведаў, што такім свой надворак я бачыў. Раней?

Дзверы ў веранду былі прачыненыя. Трывога сіснула сэрца. Хоць не злодзеяў я спужаўся, нават не падумаў пра іх. Зайшоў на веранду — чысцютка, ходнікі пасцеленыя. Што за д'ябальшчына? Калі і навошта мая жонка тут так прыбрала? Уззяўся за ручку дзвярэй хаты і адчуў, як узмакрэла ад поту далонь.

Дыхнула ў твар цяплом ад напаленай грубкі. І — тым хатнім духам, хатняй утульнасцю, якая была заўсёды ў нас па вечарах, калі... калі жонка была ў адпачынку, даглядала малую Жэньку. А мае вочы ўжо схпілі, адзначылі такую знаёмую прыбранасць пакоя...

...Жонка выглянула з кухні.

— Жэнька! Тага прыйшоў!

Пачуўся шум ў вялікім пакоі, шырэй адчыніліся дзверы, і малая Жэнька, трымаючы вясцоку ўзнятай галаву, замілавана ўсміхаючыся, радасна паспяшалася да мяне на карачках.

Я падхапіў дачушку на рукі, прыціснуў да сябе, а ў галаве білася думка: вар'яцею. Літаральна вар'яцею.

Размывалася, сплывала асобнымі ўрыўкамі сённяшняе, дзе Жэнька — 11-гадовая дзяўчынка, дзе ў нас ёсць кватэра, дзе я на працы маю другую пасаду, дзе ў мяне ёсць ЖЖ і сайт, дзе надрукаваныя некалькі маіх аповесцей і апавяданняў у часопісах, а сам я маю членскі білет саюза пісьменнікаў. Затое аднекуль з глыбіні сядомасці ўзрастае пачуццё неабходнасці падпарадкавацца штодзённаму распарадку: памыць посуд, прыгатаваць неабходнае, каб пакупаць Жэньку, дапамагчы з урокамі сыну. Потым будзе вярцею, потым, калі ўсе пакладуцца спаць, прыйсці на невялічку кухню, сесці і дапісаць апавяданні ў сваю першую кнігу.

Хоць, я ведаю, ведаю ж! — яна выйшла, яна стаіць на паліцы ў пакоі Жэнькі, у нашай кватэры.

Ці не стаіць? Ці гэта мне мроіцца вось тут, вось цяпер, што будзе кніга, будзе кватэра, будуць апавяданні і аповесці, і Жэнька стане рослай дзяўчынкай, якая будзе саромецца ўжо прыціскацца да мяне шчыльна з-за так рана адскочыўшых грудак? Гэта мая мара, і мроіцца яна з такой сілай, што для мяне стала часткай рэальнасці?

...Жэнька закруцілася на руках, я адчуў нешта ў кішэні. Ручка... Я купіў згубленую ручку...

Калі я купіў? Дзе гэта? Дзе той магазінчык? Здаецца, на вулце, калі павярнуць ад сябра... Ад якога сябра? Чакай, у каго я сёння быў? Куды я заходзіў?

— Я зараз, мне вельмі трэба! — гукнуў я жонцы, апусціў Жэньку і сам хутка выбег на вуліцу.

Мне трэба разабрацца. Мне трэба зразумець...

На вуліцы, цёмнай ужо і вохкай, без хатняй утульнасці, у галаве стала трохі яснаей.

Сённяшняе, апушчанае ў цёмную ваду збыцця, быццам вынырнула на паверхню і хапіла глыток паветра. Цяпер ісці, шукаць...

Тут... Недзе тут... Чорт, вось жа тыя дамы, ну дакладна тыя, хіба што другі, новы плот ля аднаго... Дзе ж магазінчык?

На месцы магазінчыка стаяла простая драўляная лаўка. Ліхтар святлю над ёй белым нежывым святлом.

Я прысеў на лаўку і, адчуваючы, што страчваю ў гэтыя хвіліны апошнія сувязі з сённяшнім, ліхаманкава шукаў выйсце. І не знаходзіў.

Пацягнуўся ў кішэню па цыгарэты. Выцягнуў пачак "Гранад". Гэтыя цыгарэты даўно зніклі з продажу. Але ТАДЫ я пачаў іх паліць. Хоць дарагія, але жонка настаяла, каб калі ўжо і паліць, дык добрыя цыгарэты з фільтрам.

І вось цяпер я зразумеў канчаткова, што адбылося. Зразумеў, што мне не вярнуцца. Гэта прынесла нейкае супакаенне (ну, маё ж жыццё, пражыву яшчэ раз...), але толькі на момант. Што ж будзе? Не, не заўтра, што будзе потым, калі пройдзе год, трэці і дзясяты? Я дапішу апавяданні першай кнігі, згубіцца ручка, мы пабудзем кватэру, вырасце дачушка, я надрукую яшчэ не адну аповесць, а потым... Потым такім вось вечарам я зайду ў магазінчык, што з'явіцца на месцы гэтай лаўкі, і куплю згубленую некалі ручку...

Папярэдзіць, папярэдзіць сябе...

Дастану той самы лісток паперы са сваім распісам, ручку і, ужо з цяжкасцю разумеючы сэнс сваіх слоў, таропка напісаў:

"Ні ў якім разе не трэба купляць згубленую чарнільную ручку ў магазінчыку".

Адчайна закусіў цулкі, і салёны смак болю дапамог яшчэ раз вырваць вярнуцца ў рэальнасць і сабраць апошнія думкі пра ГЭТА. Я прымусяў сябе задумацца, каб вырашыць неабходнае: дзе ж захаваць гэтае пасланне самому сабе? Каб не згубілася, каб нікому не мазоліла вочы...

Пашпарт амаль заўсёды пры мне. Нават цяпер. Пашпарт у вокладцы. Пад вокладкай тонкі аркуш паперы будзе ляжаць гадамі. Не згубіцца. І ведаць, акрамя мяне, ніхто не будзе. Я дастаў пашпарт, вызваліў палову ад вокладкі.

І пабачыў між вокладкай і пашпарта невялікі, складзены удвая лісток паперы. Разгарнуў яго.

"Ні ў якім разе не трэба купляць згубленую чарнільную ручку ў магазінчыку".

І мой выразны распіс чорным чарнілам.

Я з задавальненнем толькі кручу галавой: апячыцца можна гэтай гарачай смакатой!

— Нездарма нас людзі бульбашамі клічуць! Ну, што, пад'еў? А цяпер — салют!

Ён заходзіць у вартоўню і праз хвіліну вяртаецца — я не веру сваім вачам! — са стрэльбай. Сапраўднай! Насамрэч — такія я дагэтуль толькі ў кіно бачыў.

— Хочаш пагрымаць?

Я праводжу рукой па ствале — а іх два, нездарма ж такую стрэльбу называюць двухстволкай-дубальтоўкай.

— Так, прыціскай да пляча. Вунь на цагліне бляшанка. Бачыш? Цэлься па ёй. Вось два куркі. Націскай на лубы!


Я цісну з усяе сілы, але...

— Ну што, пакуль сілы мала? Нічога, давай я дапамагу. Вось так. Толькі не пужайся.

Дзед бярэ стрэльбу, прыжмурвае адно вока, доўга цэліцца...

Хісткую восеньскую цішыню нарэшце раскалаў стрэл. Са званам бляшанка зляцела з цагліны ў хмызняк. Па вушах, памятаю, добра ўдарыла. Але дагэтуль адчуваю я пах печанай бульбы. Як і пах свежых яблыкаў у калгасным садзе. Гэта сапраўды быў той шчаслівы час, які называецца дзяцінствам і які, здавалася мне тады, ніколі не скончыцца...

...А вартоўня не вытрымала — развалілася праз дзесяцігоддзі. Дзякаваць Богу, нашы ўспаміны і пачуцці не згасаюць, а толькі напўняюцца з часам нейкім новым зместам, пра які некалі скажучы за нас нашы дзеці і ўнукі. А пакуль не старэе наша памяць — жывуць і тыя, дзякуючы каму паграпілі і мы на гэты дзёны свет...



Валеры Гапееў

З працы зайшоў да сябра, паправіў яго сістэму ў камп'ютары, вяртаўся дамоў ускраінай горада. І пабачыў невялікі магазінчык, заціснуты між двух прыватных дамоў. Шыльда здзівіла: "Магазін згубленых рэчаў". Адрозніў пра сваю любімую ручку. Чарнільную. Яна была цяжкая, металічная, але зручная. Пяро я апрацаваў "нулёўкай", яно хадзіла мякка нават па шэрай газетнай паперы. Той ручкай я пісаў познімі вечарамі на маленькай кухні, калі ўсе клаліся спаць... Даўно, тады Жэнька ўмела толькі хутка поўзаць на карачках. Ручка згубілася, калі мы яшчэ не пераязджалі са старой хагкі ў новую кватэру. Я вельмі шкадаваў згубу. Гэтулькі той ручкай было напісана — амаль усе апавяданні маёй першай кнігі. Быццам згубіў не проста ручку, а частінку самога сябе, частку жыцця...

Зайтрыгаваны крыху, зайшоў у магазінчык. Відавочна, тут прадаюцца рэчы, якія згубіліся некалі і гаспадароў не знайшлось. Хто сюды тыя рэчы пастаўляе? Ну, вакзалы, мабыць, таксісты...

Мяне чакала расчараванне — ніводнай рэчы на паліцах не было! Ды і паліц не было — мноства невялікіх шуфлядак, бы бібліятэчны каталог.

— Вечар добры, што вы згубілі?

Перада мной быў хлопец гадоў 18. Ён прыўзняўся мне насустрач з-за невялікага стала, на якім уключаны ноўтбук святлюся мяккім блакітным святлом манітора.

— О, многа чаго згубіў, — пажартаваў я.

— Што са згубленага хочаце купіць?

— А што ў вас ёсць? — трохі разгубіўся я.

— Многае ёсць. Дык што вас канкрэтна цікавіць? — настойваў на дакладным адказе хлопец.

— Ну... — працягнуў я, хоць у галаве выразна, выпукла маляваўся ад самага першага позірку на шыльду вобраз той ручкі і тых вечароў. — Ручка. Звычайная, чарнільная. Белая, металічная, з бледна-зялёнай пластыкавай устаўкай пад пальцы...

— Калі згубілі? — хутка спытаў хлопец, прысеў, а пальцы яго спрытна і мякка зашчоўкалі па клавіятуры ноўтбука.

— Ды дзесяць гадоў таму, мабыць. Тады

Вартоўня

Абразок

ны свет. А адкрыцці чакалі мяне на кожным кроку: кісліца на ўзлеску, крамяны баравічок, адразу за бензапраўкай у нашых Галаўнінцах — некалькі яблынь з салодкімі яблыкамі (я іх асабліва любіў). З дзедавай сумкі (з такімі калісцямі дзеці ў школу хадзілі) урачыста вымаліся некалькі кавалкаў хлеба з салам, цёмная бутэлька з малаком, галоўка часнаку або цыбулі. Да гэтага пачастунку дадаваліся некалькі яблыкаў і груш-дзічак. Аднойчы мне нават давалася пакаштаваць боршч у калгаснай сталаўцы. Жанчына, якая частавала нас смачным вярвам, даведаўшыся, што я ўнук Міхасы Гараб'я (так па-вясковаму звалі майго дзеда), адразу прапанавала мне дабаўкі, якую, да слова, я ледзьве адолеў...

Каля мехдвара мяне абагнаў камбайн. Падняў пыл і знік за паваротам. А я сышоў з дарогі і апынуўся каля вартоўні. Але што гэта?

Калісці мяне забаўляла гульня ў картачны домік: трэба было з-пад гэтага доміка выцягнуць карты, каб хісткая пабудова нейкі час пратрымалася ў некранутым выглядзе. У прайгрышы аказваўся той, хто цягнуў карту нязграбна, і картачны домік разваліваўся. Мне кожны раз чамусьці было сумна, калі ўсё трэба пачынаць нанова.

Але карціна, якую я ўбачыў у калгасным двары ў памятна для мяне 95-ы год, пры-

мусіла моцна біцца сэрца. Вартоўня нагадвала той самы картачны домік, які ўжо даўно выведзены з гульні бязлітасным часам. Выцвілыя дошкі былога зялёнага колеру — колеру ўсяго жывога — ляжалі на зямлі, бязладна тырчалі параняныя бяровенні. Я прысеў на стары, абымшэльны камень ля вартоўні. І нахлынулі раптам успаміны пра тую восень, якая вяртаецца даволі часта ў маіх снах і якую насамрэч не вярнуць, на жаль, ніколі...

— Унучак, давай сам, добра? — Міхась Іванавіч, мой дзед, вострыць бярозавыя пруюцікі для сала, а я, малы, насаджаю на іх белыя, з пражылкамі мяса, кавалачкі. — А зараз паварушы бульбу. Мабыць, ужо гатова.

У мяне слінкі бягуць ад гэтых слоў, а таксама ад паху печанай бульбы, якую дзед падаў мне хвіліну таму. Разламаўшы чорную, з попелам скарынку, я ўпіўся зубамі ў жоўтую, з дымком, сярэдзіну. Гэтая бульба, напэўна, самае смачнае, што мне давалася калісці пакаштаваць у жыцці!

— А давай яе з салыцам і хлебам, а, унучак? Што, смачна? — дзед сам разломвае абгарэлую бульбіну — у сярэдзіне ад яе ідзе белая пара — і адпраўляе кавалачкі ў рот. Прыжмурвае адно вока. — Ну што, наша беларуская бульба самая смачная, праўда?



Дзмітрый Пятровіч

Яны пайшлі ў лепшы свет разам — бабуля і дзядуля — у адзін год. І той пачатак восені 95-га я запамніў на ўсё жыццё. Адчайны плач прыроды — і не толькі аб праішоўшым леце, развітанне з роднай зямлёй птушак, якія чорнымі хмаркамі-чароджамі на нейкі час запаўнялі сумнае неба і, праляцеўшы над голымі палямі, накіроўваліся ў цёплыя краіны, каб неўзабаве вярнуцца да нас, — усё гэта было ў той часлівы для мяне год. Вясна і лета назаўсёды разлучылі і зноў аб'ядналі іх, маіх любімых, родных людзей. Я зноў тады прайшоў шляхамі майго дзяцінства, як і ва ўсіх, непаўторнага — толькі майго...

Адрозніў за мехдваром пачынаўся калгасны сад. У той год яблыні вельмі добра ўраджалі: галіны дрэў прыгніліся да зямлі пад цяжарам пладоў. А я ішоў, і амаль кожнае дрэва нагадвала мне сапраўды шчаслівы час, калі я дзякуючы дзядулю адкрываў для сябе гэты цудоў-

Ахоўнік душы народа

Вячаслаў РАГОЙША

(Заканчэнне.
Пачатак на стар. 1)

Справа ў тым, што тагачаснымі кіраўнікамі сталіцы рэспублікі авалодаў “сверб” знішчэння ранейшых (асабліва культурных) пабудов, ператварэння Мінска ў “сучасны сацыялістычны горад”. Толькі ў раёне цяперашняй плошчы Незалежнасці былі знесеныя праваслаўная царква, што стаяла злева ад Дома ўрада, вялікі (здаецца, пяціпавярховы) паранены нямецкай бамбёжкай дом у цэнтры плошчы, што мог бы стаць цудоўным помнікам — напамінам пра варварства фашыстаў падчас Вялікай Айчыннай вайны (такі дом-помнік — сведка “варварства амерыканскай бамбардзіроўкі” — і цяпер стаіць у нямецкім Лейпцыгу). Навісла рэальнага пагроза знішчэння і над суседнімі з Домам урада Чырвоным касцёлам ды жылым домам № 19 па вуліцы Савецкай, дзе тады жыў Шырма, якія нібыта перашкаджалі зрокаваму ўспрыманню галоўнага ўрадавага будынка рэспублікі.

Чырвоны касцёл быў адразу пасля вайны рэквізаваны дзяржавай, у ім атабарыліся кінематаграфісты, і вырашыць яго лёс было лягчэй. Але з жылым домам... Прагэставалі насельнікі. Ды яны, вядома, былі асобы зацікаўленыя. Вось тады Шырма і звярнуўся да нас, людзей старонніх, незацікаўленых, каб мы “ўзнялі” студэнцтва, напісалі калектыўныя лісты ў розныя партыйныя і ўрадавыя структуры. Што мы ўрэшце і зрабілі, хоць, як вядома, калектыўныя лісты начальства тады вельмі не любіла. Не ведаю, ці нашы лісты дапамаглі, ці што іншае, але і Чырвоны касцёл, і суседні жылы дом (дарэчы, на ім цяпер мемарыяльная дошка ў гонар Р. Шырмы) дагэтуль цешаць вочы жыхароў Мінска і яго шматлікіх гасцей.

А “Беларускія народныя песні” з часам, хоць і не без пэўных цяжкасцей, пачалі выходзіць з друку. Ужо ў пачатку другога паўгоддзя 1959-га на прылаўкі кнігарняў лёг першы том, які склалі песні любоўныя, жартоўныя, баладныя і бытавыя, у 1960 годзе — другі, куды ўвайшлі песні пра жаночую долю, недабраную пару, хрэсьбіны і сіроцкія, казацкія, рэкруцкія і салдацкія, батрацкія і прымацкія, песні няволі і змагання, у 1962-м з’явіўся трэці — з вяснянкамі, валачобнымі і юраўскімі, купальскімі, пятроўскімі, жніўнымі, восеньскімі, каляд-начывёрага, заключнага тома, дзе сваё месца знайшлі вясельныя песні, адны з самых багатых у беларускім народнапесенным рэпертуары, то ён з’явіўся ажно ў 1976-м, праз 18 гадоў пасля нашай першай сустрэчы з Шырмам. На жаль, складзеных намі паказальнікаў у апошнім томе не аказалася. “Паскупіліся выдаўцы на паперу”, — так пазней нам са шкадаваннем гаварыў сам стваральнік чатырохтомнага выдання.

Рыгор Шырма не толькі ў канцы 1950-х, але і пазней, ажно да самай сваёй смерці, неаднойчы



бываў на філфаку БДУ, сустракаўся са студэнтамі, аспірантамі і выкладчыкамі, адзін з якіх — Васіль Ліцьвінка — нават абараніў кандыдацкую дысертацыю пра Шырму-фалькларыста (1984), уклаў кнігу яго літаратурнай творчасці “Песня — душа народа” (1976, перавыданне — 1993), фотаальбом пра яго (1990). Мне ж добра помніцца яшчэ адна сустрэча з Рыгорам Раманавічам. Аднак не на нашым філфаку, а на філфаку тагачаснага Мінскага педагогічнага інстытута імя М. Горкага (сёння — БДПУ імя Максіма Танка).

Кафедрай беларускай мовы там кіраваў славуты мовазнаўца і фалькларыст, прафесар Фёдар Янкоўскі. Патрыёт Бацькаўшчыны, чалавек мудры, прадбачлівы, тонкі дыпламат, Фёдар Міхайлавіч арганізаваў у педінстытуце выключна папулярны клуб аматараў беларускай мовы, які назваў “Жывое слова”. Сама ўжо назва клуба гучала выклікам тым, хто лёс беларускай мовы нігаваў з лёсам мёртвай латыні. Пра яго закрыццё неаднойчы ўзнімалася пытанне парткамам ін-

раджэння. І не толькі з ім. Фёдар Міхайлавіч у прэдадзень Божага Нараджэння дыпламатычна-прадбачліва запрасіў на сустрэчу са студэнтамі — будучымі настаўнікамі — і перспектыўных, на яго думку, маладых прадаўжальнікаў справы Шырмы, а сярод іх — Арсеня Ліса (цяпер доктар філалагічных навук, вядомы фалькларыст і пісьменнік), Янку Саламевіча (сёння кандыдат філалагічных навук, знаны фалькларыст і энцыклапедыст) і мяне (тады я заканчваў працу над кандыдацкай дысертацыяй пра паэтыку Максіма Танка). Натуральна, на сустрэчы тэма Каляд, якія ў народзе сімвалізуюць нараджэнне нечага новага, добрага, гучала ўвесь час. Хоць бы таму, што калядкі — адзін з найцікавейшых жанраў беларускай народнай песеннай лірыкі. Зрэшты, з характарыстыкі калядак Шырма і пачаў сваё выступленне. Потым перайшоў да народных песень увогуле:

— *Вышэй і прыгажэй за народную песню, калі гэта сапраўдная народная жамчужына, а*

24 студзеня Беларуская дзяржаўная філармонія ладзіць канцэрт, прысвечаны 120-годдзю з дня нараджэння Р. Шырмы. У Малой зале, якая носіць яго імя, выступіць заслужаны калектыў Дзяржаўная акадэмічная харавая капэла Рэспублікі Беларусь, ганараваная імем свайго славутага стваральніка. Мастацкі кіраўнік капэлы — народная артыстка Беларусі Людміла Яфімава; хормайстры — Алена Вішнякова, Павел Сопат, Аляксандр Кірыенка; дырыжор — Дзмітрый Хлявіч. Салісты — Іван Бурак, Ірына Дзмітровіч, Святлана Новікава. Партыю фартэпіяна выканае Кацярына Петрыкава. У праграме “Песня — душа народа”, назву якой дало крылатае шырмаўскае выслоўе, прагучаць беларускія народныя песні са зборнікаў Р. Шырмы, рускія народныя песні, духоўная музыка, рамансы.

Адзел мастацтваў “ЛіМа”.

стытута, але зрабіць нічога не маглі: кіраваў клубам чалавек выключнай рэпутацыі, да таго ж камуніст, былы партызанскі разведчык (у часе вайны Ф. Янкоўскі камандаваў разведкай партызанскага атрада). Менавіта “Жывое слова” і запрасіла Шырму 7 студзеня 1967 года на сустрэчу са студэнтамі.

Гэта быў прэдадзень 75-годдзя Рыгора Раманавіча і якраз — дзень праваслаўных Каляд. У тыя камуністычна-атэістычныя часы Каляды афіцыйна не толькі не святкаваліся — забаранялася нават згадваць гэты “перажытак мінулага”. А тут — сапраўднае свята. Свята сустрэчы з сівагаловым патрыярхам беларускага ад-

не падробка пад яе, няма і быць нічога не можа! Песня — душа народа. Але не толькі. Песня творыць народ, збліжае людзей. Паглядзіце на прыбалтаў, на іх іматлюдныя святыя песні. Тысячы людзей яднаюцца ў адным парыванні — словамі роднай мовы, блізкай сэрцу мелодыяй. Усе яны становяцца як бы адной раднёй, якую не раз’яднаць, не пасварыць, не адолець. Гусь гэта — дзякуючы песні. Таму мы павінны ўсімі сіламі і сродкамі захоўваць і ахоўваць яе.

Цёплыя словы Рыгор Раманавіч сказаў пра настаўнікаў, якія, нягледзячы ні на якія складанасці жыцця, перашкоды, “сеоць прыгожае, добрае, вечнае”, “ад-

даюць свае сэрцы дзецям — будучыні радзімы”. Нехта спытаў: “Што, на вашу думку, трэба зрабіць, каб не толькі захаваць, але і ўзняць на новы ўзровень родную культуру?” І пачулася ў адказ:

— *Найперш — рыхтаваць адукаваныя, таленавітыя, працаздольныя кадры, дарэшты аздадзеныя роднай культуры. Як рыхтуе іх у вашым інстытуце паважаны Фёдар Міхайлавіч. Менш трэба галаслоўна разважаць пра неабходнасць уздыму асветы і культуры, у тым ліку і культуры роднага слова, а больш — канкрэтна дбаць пра належную падрыхтоўку прапагандыстаў роднай мовы, стваральнікаў нацыянальнай культуры.*

Мне рупіла спытацца ў маэстра пра яго адносіны да Максіма Танка. Я ведаў, што ў свой час менавіта Шырма з дапамогай ТБШ выдаў першы зборнік паэта “На этапах” (1936). Неяк у адным артыкуле я назваў Танка класікам беларускай літаратуры. Супрацоўнік рэдакцыі запярэчыў: “Рана вы яго ў класікі запісалі”, і выкрасліў мае словы. А Шырма ж яшчэ ў прадмове да зборніка “На этапах” прароча пісаў, што “нам яшчэ прыйдзеца быць сведкамі, калі ягоны талент падымецца да вялікага сузор’я Купалы — Коласа”. І шаноўны госць незабыўнай сустрэчы пацвердзіў:

— *Перакананы, я тады не памыліўся. Максім Танк ужо сёння ў сузор’і Купалы — Коласа. Ён, без перабольшання, — класік нашай літаратуры. Можца маю думку перадаць і супрацоўніку рэдакцыі...*

Памятаю, тады ўсчалася і невялікая спрэчка паміж Шырмам і асобнымі студэнтамі. У другой палове 1960-х пачалі ўзнікаць вакальна-інструментальныя ансамблі, якія эксперыментавалі з мелодыямі і нават словамі народных песень, змянялі іх на свой лад, “асучаснівалі”. Рыгор Раманавіч пурстычна аберагаў народны мелас, лічыў кашчунствам “улазіць у душу народа”. Студэнты ж стаялі на тым, што дзеля папулярызаванні народных песень, а тым самым — і беларускай мовы, культуры ўвогуле, варта “ісці ў нагу з часам”. Спрэчка, як мы сёння ведаем, завяршылася кампрамісам: беларуская народная песня з поспехам гучыць і ў класічнай апрацоўцы (у рэпертуары той жа Дзяржаўнай акадэмічнай харавой капэлы імя Р. Шырмы), і ў аранжыроўцы рок-музыкантаў (скажам, у выкананні “Песняроў”).

Такім чынам, меў рацыю і Рыгор Шырма. Ахоўнік беларускай народнай песні, а значыць — і душы народа.

На здымку: у другім радзе — фалькларыст Рыгор Шырма (другі справа), спявак Міхась Забэйда-Суміцкі (у цэнтры), кампазітар Кастусь Галкоўскі (нацвёрты справа); стаяць — паэт Максім Танк (другі злева), беларускі ксёндз-асветнік Станіслаў Глякоўскі (другі справа). Заходняя Беларусь, 1930-я гады.

Фота з архіва “ЛіМа”.

ART-нацёркі

Лана ІВАНОВА

З аўтра ў Беларускай дзяржаўнай філармоніі — вечаровая літаратурна-музычная праграма, прысвечаная 120-годдзю з дня нараджэння Максіма Багдановіча. Класічная беларуская паэзія прагучыць у выкананні майстра мастацкага слова Зінаіды Феакіставай, разам з якой выступаць лаўрэаты міжнародных конкурсаў спявачка Святлана Старадзетка ды піяністка Юлія Архангельская.

З накаявая выстаўка прайшла ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі: “Незалежная Беларусь. Новыя паступленні. 1991–2011”. Яна сталася нагодай для гутаркі за “круглым сталом” з удзелам кіраўніцтва і навуковых супрацоўнікаў музея, тэарэтыкаў і практыкаў выяўленчага мастацтва. Спецыялісты заўважылі, што за 20 гадоў незалежнай Беларусі фонд НММ павялічыўся на амаль 5 тыс. твораў. Яны паступалі ў збор за кошт закупаў Міністэрства культуры на бюджэтныя сродкі, у якасці дарункаў ад спонсараў, прыватных асоб, мастакоў або іх сем’яў, перадач з іншых музеяў і да т. п. Прытым асноўная ўвага надавалася папаўненню калекцыі айчыннага мастацтва XIX — XX стст., цікаваць да якога расце. З ліку такіх паступленняў — творы Н. Орды, П. Сергіевіча, А. Каплана. За час нашага суверэнітэту пачаў фарміравацца збор г. зв. беларусаў замежжа XX ст., сярод якіх Я. Кузьміцкі, Л. Тарасевіч, М. Пашкевіч і Г. Дакальская, Б. Забораў, В. Целеш. Папоўнілі НММ і творы соцыяльна сучасных беларускіх жывапісцаў, скульптараў, графікаў, адмыслоўцаў дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва. Прытым некаторыя майстры ўпершыню спадобіліся гонарам быць прадстаўленымі ў галоўнай творчай скарбніцы краіны. З’явілася тут і завядзёнка прымаць у падарунак музею работы яркіх прадстаўнікоў новай генерацыі — мастакоў ва ўзросце да 35 гадоў.

К азначнай гісторыі пра тое, як важна быць камусьці патрэбным, парадавалі сваіх маленькіх глядачоў артысты Гродзенскага абласнога тэатра лялек. Спектакль паводле п’есы В. Швемберга “Маша і Мядзведзь” паставіў рэжысёр Мікалай Андрэеў, над мастацкім афармленнем прэм’еры працавала Ларыса Мікіна-Прабадзяк.

Х аравая сябрына “Край ясназоры” з’явіцца ў бліжэйшым нядзелю на сцэне сталічнай філармоніі. У праграме, якая пачнецца а 16-й гадзіне, прагучыць музыка беларускіх кампазітараў для дзіцячых і маладзёжных харавых калектываў, вакальных ансамбляў ды салістаў. Філарманічны аўторак прывабіць меламаману чарговым канцэртам цыкла “Шэдэўры сусветнага арганнага мастацтва”: у Мінск завітае народны артыст Татарстана Рубін Абдулін. А на 25 студзеня ў БДФ запланаваная вялікая прэзентацыя альбома “Зімачка” этнагрыя “Троіца”.

Т ворчыя вынікі конкурсу на лепшы дзіцячы малюнак або выраб дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва “Калядныя замалеўкі” падсумавала аднайменная выстаўка. Яе наладзіў арганізатар гэтага тэматычнага конкурсу, Дзяржаўны музей гісторыі тэатральнай і музычнай культуры Беларусі. Малюнак або роспіс па шкле, бацік і выцінанка... Больш як сотня разнастайных і вынаходлівых работ юных творцаў упрыгожыла прастору музея, калектыў якога здзейсніў гэты прыгожы праект пры спонсарскай падтрымцы Мінскай гарадскай арганізацыі Беларускага прафсаюза работнікаў культуры, Белнафтагаза (ААТ “Трайшл”) і турыстычнай фірмы “Терас”.

Іван ШТЭЙНЕР

Смех, які ўзвышае

Развагі прафесара філалогіі з нагоды прэм'еры спектакля “Шалёны дзень, або Жаніцьба Фігаро” ў Гомельскім абласным драматычным тэатры



яшчэ далей: на бульвары, да смуроднага збору балаганаў, гэтай ганьбы для ўсіх нас — туды, дзе прыстойная вольнасць, выгнаная з французскага тэатра, ператвараецца ў бессаромнае распутства, дзе юнацтва набіраецца ўсялякіх бессэнсоўных нахабнасцей і дзе разам з маральнасцю страчваецца схільнасць да высакароднага. Здаецца, французскі класік нібы прадчуваў, што яго творы трапяць у рукі гэтых інтэрпрэтаў...

Рэжысёр В. Чэпелеў захоўвае павагу да славутага камедыёграфа. Прытым ён выдатна бачыць і разумее Сцэлу і Харыбду адзначанай праблемы, бо, калі не здэмуваць (паводле слоў драматурга) пыл з класічных узораў, то і будуць з'яўляцца згаданыя тут крайнасці. Гомельскі “капітан каманды” прывёў класічны карабель у сучасную гавань. Спектакль атрымаўся яркі, відовішчны, захапляльны. Глядач на дзве з паловай гадзіны трапляе ў свет, такі, здавалася б, далёкі ад яго і такі, насамрэч, блізкі і сучасны.

У пэўнай ступені пастаноўка захавала сацыяльныя і палітычныя аспекты далёкіх часоў (асабліва вылучаецца сцэна суда, трактаваная саркастычна). Аднак усё падпарадкавана класічнаму: забавляючы — павучаць.

Немагчыма ўявіць такі спектакль без яркіх тэатральных кацёраў. І ў гомельскай пастаноўцы (мастак па касцюмах К. Кочурава) яны ўражваюць. Артысткі, здаецца, нарадзіліся ў строях XV-III стагоддзя, бо носяць іх з годнасцю, нібы сапраўдныя іспанкі. Вялікая заслуга кіраўніцтва тэатра ў тым, што, нягледзячы на фінансавы крызіс, знайшліся сродкі

на стварэнне цудоўных эскізаў і іх увасабленне.

Уражае і сцэнаграфія спектакля (Г. Пашын): эlegantная, як і ўся пастаноўка, мабільная, шматфункцыянальная — сцены замка імгненна робяцца каштанамі, у якіх, нібы ў тых “трох соснах”, блукаюць героі, узацяняючы і заблытаючы і без таго заблытаную інтрыгу.



Здаецца, што пры наяўнасці славутай музыкі Дж. Расіні і В. А. Моцарта музычнае афармленне “Жаніцьбы Фігаро” не павінна хваляваць пастаноўшчыкаў. Аднак С. Фёдарова, якая займалася музычным афармленнем, не пабаялася пошукаў, нечаканых спалучэнняў знаёмых матываў і свежых тэм у гукавой партытуры пастаноўкі.

Выключная задача ўскладвалася на выканаўцаў усіх роляў, бо ў акцёрскім увасабленні класікі дробязей не бывае. Як рэжысёр В. Чэпелеў упэўнены, што

яго творчаму калектыву па сілах задачы самай складаныя. Ды і сам ён далучыўся да акцёрскага ансамбля, бліскуча выканаўшы ролю графа Альмавівы (міжволі згадваецца рэпліка з рэцэнзіі XIX ст. на пастаноўку “Сялянкі” В. І. Дуніна-Марцінкевіча з удзелам аўтара — “сочинитель был забавнее всех”). Супастаўляючы яго выкананне з іграю маладога акцёра В. Шчарбакова, можна заўважыць, як у вобразе героя гэтай інтэрпрэтацыі акцэнтуюцца шляхетнасць: і ў паставе, і ў жэстах, і ў манеры трымацца на сцэне.

Рэжысёру ўдалося ў цэлым дасягнуць поліфанчнага гучання спектакля, хаця акцёры, у поўнай адпаведнасці з задумай, імкнуліся да выразнай індывідуалізацыі, што стала адметнасцю увасаблення кожнага персанажа. Так, глядачу адразу імпануе энергічны напор доктара Бартала (артыст А. Лаўрыновіч), якому, здаецца, нават зацесна ў сцэнічных дэкарацыях. Энергетыка артыста надае новыя адценні развіццю дзеяння, яскрава кантрастую-

чы з ліслівацю, абыякавасцю, хітраванствам суддзі дона Гусмана Брыдуазона, якога хараша сыграў Ю. Фейгін, дадаўшы ўласных фарбаў у гэты несмяротны вобраз суддзі-кручкатвора. Спакойна, падчас нават запавольна, як здаецца на першы погляд, выконваюць ролі А. Караткевіч (садоўнік Антонія) і В. Карака (настаўнік музыкі Базіль), аднак яны і не прыхоўваюць тэмперамент, гатовы выбухнуць у кожную хвіліну. Сапраўднымі арыстакраткамі выглядаюць Графіня (Т. Ганчарова, А. Кавалькова), Марселіна (Т.

Зміцюра, Е. Канькова). Бліскуча сыграла ролю Сюзаны А. Барташэвіч (прашу прабачэння ў іншых выканаўцаў, але ў гэтай ролі я пабачыў толькі яе). Яна выключна пераканаўча спалучыла ў сабе жаноккасць і дзявочую наіўнасць, што цалкам адпавядае паграбаванням Бамаршэ да выканаўцы ролі Сюзаны: увішная, жыццярэдасная, узнёслая. І, самае галоўнае, яе ігра пазбаўленая тых фрывольнасцей, якія дэманструюць, на грані прыстойнасці, артысткі “аперэтак”. Вочы яе так і свецяцца, бо яна запрашае ўсіх на свята жыцця. І верыцца гэтай абаяльнасці і дзявочай прыгажосці.

Як вядома, ролю Керубіна, маладога пажа графа, паводле задумы драматурга, павінна выконваць толькі маладая і прыгожая жанчына. Бамаршэ лічыў, што ў тэатрах няма такіх акцёраў, якія змаглі б спазнаць і адчуць усе адценні гэтай ролі. Артыст Р. Жураўлёў здолеў паказаць, што класік памыляўся і што ў Гомелі ёсць таленавіты выканаўца, здольны хараша, дасціпна, далікатна сыграць Керубіна. Цікавы і Фігаро (А. Бардухаеў), якому было цяжэй за ўсіх, бо амаль кожны мае ўласныя ўяўленні пра гэты славуты вобраз.

Акцёры, што называецца, выкладваліся на сцэне, імкнуліся раскрыць задуму пастаноўшчыкаў, паказаць, што чалавецтва за два стагоддзі мала ў чым змянілася, найперш адносна душы чалавечай. Хто ж не разумее словы галоўнага героя: “Я быў бедны і мною грэбавалі. Я паказаў свой розум — нарадзілася нянавісць!” Верыцца старому Бартала, што ён ведае чалавечыя сэрцы... Так, ведаў душы людскія геніяльны камедыёграф, які быў упэўнены, што не заўсёды жыццё нясе толькі радасць. Вось чаму так нялёгка выклікаць смех, нават смех дзеля смеху. А як жа цяжка выклікаць смех іншага кшталту — разумны, смех, які ўзвышае чалавека.

Відовішчны, сучасны і актуальны спектакль, у якім захаваныя найлепшыя тэатральныя традыцыі, стаўся сапраўднай з'явай у культурным жыцці Гомельшчыны. Ці не таму і аншлаг на прэм'еры, хаця паказ яе адбыўся ўжо амаль дзясятак разоў?

На здымках: сцэны са спектакля “Шалёны дзень, або Жаніцьба Фігаро”.

Фота Алега Белавусова, “Гомельская праўда”.

Сталічны вернісаж

Нацыянальны мастацкі музей Беларусі ажыццявіў некалькі знакавых праектаў. Сярод іх — выстаўка “Незалежная Беларусь. Новыя паступленні. 1991 — 2011”, якая сталася нагодай для гутаркі за “круглым сталом” з удзелам кіраўніцтва і навуковых супрацоўнікаў музея, тэарэтыкаў і практыкаў выяўленчага мастацтва. Спецыялісты канстатвалі, што за 20 гадоў незалежнай Беларусі НММ папоўніўся амаль 5 тыс. твораў. Яны паступалі ў збор за кошт закупак Міністэрства культуры на бюджэтныя сродкі, у якасці дарункаў ад спонсараў, прыватных асоб, мастакоў або іх сем'яў, устаноў, перадач з іншых музеяў ды інш. Прытым асноўная ўвага надавалася папаўненню калекцыі айчыннага мастацтва XIX — XX стст., цікавасць да якога апошнім часам расце. З ліку такіх паступленняў — творы Н. Орды, П. Сергіевіча, А. Каплана. За час нашага суверэнітэту пачаў фарміравацца збор г. зв. беларусаў замежжа XX ст., сярод якіх Я. Кузьміцкі, Л. Тарасевіч, М. Пашкевіч і Г. Дакальская, Б. Забораў, В. Целеш. Актывізавалася папаўненне фондаў творами

сучасных беларускіх жывапісцаў, скульптараў, графікаў, адмыслоўцаў дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва. Прытым некаторыя майстры ўпершыню спадобіліся гонару быць прадстаўленымі ў галоўнай творчай скарбніцы краіны. З'явілася тут і завядзёнка прымаць у падарунак музею работы яркіх прадстаўнікоў новай генерацыі — мастакоў ва ўзросце да 35 гадоў.

Знакавай для Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі сталася і выстаўка, прымеркаваная да 80-годдзя з дня нараджэння яго дырэктара ў 1977 — 1997 гг., заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі Юрыя Карачуна. Выдатны мастак-графік, эрудыт, надзелены тонкім густам і “чуццём на таленты”, ён паспрыяў годнаму папаўненню музейных фондаў творами беларускіх майстроў. Заахвочваў навукова-даследчую і выдавецкую дзейнасць супрацоўнікаў музея і сам удзельнічаў у працы над многімі выданнямі. Юрый Аляксандравіч — аўтар манаграфій “Яўген Зайцаў”, складальнік альбомаў “Музей В. К. Бялыніцкага-Бірулі”, “Янка Купала ў творчасці мастакоў”, “Якуб Колас у творчасці ма-

стакоў”, аўтар уступных артыкулаў да музейных альбомаў і каталогаў, навуковы кансультант “ЭліМБел”. Ён падтрымліваў моладзь: праект музея 1990-х “На галерэі”, прысвечаны паказу новага сучаснага айчыннага мастацтва, — ініцыятыва Ю. Карачуна. У пашырэнні сеткі філіялаў музея, у арганізацыі Музея беларускага народнага мастацтва ў Раўбічах, Музея В.К. Бялыніцкага-Бірулі ў Магілёве, Мазырскай карціннай галерэі ў вёсцы Гурыны, архітэктурнага комплексу ў Гальшанах, Палацава-паркавага комплексу ў Міры, сталічных Мемарыяльнага музея-майстэрні З. І. Азгура ды музея “Дом Ваньковічаў. Культура і мастацтва першай паловы XIX ст.”, у запаткаванні будаўніцтва новага корпуса НММ — таксама важкі ўнёсак Ю. Карачуна... Наведвальнікі музея атрымалі магчымасць пабачыць віртуозную і пранікнёную графіку майстра. Выстаўка зацікавіла і даследчыкаў, бо некаторыя малюнкi, захаваныя яго родзічамі, экспанаваліся ўпершыню.

Я. КАРЛІМА

Дзяніс МАРЦІНОВІЧ,
Мінск-Талін-Мінск,
фота аўтара

Здавалася б, у лёсах Беларусі і Эстоніі прысутнічае куды больш адрозненняў, чым падабенстваў. Вытокі нашай нацыі — у славяна-балцкім асяроддзі, тады як насельніцтва прыбалтыйскай рэспублікі мае фіна-ўгорскія карані. Уласная дзяржаўнасць прасочваецца ў беларусаў з Сярэднявечча, а вось у эстонцаў яна адсутнічала да пачатку ХХ стагоддзя. Тым не менш шматлікія культурныя сувязі паміж двума народамі даюць усе падставы гаварыць пра існаванне феномена “беларускай Эстоніі”.

Аповесць мінулых часоў

Каб увесці чытача ў кантэкст размовы, дазволю сабе ахарактарызаваць ход эстонскай гісторыі і, адначасова, узгадаць агульныя гістарычныя старонкі. Як ужо адзначалася, сталым насельніцтвам краіны з’яўляліся фіна-угры, у прыватнасці, племя эстаў. У IX — X стагоддзях тэрыторыя краіны ненадоўга трапляе ў сферу ўплыву Кіеўскай Русі. У наступныя тры стагоддзі складваюцца феадальныя адносіны, паступова ўзнікаюць перадумовы для стварэння нацыянальнай дзяржавы. Але на шляху эстонцаў паўстаюць крыжакі. Пікам змагання з імі становіцца паўстанне 1223 — 1224 гадоў. Адзін з яго кіраўнікоў — князь Вячка (дарэчы, галоўны герой гістарычнага рамана Леаніда Дайнекі). Пасля падаўлення таго выступлення ўладарамі Эстоніі з’яўляліся Лівонскі ордэн і (непрацягла час) Данія. Праз пэўны час мясцовыя гарады ўвайшлі ў Ганзейскі саюз.

За стратэгічна важную тэрыторыю змагаліся і іншыя краіны. Сярод іх былі і нашы суайчыннікі. На завяршальным этапе Лівонскай вайны войскі караля Стэфана Баторыя далучылі паўднёвую Эстонію з гарадамі Дэрпт і Пернаў (цяпер Пярну) да Рэчы Паспалітай. На працягу чатырох дзесяцігоддзяў сучасныя эстонцы і беларусы жылі ў агульнай дзяржаве, пакуль да 1625 года Швецыя не заваявала амаль усю мацерыковую Эстонію. Крыху менш чым праз сто гадоў краіна трапляе ў склад Расійскай імперыі. Але фактычна тут захавалася панаванне і нямецкай мовы, на якой вялося справаводства, і заходніх традыцый. Істотна, што асабістую волю (без зямлі) мясцовыя сяляне атрымалі яшчэ ў 1816 — 1819 гадах.

Здавалася б, сітуацыя ў Эстоніі ў плане нацыянальнай свядомасці з’яўлялася на працягу стагоддзяў куды горшай, чым у Беларусі. Але калі ў другой палове XIX стагоддзя ў краіне пачалося развіццё капіталізму, высветлілася, што тут маюцца ўмовы для развіцця буржуазнага грамадства. У мясцовых жыхароў сфарміравалася заходняя свядомасць, у іх адсутнічала культурная і эканамічная залежнасць ад метраполіі. Таму не дзіўна, што ў краіне ўзнікла нацыянальная буржуазія і інтэлігенцыя, якія пасля рэвалюцыі 1917 года змаглі абвясціць незалежнасць Эстоніі і стварыць самастойную дзяржаву. Далейшыя падзеі ўжо добра вядомыя: далучэнне Эстоніі да СССР у 1940-м, акупацыя рэспублікі немцамі, аднаўленне савецкай улады.

У канцы 1980-х пачаўся рух за незалежнасць, які прывёў да аднаўлення незалежнасці ў 1991-м. З таго часу дзве краіны, нібы тыя караблі, далёка разышліся ў моры. Як цяпер жыве беларуская дзяржава? У якіх умовах адбываюцца эстонска-беларускія сувязі?

Дыяспара

Паводле дадзеных перапісу 1989 года, колькасць нашых суайчыннікаў у рэспубліцы дасягала 28 тысяч. У тым жа



Беларуская Эстонія

годзе ў горадзе Йыхві пачало дзейнічаць “Беларуска-эстонскае згуртаванне”, якое імкнулася кансалідаваць беларусаў. Пачатак 1990-х гадоў становіцца пікам актыўнасці дыяспары. У 1993-м пачаў выдавацца беларускі гістарычны часопіс “Грунвальд”. У 1994-м у Таліне заснаваны Беларускі культурны цэнтр “Бацькаўшчына”. Падобныя суполкі ўзніклі і ў іншых гарадах Эстоніі.

У цяперашні час дзейнічаюць Беларускае таварыства культуры “Лёс” (у Таліне), пры якім працуе фальклорны ансамбль; Беларускае культурнае таварыства “Ялінка” ў Маарду, пры якім існуе вакальная група; Беларускае культурнае таварыства “Сябры” (тут створаны ансамбль беларускай песні) і Беларуска-эстонскае культурна-асветніцкае таварыства “Спадчына” — у Нарве; Беларускае культурнае таварыства “Лад” у Пярну (існуе газета “Панарама”, а таксама яе блог у інтэрнэце, дзе публікуюцца тэксты); аб’яднанне беларусаў “Крыніца” ў Сіламе, дзе працуе фальклорны ансамбль. У горадзе Йыхві працягвае існаваць БЭЗ.

Як бачна, большасць суполак сканцэнтравалі дзейнасць на прапагандзе беларускага фальклору. Несумненна, гэта надзвычай карысная справа, бо спрыяе захаванню вуснай народнай творчасці. У выканальніцкім майстэрстве ансамбляў можна пераканацца на падставе іх выступленняў як у Эстоніі, так і ў Беларусі (фальклорны ансамбль таварыства “Лёс” быў прадстаўлены ў праграме “Славянскага базару”).

Але відавочна, што такі аспект ахоплівае далёка не ўсю сферу культуры. А справа ў апошняй выглядае далёка не ідэальна. Цяпер беларуская дыяспара ў Эстоніі з’яўляецца чацвёртай па колькасці і налічвае каля 14 тысяч чалавек. Чаму ж адбылося такое скарачэнне, ажно ў 2 разы? Хтосьці памёр, іншыя маглі з’ехаць. Але думаецца, частка дзяцей эмігрантаў пачала запісвацца рускімі або эстонцамі. Акрамя таго, беларусы ў другім ці трэцім пакаленні выходзяць у небеларускі асяроддзі і таму зусім не ведаюць родную мову. Гэта выклікала неабходнасць у адукацыі па-беларуску.

Адукацыя

Першыя сувязі паміж адукацыйнымі ўстановамі Беларусі і Эстоніі ўсталяваліся яшчэ ў часы Расійскай імперыі. У прыватнасці, у 1898 — 1899 гадах у Тартускім універсітэце вучыўся дзеяч рэвалюцыйнага руху Пётр Карповіч, адзін з кіраўнікоў баявой арганізацыі эсэраў, а ў 1911-м устанаву скончыў гісторык і грамадскі дзеяч Усевалад Ігнаціўскі.

У незалежнай Эстоніі адукацыйныя сувязі з нашай краінай ажыццяўляюцца праз стварэнне ў Таліне Беларускага цэнтра ў Эстоніі. Пры ім дзейнічае Нядзельная школа беларускай культуры імя Уладзіміра Караткевіча, што размяшчаецца ў старым горадзе (адкрыццё адбылося ў 2010-м, калі адзначалася 80-годдзе з дня нараджэння пісьменніка). Дырэктар установы Артур Цурбакоў падзяліў праграму школы на дзве часткі. Першы этап накіраваны на вывучэнне нацыянальнай мовы да ступені поўнага разумення (пасіўнага валодання мовай) і знаёмства з культурай і гісторыяй краіны. Другі этап павінен “прасунуць” слухачоў школы да актыўнага валодання мовай у некаторых сферах побыту і паглыбленага вывучэння абраных вучнямі накірункаў гісторыі і культуры. Асновай для вывучэння Беларусі з’яўляюцца творы У. Караткевіча. Заўважым: школа, у якой займаюцца 26 чалавек ад 4 да 16 год, фінансуецца дзяржавай, якая аказвае вельмі значную дапамогу нацыянальным меншасцям (усяго ў Эстоніі існуе 23 нацыянальныя нядзельныя школы).

Літаратура

Як беларуская літаратура прадстаўлена ў Эстоніі? Каб адказаць на гэтае пытанне, трэба фізічнаць тры аспекты. Па-першае, фізічную прысутнасць пісьменнікаў у Эстоніі. У 1917 годзе ў Рэвелі (цяпер — Талін) у сям’і нашых суайчыннікаў нарадзіўся паэт Пімен Панчанка. А ў другой палове 1940-х гадоў на эстонскім сланцахімічным камбінаце працаваў пісьменнік Ян Скрыган (вызвалены пасля першага зняволення, ён не мог жыць у Беларусі. Таму выбраў Эстонію, каб быць бліжэй да Радзімы). У 1998-м у горадзе Ківіылі яму ўсталяваны помнік. У Эстоніі жыве беларускамоўны пісьменнік Уладзімір Дзехцярук, аўтар кнігі вершаў і апавяданняў “Сярод белых эстонскіх начэй”.

Па-другое, перакладчыцкі аспект. Прызнацца, пра існаванне беларускіх кніг на эстонскай мове даведаўся выпадкова. Вандруючы па Таліне, зайшоў у Рускі цэнтр Эстоніі, што размяшчаецца на Нарвенскай шашы. Не спадзеючыся на значны адкрыццё, папрасіў гаспадара цэнтра, Аляксандра Дармідонтава, паглядзець што-небудзь з беларускай літаратуры. А калі завітаў туды праз некалькі дзён, нечакана ўбачыў ажно сем беларускіх празаічных кніг на эстонскай. Гэта былі трылогія Якуба Коласа “На ростанях” у 2 кнігах (1-я і 2-я выйшлі адным выданнем), апове-

сці В. Быкава ў адной кнізе (там прысутнічалі “Абеліск” і “Трэцяя ракета”), “Тартак” І. Пташнікава, проза Я. Брыля (аповесць “Апошняя сустрэча”), “Людзі на балоце” і “Подых навальніцы” І. Мележа. Яшчэ адно нечаканае выданне знайшоў у талінскай кнігарні, размешчанай у цэнтры старога горада. У раздзеле рускамоўнай літаратуры адшукаў трохмоўнае выданне “Кургана” Янкі Купалы (на беларускай, рускай і эстонскай). Амаль усе творы былі перакладзены на эстонскую мову Олевама Ільгі (1919 — 1989). На жаль, пасля яго смерці перакладчыцкая прастора засталася незапоўненай.

Па-трэцяе, наяўнасць у краіне беларускіх кніг. Пры Нядзельнай школе імя У. Караткевіча існуе добрая бібліятэка, у якой прадстаўлена як беларуская класіка, так і сучасная літаратура. Адзначым дапамогу Іванаўскай раённай і Барысаўскай гарадской бібліятэк (чытачы перадалі ўстанове большую частку яе фонду). А таксама пасольства Беларусі ў Эстоніі, якое перадало падарункі ад Нацыянальнай бібліятэкі і ўзяло на сябе дастаўку выданняў у Талін. Іх прывезлі ў дзень народзін Караткевіча і ўрачыста перадалі ў дар бібліятэцы. Што датычыцца новых выданняў, дык госці часцей за ўсё прыязджаюць у Талін не з пустымі рукамі. Не стаў выключэннем і аўтар гэтых радкоў, які перадаў у бібліятэку навінкі беларускай прозы, паэзіі, краязнаўства з аўтаграфамі аўтараў.

Тэатр

Сувязі паміж тэатрамі Беларусі і Эстоніі ўсталяваліся яшчэ ў савецкі перыяд. Акрамя таго, што ладзіліся традыцыйныя абменныя гастролі, эстонскія калектывы ставілі на сваёй сцэне п’есы К. Крапівы, А. Маўзона, А. Макаёнка, А. Дударова...

Цяпер у вядучых эстонскіх тэатрах выступаюць два беларускія выканаўцы. Так, балерына Алена Шкатула з’яўляецца адной з вядучых салістак Нацыянальнай оперы “Эстонія”. Выпускніца Беларускага харэаграфічнага каледжа, яна ў 2003 — 2007 гадах танцавала ў трупі беларускага тэатра, выконвала партыю Ганны Парфірароднай (“Рагнеда”), а таксама не надта вялікія ролі прынцэсы Фларыны (“Спячача прыгажуня”) і Дульчынеі (“Дон Кіхот”). Потым артыстка перабралася ў Эстонію і цяпер танцуе арыгінальны рэпертуар. Напрыклад, амаль год таму адбылася прэм’ера балета “Манон” (харэаграфія сусветна знакамітага Кенета МакМілана), дзе балерына выканала галоўную партыю. “Алена Шкатула невыказна пшычотная ў ролі Манон, зачароўваюць яе чыстыя лініі, выразныя рукі, — пісала мясцовая крытыка. — Яна будзе вобраз паступова, на паўтонах — ад наіўнай правінцыйнай дзяўчыны да шыкоўнай дамы паўсвету — і, нарэшце, жанчыны, якая ўсвядоміла ўласную грахоўнасць. Яе Манон — ахвяра фатальных акалічнасцей і брата, якога яна любіць і імкнецца выконваць яго ўказанні”.

У Рускім тэатры Эстоніі працуе беларус Аляксандр Сіняковіч. Выпускнік нашай Акадэміі мастацтваў (курс Лідзіі Манакавай), ён прадоўжыў вучобу ў Санкт-Пецярбургу. А ў 2009 годзе пачаў працаваць у тэатры. У кастрычніку мінулага года тут адбылася прэм’ера спектакля “Тры мушкетёры”, дзе наш суайчыннік выканаў галоўную ролю д’Артаньяна.

Эпілог

Зразумела, тэма, заяўленая ў назве, не можа быць выкладзена ў адным артыкуле. Дарэчы, пра жыццё беларусаў Эстоніі вы можаце даведацца з першых вуснаў. У эфіры эстонскай радыёстанцыі “Радые-4” рэгулярна (кожныя тры першыя нядзелі штомесяца, з 19.15 да 20.00) выходзіць праграма “Бацькаўшчына” на беларускай мове. Яе вядучы Артур Цурбакоў знаёміць слухачоў з асноўнымі падзеямі беларускай культуры ў Эстоніі, гутарыць з цікавымі гасцямі, што прыехалі з Бацькаўшчыны. Перыядычна ў эфіры гучаць песні нацыянальных кампазітараў і ўрыўкі з нашых радыёспектакляў.

А лепш за ўсё самі наведайце Эстонію! Вашых уражанняў хоціць надоўга.

Влада БЕРАЖНАЯ:

«Без музыкі няма нічога»

Яна мяркуе, што да музычнага мастацтва трэба далучаць з дзяцінства. Можа таму ў яе ўжо ёсць некалькі маленькіх вучняў, хаця яна сама яшчэ студэнтка. Студэнтка чацвёртага курса Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі, пераможца міжнародных конкурсаў, адзіная выканаўца ў Беларусі, якой давяраюць скрыпку XVII стагоддзя работы італьянскага майстра Гварнеры... **Влада Беражная.**



Грына КАРЭЛІНА

— Што ж, Влада, давай па парадку. З чаго пачалося тваё захапленне музыкой?

— Мае бацькі — музыканты. Маці — канцэртмайстар, працуе ў Акадэміі музыкі і ў музычнай гімназіі-каледжы пры ёй. Бацька скончыў кансерваторыю, выкладаў у музычнай школе. Ён грае на мандаліне, домры, гітары, фартэпіяна, флейце... А цяпер асвойвае яшчэ і скрыпку! Бабуля з дзядулем таксама вельмі любяць музыку. Таму я нават не задумвалася, чым мне займацца. Не тое каб мяне прымушалі, проста з самага дзяцінства я «купалася» ў музыцы, разам з бацькамі наведвала спектаклі, канцэрты...

— ...і, канечне, бацькі аддалі сваё дзіця ў музычную школу...

— Маці ведала, наколькі складана граць на скрыпцы, і адразу папярэдзіла мяне пра гэта. Я вырашыла паспрабаваць — пайшла ў дзіцячую музычную школу № 2, а потым — у гімназію-каледж пры Акадэміі музыкі. Мне вельмі папачававаў педагогамі — Жаннай Аркадзьеўнай і Эдуардам Віктаравічам Кучынскімі. Трэба сказаць, што каледж — гэта асобны свет... Дасведчанія выкладчыкі, сапраўды прафесійная падрыхтоўка, сустрэчы, канцэрты, капуснікі... За 12 гадоў мы сталі адной вялікай сям'ёй.

— Калі ты ўпершыню паспрабавала свае сілы ў конкурсах?

— Я ўдзельнічала ў розных конкурсах, у тым ліку міжнародных. Але, шчыра кажучы, я іх не люблю. Музыка — гэта не спорт, таму ацэньваць яе па прынцыпе «далей скорчэй — хутчэй прабе» немагчыма. У музыцы ўсё вельмі суб'ектыўна. Іншая справа — падрыхтоўка да конкурсу: гэта магутны стымул.

— Раскажы пра свой удзел у міжнародных фестывалях Юрыя Башмета.

— Больш за ўсё мне запомніўся фестываль у 2008 годзе, калі ў Мінск прывезлі пяць знакамітых скрыпак: Страдывары, Гварнеры, Мантаньяна, Гваданіні. Іх агульны кошт — 12,5 мільёна долараў. Я рада, што ў мяне была магчымасць убачыць рарытэты інструменты, у якіх такая багатая гісторыя... Мы нават гралі на іх, так-так, нам дазволілі сыграць канцэрт на гэтых скрыпках! Калі ты трымаеш у руках такі інструмент, думаеш не пра тое, колькі ён каштуе, а колькі яму стагоддзяў, наколькі ўнікальная гэта рэч... Тыя два дні я не забуду ніколі.

— Влада, хто з музыкантаў з'яўляецца для цябе прыкладам?

— Я б вылучыла буйнога музыканта савецкай школы Давіда Ойстраха. Бясспрэчна, гэта эталон для ўсіх скрыпачоў. Яго адметнасць не толькі ў віртуознай тэхнічнасці, але і ў сапраўднай эмацыянальнай самааддачы. Ойстрах быў вялікім скрыпачом, педагогам. Ён граў не таму, што так было патрэбна, а таму, што не мог без

музыкі — гэта было яго жыццё. Я стараюся слухаць як мага больш выканаўцаў, гэта ўзбагачае і дае добры стымул да развіцця. З сучасных скрыпачоў мне бліжэй за ўсіх Вадзім Рэпін і Ганна Сафі-Мутэр.

— А каго б ты вылучыла са свайго музычнага асяроддзя?

— Калі я вучылася ў каледжы, узорам адданасці мастацтву стаў для мяне Арцём Шышкоў. Ён выдатны скрыпач і цудоўны чалавек.

— А як жа канкурэнцыя?

— Для мяне слова «канкурэнцыя» ў дачыненні да музыкі наогул не існуе. Калі побач ёсць той, хто таксама грае, і грае добра, то гэта толькі шчасце. Навошта імкнуцца даказаць, хто лепей? Кампазітары пісалі сваю музыку для таго, каб яна гучала, а не для таго, каб хтосьці адзін граў яе лепей за ўсіх астатніх.

— Сама пішаеш музыку?

— Калі была маленькая, спрабавала пісаць. Зразумела, што атрымліваліся зусім дзіцячыя, несур'езныя сачыненні... А цяпер не пішу.

— Як ты лічыш, што важней для музыканта: дар ад нараджэння ці рулівая праца над сабой?

— Думаю, і тое і другое. Натуральна, без таленту, колькі ні працуй, значных поспехаў дасягнуць складана. А калі ты самародак, тым больш трэба шмат займацца, каб найпаўней раскрыць свой дар. Музыка — гэта каласальная праца.

— Колькі часу ты адводзіш музычным практыкаванням?

— Калі рыхтуюся да канцэрта ці конкурсу, то, бывае, і цэлы дзень. Бо заняткі — гэта не толькі ігра на інструменце. Слухаць музыку, аналізаваць яе, думаць пра яе — гэта таксама свайго роду навучанне. Наогул, доўга займацца фізічна цяжка. Калі я бяру ў рукі скрыпку, то не магу проста адпрацоўваць тэхнічныя прыёмы. Я пачынаю граць вельмі эмацыянальна, выкладацца на поўную сілу. Часам перад канцэртамі я граю на скрыпцы ў сне.

— Раскажы пра калектыў, з якім ты выступаеш цяпер.

— Я шмат граю ў ансамблях, у розных складах: дуэт, трыа, квартэт, квінтэт... 11 студзеня ў Малой зале Беларускай дзяржаўнай філармоніі адбыўся канцэрт зусім маладога калектыву ансамбля салістаў. Чаму так? Кожны з нас можа ўстаць і сыграць сольна. Гэта камерны аркестр з 17 чалавек — усе таленавітыя, здольныя. Мы стварылі гэты калектыў крыху больш як год таму, займаемся з энтузіязмам, вялікую творчую дапамогу нам аказвае прафесар Эдуард Кучынскі. У праграме — творы Вівальдзі, Мендэльсона, Грыга, Гендэля, Чайкоўскага. Калі ўсё атрымаецца, рэпертуар плануем пашырыць. Хочацца выконваць штосьці арыгінальнае, новае.

— Як табе наша публіка?

— Цудоўна. Хаця ў Беларусі граць складана, бо ўсе музыканты ведаюць адзін аднаго, а перад сваімі выступаеш заўсёды з большым хваляваннем. З аднаго боку, адчуваецца падтрымка, з іншага — ты ўсведамляеш вялікую адказнасць перад такой дасведчанай публікай. Канечне, ёсць людзі, якія не маюць аніякага дачынення да прафесійнай музыкі, але вельмі любяць класіку і ходзяць на ўсе канцэрты. Часам яны падыходзяць і кажуць: «Я вас ведаю, вы гралі тое і тое, нам вельмі спадабалася». І магчыма, мне толькі здаецца, але апошнім часам такіх людзей стала крыху больш. Філармонія часцей збірае поўную залу. Я разумею, што класічная музыка — гэта элітарнае мастацтва, але мне б хацелася, каб як мага больш людзей духоўна далучаліся да яго. Музыка — гэта вельмі важна. Без музыкі няма нічога.

Лупцаваць мастацтвам стэрэатыпы — справа складаная, няўдзячная. Аднак, калі чалавек бярэцца за яе, гэта выклікае павагу і зацікаўленасць. Мінскі фотамастак Дзіна Коцікава не з тых, чыя творчасць — салодкі самапіяр. Наадварот. Пры падтрымцы арганізацыі «Пазітыўны рух» яна ў снежні зладзіла аўтарскую выстаўку «Веды пра ВІЧ», месдж якой — жаданне параіць у хворым на ВІЧ убачыць перш-наперш не заганага і слабога, а нармальнага чалавека, які таксама гойсае з горак на ровары і можа адчуць шчасце сямейнага жыцця.

Тарас ШЧЫРЫ,
фота Дар'і Буракінай

Дэбют Дзіны

— Ведаецца, прага фатаграфавання ў мяне ад дзядулі, які быў фатографам, — пазіраючы на свае здымкі, пачынае ўласную гісторыю Дзіна Коцікава. — Я з замілаваннем разглядала ягоньыя фота ў хатніх альбомах, але не думала, што гэтае захапленне прыродзіць да мяне. Аднак прайшоў час — і я сама пачала здымаць. Шмат вандравала. Рабіла фотаздымкі ў Інданезіі, Арабскіх Эміратах. Фатаграфавалася па чарзе з сяброўкай. З гэтага і пачынала. А цяпер мяне найперш цікавяць партреты, макраздымкі.

— Выстаўка «Веды пра ВІЧ» для вас праект дэбютны.

— Так, гэта першы праект, які я адважылася зрабіць. Сама дзіўлося, што ён у мяне атрымаўся. Бо акрамя здымкаў разам з Татай Краўцовай я рабіла подпісы да іх, збірала гісторыі, якія распавядаюць пра лёс герояў праекта. Працы было шмат. І рабілася гэта не за некалькі месяцаў, а за два гады. Дзякуючы гэтай працы я здолела паверыць у свае магчымасці — зрабіла ўсё, на што была здольная.

— У першым жа праекце вы ўздзямаеце даволі важную праблему: існаванне хворых на ВІЧ людзей у нашым грамадстве. Не кожны фатограф, тым больш дэбютант, возьмецца за такую тэму. Адкуль жаданне?

— Ужо чацвёрты год я супрацоўнічаю з арганізацыяй «Пазітыўны рух», якая аказвае псіхасацыяльную падтрымку людзям з ВІЧ і тым, хто трапіў у залежнасць ад наркатыкаў. У мяне з'явілася шмат знаёмых сярод хворых, і з часам я ўбачыла, як людзі жывуць з гэтым статусам, даведлася, што пра вірус думаюць іншыя. Цікава, але многія нават не бачаць розніцы паміж ВІЧ і СНІД. Яны проста атажсамліваюць гэтыя паняцці. Лічаць, што ў ВІЧ-пазітыўных ёсць пэўныя знешнія рысы, якія сведчаць, што гэта хворы. З такімі ўнутранымі ўстаноўкамі даводзіцца змагацца.

— Фотапраект распавядае пра лёсы тых, хто жыве з ВІЧ. Раней шырокая аўдыторыя пра боль гэтых

людзей не ведала, а цяпер на вашых здымках іх убачыла добрая колькасць наведвальнікаў. Ці паўставалі ў вашай працы этычныя пытанні?

— Безумоўна. Былі і тыя, хто адмаўляўся, палохаўся, думаў, што грамадства не прыме іх. Але знайшліся тыя, хто згадзіўся, некаторыя нават прыйшлі на адкрыццё, распавялі пра сваю праблему. З большасцю герояў я пазнаёмілася на спецыялізаваных семінарах. Пасля прапанавала пафатаграфавання іх. Спачатку згадзіліся жанчыны, якія пасля далучылі да праекта мужоў, а адна маці нават прывяла сваю дачку. Было нялёгка, але гэты досвед стаў для мяне вельмі карысным у жыцці.

— На вашых фота — звычайнае жыццё і ніякіх згадак пра хваробу...

— Я паспрабавала перадаць адчуванне супакою. Ёсць кадры, дзе героі глядзяць проста ў вочы глядачам, то бок узнікае своеасаблівы дыялог. Гэта рабілася наўмысна, каб не паказваць ВІЧ як радасць альбо ператвараць усё ў татальную горыч.

Дзіна Коцікава — фатограф. Нарадзілася ў Мінску, мае педагагічную адукацыю. У 2010 годзе заняла ганаровае месца на Міжнародным фотаконкурсе Глабальнага фонду ЮНЭЙДЭС. Захапляецца кінематографам Крыстофера Нолана, спевамі Аліны Арловай і творами французскага пісьменніка Бернара Вербера. З 2008-га працуе ў арганізацыі «Пазітыўны рух».



— Цікава, а ці былі тыя, хто убачыў у вашых здымках дэструктыўнае мастацтва?

— У кнізе водгукі даволі шмат ветлівых выказванняў. Мяне гэта вельмі ўсцешвае. Але ёсць і такі водгук: «Гэта проста абуральна! Вы прапагандуеце бяспеку ВІЧ». Толькі я не бачу тут ніякай прапаганды, разбуральнага мастацтва. Мы проста кажам, што гэта хвароба небяспечная, ад яе трэба засцерагацца. А чалавек, які прымае тэрапію, не з'яўляецца небяспечным для грамадства. Ёсць людзі, якія да гэтага ставяцца лаяльна, а іншыя не жадаюць ведаць нічога.

— У такім выпадку вам не здаецца, што праект — гэта донкіхотаўская барацьба з ветракамі?

— Не пагаджуся. Бо ёсць тыя наведвальнікі, якія ўпусцілі гэтую праблему ў сэрца, душу, а гэта азначае, што мэта дасягнута. Яны будуць распавядаць сваім

сябрам, знаёмым. У людзей будзе мяняцца светапогляд у дадзеным кірунку.

— Тэма важная і можа мець працяг у творчасці. А ці не хацелася вам папрацаваць і ў іншых напрамках?

— Цяпер мы збіраемся арганізаваць выставу ў Светлагорску, у іншых буйных гарадах Беларусі. Дарэчы, гэта ўжо не першы падобны праект «Пазітыўнага руху». Але раней у праектах было задзейнічана не так шмат герояў. Што да мяне, то я не збіраюся абмяжоўвацца гэтай праблематыкай. Я люблю сямейныя фотаздымкі (мне здаецца, што гэтай добрай традыцыі нам сёння не хапае: сямейных фота, якія можна было б пакінуць нашчадкам, у нас няма). Мне хочацца папрацаваць менавіта ў гэтым напрамку. Ну, а калі будзе добры вынік, то і выстаўку арганізаваць можна. Я буду не супраць.



Маладыя выкладчыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў прадставілі свае работы пад ужо знаёмай рубрыкай “Тры ў адным”. Новы праект, наладжаны ў мастацкай галерэі “Універсітэт культуры”, склалі персанальныя выстаўкі Дзяніса Барсукова, Ксеніі Дзягілевай-Бяляевай і творчага дуэта Людмілы Дамнянковай ды Наталлі Аждзер.



ны шанц выказаць у творчым парыванні глыбокую, а таму някідкую любоў да самых-самых блізкіх: маці — вядомай актрысы і рэжысёра Галіны Дзягілевай (“Бенефіс”), шасцярых дзяцей (“Лявон” ды інш.), мужа — таленавітага гукарэжысёра Валерыя Бяляева (“Партрэт”).

Смак да Жыцця, вытанчаны густ, мудрасць творчай задумы плюс майстэрства — складнікі поспеху дуэта Людмілы Дамнянковай ды Наталлі Аждзер мастакоў па тэкстылі. Назву сваёй выстаўкі “Дзень пры дні” яны падтрымалі эпіграфам з Эклезіяста: пра тое, што род праходзіць і род прыходзіць, а зямля існуе спрадвек; што і вецер вяртаецца на кругі свае; што мора ніколі не перапаўняецца, бо рэкі, якія цякуць у яго, вяртаюцца да сваіх вытокаў і зноў імкнуцца да мора; што ўсе рэчы ў працы і не спатоліцца вока зрокам і не напоўніцца вуха слуханнем... Абудзіўшы да крэатыўнага жывапісу тэхніку старажытнага лямцавага рамяства, мастачкі пашырылі ўспрыманне першароднай традыцыі. Іх аб’екты, створаныя з цёплага натуральнага матэрыялу, “правакуюць” на тактыльны кантакт і філасофскае сузіранне. У кампазіцыях Л. Дамнянковай ды Н. Аждзер выяўляюцца замкнёнасць і няспынная цыклічнасць быцця, чорна-белая рытміка яго законаў — праз першапачатковую загадкаваць нераскрытага бутона ды бясконцасць выпрастанага палатна жывапісу.

На здымках: Ксенія Дзягілева-Бяляева “Партрэт”; Дзяніс Барсукоў “Пейзаж з жоўтым домам”.

Мажорны смак жыцця

Святлана БЕРАСЦЕНЬ, фота аўтара

Рэтраспектывай жывапісу Дзяніса Барсукова, вядомага таксама сваімі работамі ў іншых відах выяўленчага мастацтва, сталася выстаўка “13”. Не варта шукаць у самой назве сакральны сэнс: гэта проста лічба, якая фіксуе колькасць карцін, уключаных у экспазіцыю. А вось іх падбор скрупулёзна прадуманы: кожная работа звязаная з пэўным перыядам развіцця творчасці мастака за апошнія сем гадоў. Пры ўдмурлівым разглядзе і параўнанні лаканічных і, здавалася б, знарочыста немудрагелістых, прасякнутых цеплынёй добрай усмешкі кампазіцый Д. Барсукова можна прасачыць градацыі яго жыва-

пісных прыхільнасцей і захапленняў — ад постімпрэсіянізму да наўнага мастацтва, ад глыбіннага ўплыву традыцый народнай дэкаратыўна-прыкладной творчасці да асэнсавання сучасных авангардных стыляў. Пазнавальнасць аўтарскага почырку — у імпульсіўнай манеры пазначэня контур і маляўнічыя акцэнт; у імкненні абстрагавацца ад неістотных дэталей, супастаўляць, абыгрываць і гарманізаваць адкрытыя, часам “смачна” яркія колеры; арганізоўваць дэкаратыўны прадметны свет на палатне з адмысловай логікай дызайнерскага густу.

Праз нешматслоўнасць мастацкага выказвання дасягаецца сэнсавая афарыстычнасць выявы (“Дрэва шчасця”, “Чалавек і мо-

ра”, “Я п’ю з цукрам”). Праз імпрэсію колеру і наўмысную спрощанасць малюнка нібы аднаўляюцца чысціня, свежасць і яскравасць дзіцячага ўспрымання звыклых рэчаў у штотдзённасці, адчуваецца шчырае захапленне мастака самім жывапісам (“Снеданне на лецішчы”, “Восеньскі вецер”, “Царква і аэраплан”). Нават у дысгарманічным сюжэце з рознакаляровымі, не падзіячы агрэсіўнымі, выбуханоснымі папяровымі караблікамі (“Апакаліпсіс”) адсутнічае безвыходная дэструктыўнасць, а ёсць неадступная трывога, сігнал перасцярогі, зварот да здаровага сэнсу ў прадчуванні вялікай небяспекі. Няма гнятлівай адзіноты ў паўночнай сцішанасці самотнага аранжавага коціка (“Паглядзь мяне”), бо гэты

кранальны вобраз выпраменьвае такую абаяльнасць, пашчоту і душэўную цеплыню!

Пазітыўным успрыманнем свету, радасцю жыцця ў яго будзённых праявах, удзячнасцю за кожны новы дзень як за вялікі падарунак уразіў жывапіс Ксеніі Дзягілевай-Бяляевай, прадстаўлены пад назваю “Сустрэча”. Партрэты, нацюрморты, пейзажы, тэматычныя палотны, узоры іканапісу — карціны розных гадоў знітаваў лейтматыў: “Сустрэча з жыццём — цудоўны шанец”. У ланцужку сустрэч — вобраз дарагога чалавека, таямніца знаёмага твару, спыненае імгненне фантазіі, хатнія рэчы, сямейная ідылія, цуд натхнення. Напэўна, і жывапіс для мастачкі — цудоў-



На здымку: Іван Салавей “Па туцёўках камсамол” (палатно, алей).

Не шукаў лёсу сталічнага

Галоўны скарб уздзенскай зямлі — працавітыя, творчыя і адораныя людзі. Дзякуючы ім пра наш край ведаюць і за мяжой. Адна з такіх адметных постацей у гісторыі Уздзеншчыны — мастак Іван Салавей (1918 — 1988).

Вера ЛУКАШЭВІЧ

Нарадзіўся Іван Аляксандравіч у вёсцы Баравыя Лашанскага сельсавета. Рос у прыгожым асяроддзі родных краявідаў. Са школьных гадоў ён пастаянна нешта маляваў у сшытачку, які заўсёды насіў з сабой. Пасля школы паступіў у Віцебскае мастацкае вучылішча, дзе адным з настаўнікаў быў такі майстар, як Л. Лейтман.

Івана Аляксандравіча не абмінула вайна. Франтавыя гады пакінулі шмат драматычных падзей. Але гэта не перашкодзіла яго творчасці. Пасля вайны І. Салавей працаваў у розных жанрах жывапісу: пейзажы, нацюрморце, партрэце, сюжэтна-тэматычнай карціне. З 1947 года пачаў актыўна ўдзельнічаць у рэспубліканскіх выстаўках.

Асабліва кранаюць душу пейзажы Івана Салавей, напісаныя шчыра, захапляльна, з вялікай любоўю да роднай старонкі. Гэта “Бярозавы гай”, “Зімні вечар”, “Кліч аленя”, “На досвітку”, “Зубры”, “Краявіды Загоршчыны” і іншыя.

Сярод сюжэтна-тэматычных палотнаў вылучаюцца “На вадапоі”, “Папараць-кветка”, “Закаханыя”, “Кірмаш ва Уздзе”... Але больш за ўсё любіў мастак пісаць партрэты сваіх вясковых сяброў, якія дарыў ім на добрую памяць. Такія работы і сёння можна ўбачыць у хатах яго землякоў. У 1959 годзе І. Салавей стаў членам Саюза мастакоў БССР.

Мастак пакінуў багатую творчую спадчыну, і вельмі прыемна, што яго жывапісныя творы можна ўбачыць у мастацкай галерэі Лашанскай сельскай бібліятэкі.

У кнізе “Наднёманскім пуцявінам” краязнаўца Уладзімір Кісялёў так напісаў пра уздзенскага жывапісца: “Не шукаў мастак для сябе пераваг сталічнага жывапісу, жыў увесь час у сваёй вёсцы. Быў блізка да людзей. Цяпер ім служыць яго творы”.

Мінулай восенню ў мастацкую галерэю Івана Салавей завіталі сябры і калегі яго нявесткі Людмілы Салавей, якая дваццаць гадоў таму вырашыла зладзіць у Лашанскай сельскай бібліятэцы выстаўку карцін свёкра. Але на за-

думаным не спынілася. І сёння выставачная зала нагадвае не толькі карцінную галерэю, але і творчую майстэрню, у якой захавана памяць пра таленавітага ўраджэнца уздзенскай зямлі. Мастацкая галерэя — вынік шматгадовай карпатлівай работы Людмілы Васільеўны, якая творча і плённа працавала тут бібліятэкарам. Яна ўспамінае:

— У 1991 годзе была адкрыта гэтая выставачная зала. Мастакі Уздзеншчыны былі вельмі ўдзячныя нам, лашанцам, за тое, што мы размясцілі тут творы Івана Салавей. За 20 гадоў галерэю наведалі сотні, тысячы людзей. Таленту нашага земляка ішлі пакланіцца ўсе: вучні Лашанскай школы і школ раёна, аднавяскоўцы, яго сябры, сыны, унукі. Наведвалі нас і такія знанныя людзі, як краязнаўца Уладзімір Кісялёў, паэт Рыгор Сакалоўскі, этнограф Янка Крук, англійскія госці. Усе падзякавалі нам за тое, што захоўваем памяць пра свайго земляка. Тут ладзіліся розныя семінары раённага і абласнога ўзроўняў, краязнаўчыя ўрокі, сустрэчы з ветэранамі, урокі мастацтва. Мне вельмі прыемна, што гэтыя традыцыі цяпер працягвае Ганна Сташэўская. Наш зямляк пакінуў цудоўную спадчыну, якую мы будзем захоўваць і перадаваць.

Аляксандр ЮДЗІЦКІ, фота Віктара Кавалёва

Ёсць у Брэсце майстар

Пачатак 2012 года расквітнеў для мяне фарбамі двойнога навагодняга падарунка ад дзівоснага, любімага ў жыццё чалавека. Падарункам гэтым стаў, па-першае, каларовы альбом рэпрадукцый вядомага брэсцкага мастака “Пётр Данелія. Жывапіс. Графіка”. Удзячны я аўтару работ і за цёплы надпіс на ім, адрасаваны асабіста мне.

Убачыла свет гэтае выданне пад эгідай Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта пры канцы мінулага года.


Адкрываюць альбом некалькі сямейных фотаздымкаў: ад старога, на якім адлюстраваны бацькі з кучаравым сыночкам Пецем, да добра знаёмага брастаўчанам ужо многія дзесяцігоддзі вобраза мастака ў берэце — з пэндзлем, за работай.

З прыведзеных дат біяграфіі майстра вылучаюць такія: 1939 — 1945 — служба ў Чырвонай Арміі, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, узнагароджаны ордэнам Вялікай Айчыннай вайны II ступені, медалямі. 1946 — адзін з заснавальнікаў Брэсцкай абласной арганізацыі Саюза мастакоў БССР. 1971 — 1977, 1992 — 1994 — старшыня праўлення абласной арганізацыі Саюза мастакоў Беларусі. З 1946 — удзельнік мастацкіх выставак на радзіме і ў Англіі, Балгарыі, Галандыі, Германіі, Латвіі, Літве, Польшчы, Румыніі, Чэхаславакіі, іншых краінах. Яркі і захапляльны пра жыццёвы шлях выдатнага жывапісца, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі распавёў у прадмове мастацтвазнаўца, крытык, журналіст Барыс Крэпак.

Сымвалічна, на мой погляд, што адкрывае альбом “Партрэт маці” (1947). А некаторыя работы нават сваімі назвамі здатныя захапіць,

завабіць гледача ў свет данеліеўскіх пейзажаў і тэматычных сюжэтаў жывапісных карцін і графічных аркушаў, якія “спыняюць” цудоўныя і трагічныя імгненні чалавечага быцця: “У Белавежскай пушчы” (1951), “Апаленая вайной” (1952), “Зімовая казка” (1956 — 1967), “Інтэр’ер царквы Брэсцкай крэпасці” (1958), “Сустрэча з памяццю” (1957), “Беларуская мелодыя” (1972), “Гімнастка” (1983), “Імгненні” (2007), “Ветэран Вялікай Айчыннай вайны” (2007), “На ўскрайку Брэста” (1957), “Брэсцкі порт” (1963), “Плывуць аблокі” (1957), “Вечар у срэбры” (1977), “На Брэсччыне” (2001)...

Мне пашчасціла вось ужо дзесяць гадоў блізка ведаць Пятра Аляксеевіча, першыдычна сустрэцца з ім, бываць у яго майстэрні, бачыць за работай. Заўсёды люблюся, радуюся, перажываю, разглядаючы яго карціны на выстаўках, услухоўваюся ў яго разважанні пад-



На здымку: Пётр Данелія “Навалічнiна трывожнасць” (палатно, алей).



Свой сярод сваіх. Назаўжды...

Першы дзень гэтага тыдня азмрочыла горкая навіна: памёр скульптар Уладзімір Жбанаў. Рэаніматолагі некалькі сутак змагаліся за яго жыццё, аднак...

Святлана БЕРАСЦЕНЬ

ля фантана — цяпер нязменны ўлюбёнец дзятвы. Праз нейкі час у цэнтры Мінска, ля ўзноўленай ратушы, з лёгкай рукі У. Жбанавы з'явіўся старасвецкі экіпаж, які спакушае на ўяўнае вандраванне ў часе і прасторы нават сцівельных дзяждоў.

А хто ж не ведае рэтра-пашталёна, які прыпыніў свой ровар непадалёк ад сталічнага кіна-тэатра "Кастрычнік", ці мудрага дойльда ля плошчы Незалежнасці, або шчаслівую сям'ю побач з вітрынамі ЦУМа!.. У горад Ліды прыехаў "Камандзіраваны" — ды

лым летам вакол рамантычнай жбанаўскай кампазіцыі "Залаты трыліснік", створанай паводле беларускіх фальклорных, у прыватнасці, купальскіх, матываў для новага фантана ў цэнтры Маладзечна! На шчасце, ваяўнічаму ханжаству не дазволілі весці рэй кампетэнтнасць спецыялістаў, малады крэатыўны дух, перспектывае адчуванне часу і мудры здаровы сэнс. Фантан з новай работай папулярнага скульптара ўпрыгожыў атмасферу свята "Дажынкi-2011".

Між іншым, памыляецца той, хто называе "Залаты трыліснік" апошняй рэалізаванай задумай незабыўнага творцы. Нядаўна давялося ўбачыць у маладзечанскай "Рэгіянальнай газеце" разгорнуты фотарэпартаж Святланы Цішко са старога квартала горада — пра тое, як усталёвалі там адмысловы помнік. Так, напярэдадні сёлетняй зімы, 28 лістапада 2011 года, у Маладзечне з'явілася бронзавая скульптура "Вястун": у ёй У. Жбанаў увасобіў "інфарматара" з далёкага XIV стагоддзя, які звяртаецца да месцічаў з граматай. На бронзавым скрутку гэтага сімвалічнага дакумента — цытата з прысяжнага ліста князя Дзмітрыя Карыбута да вялікага князя Ягайлы, дзе ўпершыню ўгадваецца Маладзечна: "... а дана грамота в Молодечно в середу декабря 16 день... в лето божье 1388"...

Набліжанаць да жыцця, назіральнасць, захапленне прыгожым, самабытным гумар — усё гэта ўласціва творчасці Уладзіміра Жбанавы, які назаўжды застаецца сярод людзей. Бо створаны ім візуальныя вобразы, чалавечы тыпажы, што нібыта выйшлі са стракатай плыні часоў і арганічна ўпісаліся ў сённяшні шматбаблічны людскі натоўп, зрабіліся часткай нашай рэальнасці.

На здымках: Уладзімір Жбанаў і адна з апошніх яго работ "Вястун".

Фота з інтэрнэту



атабарыўся са сваім чамаданам ля ўвахода ў гасцініцу; у Магілёве, спешчаным візітамі артзорак, прыязмліўся містычны адмыслоўца па ўліку нябесных свяцілаў. Скульптуры У. Жбанавы ёсць у Бабруйску, у гарадах Германіі, Расіі, Украіны...

Творчасць мастака, які заняў і паспяхова асвоіў доўгі час вакантную нішу ў культурным жыцці сённяшняга грамадства, часта суправаджалася спрэчкамі. Якія баталіі ўсчаліся міну-

Вяртанне да сваіх каранёў, любоў да роднай зямлі, пачуццё меры і гармоніі адчуваліся ў работах удзельнікаў мастацкай выстаўкі "З песень жыцця", наладжанай у Дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы. Экспанаваліся творы мастакоў, якія з'яўляюцца прадстаўнікамі трох пакаленняў.



Натхнёныя Купалам

Paica MAPЧУК,
фота аўтара

Валянціна Бартлава, Алена Обадава, Вераніка Багачова — майстры мастацкага тэкстылю. Яны творча, са своеасаблівым акцэнтам на форме і матэрыяле, з густам прачыталі паэтычны радкі Янкі Купалы, стварыўшы арыгінальныя ўзоры ў тэхніках габелену, эксперыментальнага тэкстылю, падвойнага ткацтва, лямцу.

Валянціна Бартлава — загадчык кафедры касцюма і тэкстылю факультэта дызайну і дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў, вядомы майстар габелену і сцэнічнага касцюма, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі за распрацоўку габелены для Палаца Рэспублікі, член Беларускага саюза мастакоў. Менавіта яна, ўлюбёная ў творчасць Янкі Купалы, прапанавала сваім былым студэнтам, а цяпер супрацоўнікам кафедры касцюма і тэкстылю, арганізаваць выстаўку па яго матывах.

Вераніка Багачова скончыла сёлета БДАМ, цяпер з'яўляецца магістрантам акадэміі і выкладае на кафедры касцюма і тэкстылю. Ужо на працягу шасці гадоў яна ўдзельнічае ў рэспубліканскіх і міжнародных конкурсах і выстаўках, дзе прадстаўляе свае творы.

Алена Обадава мае за плячыма 14 гадоў самастойнай творчасці і ўдзелу ў выстаўках розных узроўняў. Лаўрэат прэміі прадстаўніцтва Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Рэспубліцы Беларусь, член Беларускага саюза мастакоў. Што натхняе мастацку?

— У кожнага чалавека ёсць свой унутраны свет, а мастак здатны паказаць часцінку гэтага свету праз свае работы, — распавяла Алена. — Паколькі я працую з тканінамі, то імкнуса праз тэкстыль размаўляць з гле-

дачами. Удзел у выстаўках — гэта для мяне магчымасць прадэманстраваць уласны погляд на рэчаіснасць, сусвет, і паспрабаваць наблізіць зацікаўленых да свайго бачання сэнсу ўсяго навакольнага, паказаць гэта, магчыма, з нечаканага боку. Кожнае наведванне выставак пакідае свой адбітак. Людзі выходзяць з залы трошку іншымі, іх іншасць залежыць ад таго, якія ўражанні яны атрымалі. Хацелася б праз свае работы зрабіць свет крыху лепшым, каб мы ўспрымалі рэчаіснасць больш пазітывна, былі дабрэйшымі адно да аднаго, бачылі за тым, што адбываецца кожны дзень, нейкае развіццё.

У работах "Патоки" мы бачым рух у прасторы, бо нішто не стаіць на месцы, менавіта гэта і хацелася мне перадаць. Чаму атрымалася серыя? Я адчула, што творчы працэс не скончаны з выкананнем аднаго габелена, і можна развіваць гэтую тэму далей. Тое ж самае з серыяй "Стыхія ў лабірынце", якая складаецца пакуль з двух палотнаў. Але, магчыма, будучы і іншыя.

— Які ўплыў зрабіла на вас традыцыйная творчасць беларусаў? — пацікавілася ў мастачкі.

— Безумоўна, вялікі, — адказала Алена. — Прынамсі, шэраг маіх работ выкананы ў традыцыйных народных тэхніках: вытканы на кроснах, на якіх працавалі нашы бабулі. На гэтай выстаўцы ў якасці выразных сродкаў у работах "Лабірынты" я выкарыстоўвала падвойнае ткацтва. Маё крэда — праз традыцыйныя сучасныя хады і вырашэнні. Мы жывём сёння, але не адарваны ад мінулага. Добра, калі мастак можа адлюстраваць рысы традыцыі, але разам з тым выйсці на новыя формы і сэнсавае напаўненне, адпаведнае часу. Такое спалучэнне дазваляе захаваць карані і застацца сучасным.

На здымку: габелен Веранікі Багачовай "Нябесны горад".

Імя і спадчына

Алег АНАНЬЕЎ

Гомельская абласная ўніверсальная бібліятэка імя У.І. Леніна ажыццявіла адметны праект, які прадставіў творчасць дынастыі мастакоў Шкляравых. У лістападзе 2010 года знакамітаму Веткаўскаму музею народнай творчасці надалі імя яго заснавальніка Фёдара Шклярава. Намаганнямі гэтага чалавека 1 лістапада 1987-га быў адкрыты ўнікальны музей, які прадставіў наведвальнікам рукапісныя і старадрукаваныя кнігі XVI — XX стагоддзяў, стараверскія і праваслаўныя народныя абразы, творы старажытных рамёстваў. Гэтая скарбніца складалася з 400 рарытэтаў, якія сабраў Ф. Шкляраў (1925 — 1988). Ужо мала хто памятае, што Фёдар Рыгоровіч быў і выдатны мастак. Дык вось, унікальная выстаўка, арганізаваная ў абласной бібліятэцы, уключае каля 50 твораў: жывапіс, графіка, фатаграфія, плакат, і большасць з іх — пейзажы Фёдара Шклярава, якія раней нідзе не экспанаваліся. Самабытныя пейзажы Шклярава-ста-

рэйшага апяваюць прыроду Веткаўшчыны. Выкананыя ў рэалістычнай манеры, яны захапляюць сваім сакавітым каларытам.

Душэўнымі ўспамінамі пра Фёдара Шклярава падзялілася Галіна Нячаева — цяперашні дырэктар Веткаўскага музея народнай творчасці, натхнёная аматарка народных традыцый, якія яна, прафесійны мастацтвазнаўца-этнограф, даследуе разам з захопленым калектывам ўжо амаль 30 гадоў. Шмат цёплых слоў пра гэтага дзівоснага чалавека было прамоўлена падчас вернісажу сваякамі, калегамі, сябрамі Фёдара Рыгоровіча. Вось што, у прыватнасці, казалі прадстаўнікі Беларускага саюза мастакоў.

Уладзімір Кароткі: "Працаваў ён у мясцовым клубе афарміцелем, потым на ткацкай фабрыцы ствараў узоры-арнаменты. Залатых рук майстар, збірльнік даўніны. І выдатны мастак. Яго жывапіс захапляе: такі шыры, жывы..."

Святлана Наздрын-Платніцкая: "Ён апантана займаўся жывапісам. Кожны дзень Фёдара Шклярава пачынаўся з таго,

што на досвітку, ва ўсялякі час года, нягледзячы на надвор'е, ён ішоў на эцюды, а потым ужо на працу".

Мікалай Шкляраў: "Мой бацька сэрцам адчуваў, якія глыбы духоўнасці тоіць у сабе народнае мастацтва... Сёння музей стаў гонарам Беларусі — суды накіроўваюцца практычна ўсе замежныя дэлегацыі, якія бываюць на Гомельшчыне".

Сын Шклярава-старэйшага Мікалай прадстаўляе і Беларускае мастацтва, і Саюз дызайнераў: стварае кампазіцыі, у якіх спалучае абодва гэтыя віды творчасці. Плакатам і фотаздымкам М. Шклярава, прадстаўленым на гэтай выстаўцы, уласцівае абвостранае ўспрыманне падзей сучаснасці. Сын Мікалая, унук Фёдара Шклярава, Фёдар Шкляраў-малодшы асвойвае сакрэты сучаснага дызайну, камп'ютарнай графікі.

Творы мастакоў трох пакаленняў — бацькі, сына і ўнука — разгарнуліся ў панараму вобразнага асэнсавання гістарычных і сучасных падзей, чалавечых лёсаў, роднай беларускай прыроды. А вернісаж дынастыі Шкляравых стаўся вечарынай светлых згадак пра Фёдара Рыгоровіча — мастака, калекцыянера, выдатнага чалавека.

На здымку: Фёдар Шкляраў.



І майстра, і музыка

Сярод рамёстваў ёсць пакуль малады, але цікавы від, які спалучае музычнае мастацтва і дэкаратыўна-прыкладное, — стварэнне музычных інструментаў. У гэтым можна было ўпэўніцца ў Нацыянальным гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь на выстаўцы „...І заплакалі струны жывыя”, якая ладзілася ўпершыню за час існавання Беларускага саюза майстроў народнай творчасці.

Раіса МАРЧУК,
фота аўтара

У экспазіцыі былі прадстаўлены „жывыя” музычныя інструменты, створаныя васьмю майстрамі. Гэтыя вырабы памятаюць цеплыню іх рук, нясуць у сабе спрадвечныя традыцыі, захоўваюць непаўторны голас — голас беларускай зямлі. Нягледзячы на адметныя рысы, іх яднае выкарыстанне традыцыйных для беларусаў матэрыялаў — гліны, дрэва, металу. А натхняла майстроў багатая спадчына народных рамёстваў. Напрыклад, майстар-кераміст Андрэй Мяцельскі ў сваёй творчасці арганічна спалучае набыткі народнага ганчарства і сучасныя дасягненні керамічнага мастацтва. Асабліва любіць вырабляць традыцыйныя акарыны, якія вызначаюцца адмысловымі формамі.

Сяргей Чубрык і Аляксандр Сурба адраділі выраб калісьці папулярных, пасля амаль забытых народных музычных інструментаў — дуды і ліры. Усе дэталі і кампаненты яны вырабляюць уласнаручна. Дзяніс Гром даўно і плённа займаецца вырабам самых розных музычных інструментаў, якія гучаць у шматлікіх фальклорных калектывах Беларусі. Асабліва цікаваць яго гліняныя акарыны і цацкі-свістулькі.



Старажытныя, даўно забытыя традыцыі вырабу драўляных гусяў адраділі Сяргей Смут і Аляксандр Чумакоў. Яны ж самі і выконваюць на гэтых інструментах розныя мелодыі — такія ж старажытныя, як і апетыя ў народнай паэзіі гуслі. Гліняныя акарыны Івана Савельева — не толькі музычныя інструменты, але і сапраўдныя творы дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва, узоры глінянай пластыкі. Такімі ж якасцямі вызначаюцца і вырабы Наталлі Русіян.

— Думаецца, у хуткім часе мы зможам стварыць секцыю, якая аб’яднае пакуль невялічкую групу майстроў-музыкаў, — распавёў старшыня Беларускага саюза майстроў народнай творчасці Яўген Сахута. — Гэтыя майстры вельмі ярка і цікава прадставілі найбагацейшы калісьці, а сёння адроджаны, раздзел народнай мастацкай творчасці — выраб музычных інструментаў, пачынаючы са звычайных цацак-свістулек, якія раней масава выраблялі не толькі ганчары, а нават хатнія гаспадыні і дзеці. Праўда, некаторыя майстры лічылі гэты занятак несур’ёзным, бо свістулькі ўспрымаліся часцей як дзіцячыя цацкі, забаўкі ці абярэгі. Сёння свістулькі ў якасці музычных інструментаў з поспехам выкарыстоўваюць некаторыя фальклорныя калектывы.



На выстаўцы можна было ўбачыць і больш складаныя музычныя рэчы — акарыны. Гэта тая ж свістулька, якая, аднак, мае своеасаблівы гук і нараджае надзвычай прыемную мелодыю.

— Так склалася наша гісторыя, што часам культурныя традыцыі іншых народаў мы ведаем лепш, чым свае, — крыху з горыччу заўважыў Яўген Сахута. — Прынамсі, многім знаёмая шатландская вальнка, але мала хто ведае, што гэта наша традыцыйная, старажытная дуда, якую зноў жа адраділі маладыя майстры. А яшчэ „вярнулі” да жыцця рэдкі інструмент — ліру. Здаралася і так, што стваралі музычную рэч амаль з нічога. А іншы раз дапускалі і некаторыя вольнасці, бо хочацца майстрам прыўнесці штосьці сваё нават у традыцыйную рэч.

Тыя, хто змог завітаць на незвычайную выстаўку, упэўніліся: рукатворныя вырабы майстроў-музыкаў адзначаны чароўнай непазднасцю і самабытным характарам. А экспанаванне вынікаў работы народных майстроў у гэтай установе стала ўжо добрай традыцыяй. Дарэчы, тут маецца змястоўная калекцыя народных архаічных музычных інструментаў. Дырэктар Нацыянальнага гістарычнага музея Сяргей Вечар выказаў спадзею, што музейныя фонды ў хуткім часе папоўняцца дзякуючы Беларускаму саюзу майстроў народнай творчасці.

На здымаках: музычны інструмент сакніпа, ці шведская вальнка; Андрэй Мяцельскі імпавізуе на ўласна вырабленым барабане.

З глыбіні

Праз казку — да веры

На каляндным тыдні Барысаўскае дабрачынное падрыхтавала падарунак для дзяцей — сустрэчу з вядучым тэлепраграмы „Кальханка” Маляванчычам. Вядомы артыст Аляксандр Ждановіч паказаў на сцэне малой залы Барысаўскага гарадскога Дома культуры тэатралізаванае прадстаўленне — казку „Айбаліт”.

Юныя глядачы актыўна ўдзельнічалі ў развіцці сюжэта: дапамагалі доктару Айбаліту будаваць „карабель”, паказвалі чаек і спявалі песні. У вясёлага медработніка нават з’явіліся памочнікі з глядзельнай залы — доктар Пілелькін і медсястра Піпечачка. Акцёр, які вольно ужо больш як два дзесяцігоддзі іграе на сцэне Рускага драматычнага тэатра імя М. Горкага, падарыў дзецям сапраўднае свята. Пасля заканчэння спектакля вырасла вялікая чарга з тых, хто жадаў сфатаграфавана з любімым персанажам.

— Мерапрыемства носіць місіянерскі характар, — адзначыў настаўнік храма ў гонар святога Дзмітрыя Данскога айцец Сяргій. — Аляксандр Ждановіч — глыбока веруючы чалавек. У сваім спектаклі ён не толькі заахвочвае дзяцей цікавымі гульнямі, але і вядзе размову пра Хрыста.

Алеся ЧУМАКОВА,
г. Барысаў

«Ланч-канцэрт» для студэнтаў

Кожную сераду на вялікай перамене ў фае новага корпуса Полацкага дзяржуніверсітэта (у Наваполацку) гучыць музыка. Прычынам, зусім не сучасная эстрада, а класічныя творы ў выкананні навуцэнцаў і выкладчыкаў Наваполацкага музычнага каледжа. „Ланч-канцэрт”, а менавіта так названы гэты сумесны праект, з кожным днём набывае ўсё большую папулярнасць.

Ідэю праекта рэктар Дзмітрый Лазоўскі „прывёз” са Швецыі. У музикалэджы прапанову ўспрынялі з цікавасцю. Гэта з’явілася дамова на правядзенне ва ўніверсітэце паўгадзінных канцэртаў. Дзеля гэтага нават набылі зручныя крэслы з падлакотнікамі, на якія можна паставіць кубачак з кавой ці то гарбатай. А спецыялісты-кулінары распрацавалі новую рэцэптуру фірменных булчак з клубнічным джэмам. Усё — спецыяльна для „музычнага ланчу”. Праект стартаваў 1 кастрычніка 2010 года, у Міжнародны дзень музыкі. Цяпер ужо стала традыцыяй распачынаць новы сезон у гэты дзень.

— Імкнёмся, каб музыка была яркай, жанры чаргаваліся, — кажа загадчыца аддзялення музиказнаўства Наваполацкага музикалэджа Алена Васільева. — Гэта і вакал, і сучасныя апрацоўкі, і акадэмічная музыка. Заўжды — у якасным выкананні. Перад студэнтамі і выкладчыкамі ўніверсітэта ўжо выступалі нашы салісты, струнныя, баянныя, акардэонныя ансамблі. Гучаў нават джаз.

У 2011 годзе менавіта праект „Ланч-канцэрт” быў прызнаны лепшым у намінацыі „Падзея года” і атрымаў адпаведны прыз Полацкага гарадскога ўпраўлення „Крыніца ведаў”. Інтарэс да канцэртаў расце. Больш за тое, асабісты прыклад падае кіраўніцтва ўніверсітэта, наведваючы літаральна ўсе „музычныя ланчы”.

Любоў ТРАПЕЗНІКАВА,
г. Наваполацк

Конкурс

Палажэнне аб літаратурным конкурсе і літаратурнай віктарыне, прысвечаных 70-годдзю часопіса «Вожык»

Літаратурны конкурс і віктарына прысвячаюцца 70-годдзю адзінага дзяржаўнага выдання сатыры і гумару — часопіса „Вожык”. У рамках літаратурнага конкурсу прадугледжваецца асобная намінацыя „Тэмы для малюнкаў”.

Журы, у склад якога ўваходзяць вядомыя пісьменнікі, вызначыць 3 прызавыя месцы ў літаратурным конкурсе, 3 — у намінацыі „Тэмы для малюнкаў” і 3 — у літаратурнай віктарыне.

У мэтак прапаганды роднай мовы конкурсныя работы прымаюцца да разгляду на беларускай мове, на якой і выходзіць часопіс „Вожык”.

Тэматыка і жанры твораў самыя розныя: гумарэска, байка, пародыя, эпіграма, фельетон, жарт, сатырычная мініяцюра і інш.

Пераможцамі літаратурнай віктарыны стануць тыя, хто найбольш поўна і цікава адкажа на пытанні.

Журы асабліва будзе вітаць і заахвочваць удзел у конкурсе творчай моладзі.

Падвядзенне вынікаў конкурсу і віктарыны адбудзецца на традыцыйным свяце гумару (пачатак красавіка 2012 года) з уручэннем узнагарод. Аўтарам лепшых твораў будзе прадстаўлена магчымасць выступіць з імі на свяце гумару.

Лепшыя творы плануецца таксама надрукаваць у часопісе „Вожык”.

Пераможцы конкурсу і віктарыны будуць узнагароджаны дыпламамі Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі, граматамі РВУ „Літаратура і Мастацтва”, памятнымі сувенірамі, падпіскай на часопіс „Вожык”.

Конкурс і віктарына праводзяцца да 20 сакавіка 2012 года.

Работы, набраныя на камп’ютары, дасылаюцца на адрас 220034, г. Мінск, вул. Фрунзе, д. 5, пакой 309, Мінскае гарадское аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі альбо на адрас 220005, г. Мінск, пр-т Незалежнасці, д. 39, рэдакцыя часопіса „Вожык”.

Канкурсанты ўказваюць прозвішча, імя, імя па бацьку, дату нараджэння, хатні адрас з паштовым індэксам, кантактныя тэлефоны.

Тэлефоны для давадак: 284-84-52, 335-28-18, 335-28-20.

Пытанні для літаратурнай віктарыны

1. Дзе нарадзіўся „Вожык”?
2. Хто быў першым рэдактарам газеты-плаката „Раздавім фашысцкую гадзіну”?
3. Калі газета-плакат „Раздавім фашысцкую гадзіну” пераўтварылася ў часопіс „Вожык”?
4. Назавіце прозвішчы галоўных рэдактараў „Вожыка”.
5. З якога года пачала выходзіць „Бібліятэка «Вожыка»”, і хто ў ёй выдаваўся?
6. Назавіце двух выдатных байкапісцаў, якія ў свой час былі галоўнымі рэдактарамі „Вожыка”.
7. Ці ёсць сярод галоўных рэдактараў „Вожыка” жанчына? Як яе прозвішча?
8. Назавіце прозвішчы найбольш вядомых беларускіх карыкатурыстаў-вожыкаўцаў.
9. Назавіце найбольш папулярныя жанры сатыры і гумару, якія выкарыстоўвае „Вожык”.
10. Творы якога „сумнага” жанру друкуюцца ў „Вожыку”?

Выходзіць з 1932 года
У 1982 годзе газета ўзнагароджана ордэнам Дружбы народаў
Заснавальнікі: Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, ГА „Саюз пісьменнікаў Беларусі”, РВУ „Літаратура і Мастацтва”

Галоўны рэдактар Таццяна Мікалаеўна СІВЕЦ

Рэдакцыйная калегія:

Анатоль Акушэвіч
Лілія Ананіч
Алесь Бадак
Дзяніс Барсукоў
Святлана Берасцень

Віктар Гардзеі
Уладзімір Гніламедаў
Вольга Дадзіёмава
Уладзімір Дуктаў
Анатоль Казлоў
Алесь Карлюкевіч
Анатоль Крэйдзіч

Віктар Кураш
Алесь Марціновіч
Мікола Станкевіч
Мікалай Чаргінец
Іван Чарота
Іван Штэйнер

Юрыдычны адрас:
220034, Мінск,
пр. Незалежнасці, 39, п.4а
Адрас для карэспандэнцыі:
220034, Мінск, вул. Захарова, 19
Тэлефоны:
галоўны рэдактар — 284-66-73
намеснік галоўнага рэдактара — 284-66-73
Аддзелы:
публіцыстыкі — 284-66-71
крытыкі і бібліяграфіі — 284-44-04
прозы і паэзіі — 284-44-04
мастацтва — 284-82-04
навін — 284-44-04
аддзел „Кніжны свет” — 284-66-71

бухгалтэрыя — 284-66-72
Тэл./факс — 284-66-73
E-mail: lim_new@mail.ru
Адрас у Інтэрнэце:
www.lim.by
Пры перадруку просьба спасылка на „ЛіМ”. Рукпісы рэдакцыя не вяртае і не рэцэнзуе. Аўтары допісаў у рэдакцыю паведамляюць сваё прозвішча, поўнае імя і імя па бацьку, пашпартныя звесткі, асноўнае месца працы, зваротны адрас. Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з меркаваннямі і думкамі аўтара публікацыі.

Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра РВУ „Літаратура і Мастацтва”.
Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах.
Выдавец:
Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова „Літаратура і Мастацтва”.
Друкарня Рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства „Выдавецтва Беларускага Дома друку” г. Мінск, пр. Незалежнасці, 79.
Індэкс 63856
Кошт у розніцу — 2300 рублёў

Наклад — 2861
Умоўна друк.
арк. 5,58
Нумар падпісаны ў друк
19.01.2012 у 11.00
Газета зарэгістравана ў Міністэрстве інфармацыі Рэспублікі Беларусь
Рэгістрацыйнае пасведчанне № 7 ад 22.07.2009 г.
Заказ — 284
Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

